


Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!



МАЛАДНЯК

Літаратурна - мастацкая і грамадзка-
політычная часопісі—орган Ц. Б. Усе-
беларускага аб'яднаньня пісьменьнікаў
і поэтаў „Маладняк“

— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —

Іл. Барашкі, П. Галавача, А. Звонака,
В. Каваля, Я. Ліманоўскага, А. Моркаўкі

Год выданья шосты

СШЫТАК ДЗЕСЯТЫ
КАСТРЫЧНІК



ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗЫМENA“
МЕНСК — 1928

Менск, друкарня Беларускага
Дзяржаўнага Выдавецтва.
Галоўлітбел № 2227.
У ліку 1.000 экз.
Заказ № 118.

П. Галавач

С у с е д з і

(Апавяданьне)

* * *

Ледэ́зь-ледэ́зь прыкметна, далёка ў полі, дрыжэла ў серабрыстых пералівах паветра. У гары паслаўся цёмна-сіні прастор, рабаваты месцамі ад кавалкаў пушыстых хмар.

Паліла сонца. Ад съпекі застыла ўсё: і лес далёкі, ад далечы сіні, і поле, і хаты, і самі людзі.

У полі ляніва грае пастух. Дзеесьці ўгары моцна просіць піць коршык,—на дождж. Шырока пазяхае, ідуchy за гуртом сьвіней, пастух, цягне па зямлі за сабою пугу. Усюды спакой санлівы, мерцьвячы.

На вуліцы Юшкаўскай пуста. Людэі—ці ў дварох пад павецимі, ці ў хатах. Хвілімон паціху йшоў вуліцай, цуглімі аброті зьбіваў верхавінкі паросшай ля плоту крапівы, нарощна мерыўся і растаптваў накарэўшую на вуліцы камякамі гразь і думаў пра зямлю. Думы былі лянівія, цяжкія, як сама зямля.

„Калі-б валоку замець мне яшчэ, тады-б ужо й даволі. Тады-б да зямлі парабка наняў... Хату-б новую й каня яшчэ аднаго хоць. У людзі выбіўся-б“.

Думы такія съпелі даўно ў галаве Хвілімона і заўсёды былі аб зямлі, аб хаце новай, аб кані. Далей круг думак замкнуўся. Хвілімон нават ня думаў, якая будзе хата, як ён павядзе гаспадарку, калі замея яшчэ валоку. А ў апошняя дні ў горадзе ён злаўіў сябе на думцы съмелай занадта, да якой баяўся варочацца, у рэальнасьць якой ня верыў. Думка была аб tym, каб раззыцца ды „плян“ у горадзе купіць і адчыніць заежджы двор.

У Панаса ля калодзежа рылася сьвіньня, масыцілася купацца. Хвілімон нагнуўся, узяў камяк сухое гразі і кінуў у сьвіньню.

— Аюць, аюць, каб цябе, гадасьць... ля калодзежа...

Успомніў, што трэба пакрыць нанава съвінушнік. За гэтым успомніў, што цячэ страха і ў клееці.

„Куплю гонту, пакрыю стопку і клеець і хату перакрыю“.

Але не пашоў у хату, а пад павець і сеў на парозе стопкі. Пад павецьцю, пад крывулямі, разрышы яму, ляжаў кормны кабан. Ля яго, разграбаочы пясок, масыцілася кура. Кабан, счуышы гаспадара, адкінуў лыч, захрукаў, пачаў часта цяжка дыхаць. Хвілімон устаў, прынёс вядро і ablівадой кабана. Спалоханая пырскамі, з кудахтаньнем адскочыла кура, але не ўцякла, а пашла піць затрымаўшуюся на піску ваду.

„Пудоў сем будзе. Прадам яго ды яшчэ адтуль-адсьоль трохі і задатак аддам“.

Уяўленыне малявала вялізны, пакрыты густой зеленюню збожжа, кавалак зямлі. Хвілімон жмурыў вочы, хацелася абняць поглядам адразу цэлую валоку.

„І будынкі туды перавязу. Хата і вакол зямля, уся пад бокам...“

Вуліцай ішоў сусед, з якім быў у горадзе. Захацелася пагаварыць з ім.

— Хадэй ў цянёк!

— Да ўжо-ж.

— Думаю я, што цяжка жыць нам і зайдросна на другіх гле-дзячы, хоць-бы ўзяць гарадзкіх.

— А я й не зайдрошчу, чорт іх бяры.

Хвілімону сусед патрэбен быў, каб слухаць. Хацелася разва-жаць і хацелася, каб хто чуў яго разважаныні і згаджаўся з імі.

— Я так думаю. Каб мець валок дэ́зве зямлі, дык патроху мо' разжыўся-б, і тады ў горадзе плян купляй, хоць маленькі, хай хата ды дворык, а ўсё лепш жыў-бы. Адчыніў-бы, напрыклад, заежджы двор. І ні табе цяжка, ні табе горача, ні табе дождж. Усё пад рукамі. Дзень пражыў і лічы гроши. Злоты схавай кожны дзень, дык і то вунь колькі зьбярэш...

Думка аб заежджым доме надта спадабалася Хвілімону, і ён, хоць нясымела, смакаваў яе. Сусед-жа быў больш рэалістым, і не згаджаўся з імі.

— Яно можа й так, толькі дзе там чорта купіш валокі, калі трэба баяцца, каб хоць сваёй дзесяціны ня згубіць. Унь падатку ніяк не заплоціш.

— Купляюць-жа людзі. Гэта так здаецца, а каб гроши, дык...

— Дык каб-жа-ж гроши, а дзе-ж іх узяць?

— А я думаю прыкупіць трохі зямлі.

— Чаму-ж не, калі ёсьць завошта, мо' й купіш.

— Задатак зараз дам, а рэшту патроху.

— Купляй на здароўе, а я каб сваёй не прадаць баюся.

Сусед, толькі што звярнуўшыся з салдат, як і раней, думаў толькі аб тым, каб хоць трохі ўзыняцца на ногі, каб мець хоць трохі свайго хлеба. Ён слухаў Хвілімона, згаджаўся ці пярэчыў яму, а ў самога ня было ні зайздрасці таму, што вось разжывеца сусед, ні крыўды на сваё няўдалае жыцьцё. У яго было агульнае нездаваленне вясковым жыцьцём, гразкім, тупым, збудаваным на клопатах кожнага толькі аб сабе, нездаволенне, прывезенае ім з гораду, дзе служыў. Гэтае нездаволенне, калі ён слухаў разважаныні суседзяў аб дрэнным жыцьці сваім і зайздросныя гаворкі аб тых, хто жыве лепей, перарастала патроху ў злосць на ўсіх за тое, што ня ўмеюць жыць лепей, і на сябе. У яго і зараз было жаданье сказаць Хвілімону нешта такое, каб разбурыць яго мары, але абмежаваўся толькі кароткім словам:

— Чаму-ж не, калі ёсьць за вошта—купіш.

А Хвілімон пад уплывам сваіх разважаныні цвёрда парашыў заўтра-ж пайсыці ў маёнтак умовіца, каб на днях здаць задатак. Уяўлялася багатае жыцьцё, магчымасці купіць плян. Зрабілася весела.

— А і табе, Хвядос, каб жаданье, можна-б жыць.

— Можна-б...

З вуліцы гуртам увайшлі хлопцы. Хлопцаў Хвілімон спаткаў ветліва, загаварыў, паказваючы на Хвядоса.

— Дома сядзім мы, а куды годны. Во' дзе хлопец, дык хлопец, як вол, і салдатчына не сагнула.

— Салдацкі хлеб моцны.

— А вы паспрабуйце, дзядзька, мо' ён і не такі ўжо здаровы. Хвілімон усьміхнуўся.

— Давай пабораемся, любіў я борацца.

— Не бярыся, Хвілімон, зломіць.

— Ня зломіць, Хвілімон на сале рос.

— Давай!

— Давай. Калі я цябе, знацца паўбутэлькі ставіш,—ты— я стаўлю.

Узяліся накрыжкі, затупалі, ладзячыся, як-бы лаўчэй узяць друг дружку. Вакол абступілі хлопцы, дзеці.

— А ну, хто каго?

— Хвілімон, вядома, здаравей ён.

— Дый Хвядос ня зломак, на казённым хлебе ад'еўся!

— Куды там!

А Хвілімон з Хвядосам вытапталі цэлы круг, водзячы адзін другога, узьнялі на дварэ пыл. Не паддаваўся ні адзін, ні другі. Потым Хвядос „вузлам“ націснуў плечы Хвілімона, і той, выгнуўшыся, абсеў на землю.

— Вось табе і на! Вось і казённы хлеб!

— Яно заўсёды так: хто ў парабкох ходзіць, у таго і сілы больш водзіць.

— А няхай цябе, плечы зламаў.

Хвілімон абтрэсваў пясок, усьміхаўся. Вакол рагаталі. Было весела і ня крыйдна, што яго зборалі.

— Налятай ящчэ кто, ён усіх зломіць.

Пякло сонца. Паціху асядаў узьняты пыл. Стоячы на сонцы, ад сьпекі широка пазяхалі дзеци, чыхалі ад папаўшага ў нос пылу. Пачалі разыходзіцца. Хвілімону яшчэ хацелася гаварыць аб сваіх плянах, і ён сказаў да Хвядоса:

— А ведаеш, братка, ня варта і масьціца на зямлі, калі яе толькі пад капусту ё. Жыць, дык жыць—чалавекам, а ня парабкам.

— І парабак чалавек. Ты добра жывеш і ўсё не ўрымасцішся, табе заўсёды мала будзе, а я, каб хоць пад'есці было з чым, і то маўчу.

— Ня хочацца жыць горш, чым другія. Каб мне яшчэ валока, не сядзеў-бы я тут. А ведаеш, куплю зямлі я, задатак дам на днёх, а там... ні я буду, калі пляну ня мецьму.

* * *

Прайшло пяць год...

Сьвежа, лёгка. Над поплавам носіцца пах сьвежа згрэбенага сена. Мякаццю сакавітай пахне густы мурог. Хочацца кінуцца ў сена, закінуць голаў і рукі паволі, ляжаць і марыць.

Хвілімон утыркнуў граблі ў землю, пальцамі пасчышчай з зуб'я мох, павесіў на граблі пустую завязаную торбу і, азірнуўшыся вакол па паласе, сеў.

З бакоў паласы густымі съценамі высокі зялёны алешик. Унізе, мяккі ад густой муравы, ад сьвежасці лугу і ад надыходзячага зьмярканья, поплаў. У канцы паласы, дзе старыя голыя тры алешины, поплаў крута спускаецца ўніз, стварае яму. На дне ямы застыў у хуткім цячэнні, хаваючыся ў спляценні мураў, чисты халодны раўчук. А высока ўгоры над поплавам, у няпрыкметных пералівах удзень і ў ціхім, халодным дрыжанні начамі, паслалася блакітная навесь нябес. Начамі пераліваецца яна сіньню дёмнай сваёй з бляскам яскравых зорак, злучаецца муццю ночы з зямлёю,

поўніцца і чаруе глыбінёй неразгаданых таямніц, поўніць думы чалавечыя шырокімі марамі.

Хвілімон пацягнуўся і лёг. Мацней запахла сена. У галаве паплылі нэрвуючыя думы.

Усе пакінутыя ў мінулым гады Хвілімон жыў толькі думамі, каб замець яшчэ валоку зямлі і, разбагацеўши, купіць у горадзе „плян“. Думы-мары рабіліся рэальнасцю. У першы год вайны ён даў задатак і пачаў лічыць сваімі ўжо дэ́зве валокі зямлі. На трэцім годзе вайны ўцякалі галодныя людзі з гораду, прадавалі дабро сваё, хаты. У вайну гроши сталі танейшымі, і Хвілімон за дэ́зве тысячи рублёў купіў у горадзе хату й маленъкі гарод. І зрабіўся Хвілімон напалавіну гарадзкім, напалавіну вясковым. З рэвалюцыяй—уцёк кудысь уладар маёнтку, і за валоку на тра́ было болей плаціць. І зямля і плян дасталіся лёгка, зъдзейсніліся неспадзянка мары.

Хвілімон уваскрашаў у памяці жывы малюнак сваіх нядаўніх, не адышоўшых і зараз, імкненняў. Усё было так блізка, так магчыма. Потым з часам прышло нешта непажаданае, вялізарнае, стала паміж зямлём, „пляном“ і Хвілімонам, засланіла сабою зямлю і „плян“ і пакінула яго ў няведаньні, у безнадзейным чаканьні.

Зараз, на поплаве, і пах сена сувежага, і ціша надыходзячай ночы налівалі думу спакоем, адсоўвалі троху ўбок сапраўднасць, абуджалі і пасілялі веру ў збычывасць жаданняў.

„А мо‘ ўшчэ пройдзе ўсё гэта, ператрэцца і зноў будзе, як было. Чорт яго бяры, хоць і вернецца пан, зямлю ўжо выплачу ўсю, няхай... Абгараджу новым частаколам двор, гарод падчышчу... Тра́ будзе памост новы ў кухні пакласці і сцяну паправіць. Групку можна будзе да часу і не чапаць, а потым новай кахлі даць, ці зусім перакласці...“

Хвілімон забываўся. Цела ахапляла салодкая млявасць. Роўна ціха плылі думы, стылі поглядам у небе вочы. Потым уздрыгнуў. Нечакана пераблыталіся думы, нешта ў нутры злосна шапнула, што зараз і яго зямля не яго, што яго валокай купленай карыстаюцца другія, што ў яго гарадзкім доме жыве хтосьці, а ня ён, што прапалі задарма гроши. Чамусьці ўсплыў у памяці сусед—міліцыянэр Хвядос, і ўсю накіпающую, растучую злосць Хвілімон начіраваў на яго.

„Усе яны вінаваты. Каб ня погань гэта, жыў-бы даўно ўжо, як чалавек. Надумалі парадкі новыя, басякі, гультаі, камуну заводзяць“.

А злосьць расла і расла. Было нейкае хворае жаданье распальваць яе, і Хвілімон нарощна стараўся ўявіць, як яго выкідаюць з яго гарадзкога дому, як у яго забіраюць усё добро і апошнюю валоку ў якуюсь камуну. Зъявілася кіпучая боль у сэрцы.

„Адабралі, зынішчылі... Пакуль будуць яны, нічога ня будзе. Маёй зямлёй, мазалём майм будзе карыстацца хтось, задарма... Да ні дажджэ ён. Лепш съмерць, лепш заб'юць няхай, чым Хвядос які ці Ахрэм будуць добро маё спажываць“.

Нэрвуючыся, узыняўся і пашоў хуткім крокам двору.

* * *

На пляцу ля воласьці стаяла куча людзей. У сярэдзіне міліцыянэр Хвядос і царкоўны сторож Максім. Горача спрачаліся.

— Зъем.

— Лопнеш, кішкі парвуцца.

— Зъем. Ідзем у заклад.

— Зъясі дванаццаць яек з шалупайкамі? Ды ні дажджэш ты!

— Зъем. А прайграю—твае гроши.

— На колькі?

— На пяцьсот тысяч.

— Кладзі.

— І ты.

Хтосьці зъняў шапку. Хвядос і Максім паклалі ў шапку гроши. Усе змоўклі. Хвядос браў адно за другім звараныя яйкі і не лупячы кусаў іх і еў, глытаючы пажаваныя шалупайкі. Шалупайкі ў роце хрумсьцелі.

Хвілімон ішоў з воласьці і прыстаў да кучы. Калі Хвядос зъміў яго, ня стрымаўся.

— Ну, як-жа, сусед, ці хутка ў горад жыць паедзеш? Купец!

І Хвядос падмігнуў стаячым вакол яго.

— А табе якое дзела?

Адказаў са злосьцю, хоця-ж ў запытаньні Хвядоса ня было насымешкі.

— А проста хочу ведаць я. Бачыў твой дом гарадзкі, жыве ў ім нехта. Глянцые, які дзіўны чалавек. Усё жыцьцё думае, як-бы купцом стаць і ня ўмее, дык на мяне злое, а за вошта? Я-ж усё жыцьцё таксама думаю, каб кавалак хлеба мець і табе ня шкоджу. А што валоку адабралі—глупства, яшчэ-ж адна засталася. У мяне ніводнае няма і то я ня плачу... Нічога, Хвілімон, адслужу я, організуем у Юшкаве камуну, цябе старшынёй зробім, і ўсе будзем жыць багата.

Вакол зарагаталі.

А Хвядос ужо эноў кусаў яйкі і з шалупайкамі еў іх. Аб Хвілімону забыліся. Ён пастаяў крыху і моўчкі адыйшоў. Абудзелася крыўда моцная, даўняя.

„Ён, гэты басяк, нада мной насымхаца будзе! Над гаспадаром...“

А ў нутры кіпела, перапаўняючы яго, злосць.

„Я рабіць умею, а яны-ж усе ў парабкох век свой гультаявалі, а зараз кпяць нада мною, і я маўчы! Чакай-жа, я табе пакажу. Ня я буду, калі дарую табе гэта. Ку-у-пец... Будзеш ты памятаваць!..

* * *

Прымоўкла сяло. Наўкола поўзalі страшныя чуткі аб бандытах. Вакол хтось нападаў на сёлі, мястечкі, рабаваў, паліў воласьці, учыняў забойствы камуністых, камсамольцаў, настаўнікаў, яўрэяў. Лес за Юшкавым пахмурнеў, стаў страшным. Ноччу лесам баяліся ехаць зусім, удзень ехалі па некалькі хурманак разам.

Хвядос з групай камуністых і камсамольцаў, атрад ЧОН'а, ужо цэлы месяц вартуюць начамі воласьць, абходзяць непазнаваемымі суседні лес, вёскі. Хвядос заўсёды злосны, маўклівы, насыцярожаны.

А Хвілімон таксама хадзіў насыцярожаным, кожны дзень зьбіраў па суседзях чуткі аб новым нападзе, аб новым забойстве, зробленым бандытамі, і рабіўся ўсё веслялейшым, больш ветлівым. Ён часцей наведваў горад, каб глянуць на свой дом, часцей праходжваўся ля куплёнай валокі.

„Пачакайце! Не загіне прауда, будзе маёй мая зямля. Ня радуйцеся!“

Вечарам прыбіраў у таку, калі да варот падышлі двое мужчын, неяк дзіўна, не па мясцоваму, апранутых. Угадаў хто, крыху сплохаўся нечаканасці такога спатканьня. Старэйши, з рыжымі, тырчачымі ў бакі вусамі, паздароўкаўся і сказаў:

— Ня пудзься, свае людзі.

— Ды я нічога. А што вы хацелі?

— А хацелі-б мы паесьці і спытаць што-ні-што. Прынясі-тка хлеба з малаком.

— Пасядзезе, я зараз.

— Не кажы толькі нікому,—папярэдзіў рыжы.

Бягучы да хаты, Хвілімон неяк нечакана для сябе, парашыў.

— Нагавару ім на Хвядоса, папрашу, хай управящца з ім, няхай ведае. І камсамольцаў наших каб пугнулі.

Праз пяць хвілін двое сядзелі на падваротніцы, смачна жавалі хлеб, запівалі сувежым малаком. Хвілімон стаяў аблершыся на

вароты. На гумно з поля напаўзаў эмрок, надыходзіла нач. Рыжы выцер хустачкай губы і загаварыў.

— Ну, як у вас?

— Няма дабра. Усё дай ды дай, сарочку апошнюю зьдзяруць.

— Ну, а езьдзяць?

Рыжы павёў наўкола рукою.

— Кожны дзень, усё шукаюць.

— Бандытаў?

— Самі горшыя за бандытаў.

Рыжы і яго сусед зарагаталі. Усьміхнуўся і Хвілімон.

— Прагоняць іх хутка, к восені...

— Каб-жа даў бог.

— ... тады вальней будзе. Сілы багата ў нас, невядома толькі, як мужыкі?

— Мужыку што,—рады будуць.

— Як што. Ты рад, а другі й не.

— Яно гэтак.

Рыжы ўзыняўся.

— Нам патрэбны весткі з воласьці некаторыя. Дапаможаш— заплоцім не шкадуючы. Сустракацца будзем у алешніку. А як скажаш каму, тады, брат...

Рыжы гаварыў тонам, не дазваляючым супярэчаньня, і Хвілімон успрыймаў гаворанае, як заданьне людзей, якім ён даўно падуладны.

— Што вы, што вы, ці я іхны, ці што? Я зраблю.

І ціха, сагнуўшыся да рыжага і азіраючыся па бакох, па зъмяінаму зашаптаў:

— Ёсьць у нас міліцыянэр такі, Хвядос, начальнік тут. Каб ня ён, усё ў воласьці добра-б было. Ён людзей са съвету зводзіць. З кім-бы й добра зрабіў, дык ён ня дасьць, выкрые. А з ім кам-самольцы і наша там басота, юшкаўская... пужануць-бы іх троху...

— Папужаем.

Гасцьцей Хвілімон правёў аж да лесу, дарогай усё нагаварваў на Хвядоса і камсамольцаў. Нагаварваць было неяк прыемна. Ноч і прысутнасць двах надавалі съмеласці.

Разъвітаўшыся, вясёлым варочаўся двору, песьціць у думах надзею.

„Міне ліха, буду жыць зноў, нічога. Маё не прападзе. Трохі можна й пачакаць“.

А ноччу доўга ня мог заснудзіць, было жаданьне нешта зрабіць, каб паскорыць ход падзеі, каб хутчэй адчуць сябе зноў поўным гаспадаром. Сплюскаў моцна вочы і ў думах маляваў яскравыя вобразы будучага гаспадараньня.

* * *

Апошнія дні летнія ўдаліся сонечнимі. Увесь час стаяла съпека.

Стораж Пракоп цэлый дні праседжваў пад тапалямі на ўслончыку, заўсёды ў дрымоце, ляніва ганяючы мух, якія поўзалі па яго маршчатаму твару, па зжаўцеўшай лысай галаве. І заўсёды Пракопу было сумна, хацелася гаварыць з людзьмі.

Хвілімон падсеў на ўслончык, выняў табаку і пачаў круціць папяросу.

— Мо' закурыш?

— Давай. Ты ўсё ў воласьць ходзіш, мо' за зямлёй усё?

— Дае там зямлю вернеш, прапала ўжо, мусіць...

— Пропала.

— Так хаджу, то газэтку тут вазьму, а то й справа якая, бяз гэтага нельга. Дый недалёка.

— А як жывецца?

— Ды што жывецца, усё як на іголках, ні рабіць што, ні чакаць чаго. Аб вайнне ў нас усё гавораць. Як тут, ты-ж пад бокам, ведаеш?

— Хто іх ведае. Вайна мо' ні война, а вось з бандытамі, дык дзялоў хапае. І ўчора злавілі аднаго, ліварверы нёс, аж пяць штук. Білі, ставілі расстрэльваць к паповаму дубу, каб прызнаўся, і нічога,— сабе, кажа, купіў... У горад адаслалі. Па другіх мясцох усё воласьці паляць, б'юць. Развяляся іх, і мы баймся. Ці доўга?

— А чаму-ж атраду ня прышлюць у воласьць?

— Прасілі й атрад, дык адмовілі, а тут усё чуткі йдуць, што зьбіраюцца ѹ на нас напасыці.

— Гавораць?

— Ага.

— Чаму-ж бы адмовілі? Яно-ж непакойна, могуць бяды нарабіць, тут якія сілы...

— Сілы! Камсамольцаў пяцёра дый у тых патронаў няма. Па-заморваліся, начамі-ж ня съпяць, вартуюць, ўдзень-жа дома праца, дый так што. Прасілі, сам прадсядцаель езьдзіў. Сёньня на-нач, казалі, зноў пашлюць каго ў горад. Данясеньні, мусіць, а мо' зноў просяць.

— Няхай-бы ўжо далі атрад, а то дзе-ж там з сваімі сіламі.

Гаварыў Хвілімон, а ѿ самога сэрда шыкатала радасьць, што так лёгка і неспадзявана праведаў аб вельмі важным. Двору ідуучы, съмияўся з Пракопа, з яго шчырасьці.

Дома Хвілімон жонцы сказаў, што пойдзе вечарам паглядзець ясеня ѿ лесе, і як толькі начало вечарэць, ён з сякерай, асьцярожна,

па съцежках, пратоптаных статкам, ішоў тулячыся за хвойкі, а праз поўгадзіны гаварыў з рыжым аброслым чалавекам.

— Быў я ў воласьці сёньня, зусім і ня думаў, але разгаварыўся з Пракопам і што-ні-што праведаў.

— Важнае што?—гавары!

— Як сказаць вам. Валасныя пільнующа ўсё, баяцца нападу. У саміх сіл няма, патронаў няма...

— Ну, гэта, брат, пастка.

— Ня пастка. Прасілі атрад з гораду, два разы прасілі, перапущаныя ўсе ходзяць, а атрад прыслать адмовілі ім. Сёньня на-нач пасылаюць камсамольца ў горад з пакетам, і, кажа Пракоп, зноў, мусіць, з просьбай. Важнае нешта, можа й варта-б...

Не дагаварыў, неяк страшнавата стала слова, якое хацелася сказаць. Рыжы зразумеў недагаворанае, працягваў яго думку далей.

— Зробім, пярэймем. Ты толькі ўкажаш нам яго. А ты, яй-богу, дагадлівы чалавек, лоўка выпытаў. Возьме наша—не забудземся.

— Мне нічога ня трэба, мне абы жыць толькі добра.

— Добра. Не забудзем. Я пайду падзваву сваіх яшча з двое, а ты зараз-жа таксама падыйдзі. Укажаш, а мы самі ўжо ўсё зробім.

— Толькі каб не пазналі, што я...

— Не пазнаюць.

Хвілімон памаўчаў трохі, потым нясьмелала звярнуўся да рыжага:

— Звяязаўся я з вамі і, ўсё можа быць, боязна, а я з голымі рукамі жыву. Можа ў вас што знайшлося-б?

— Абрэз?

— Абы што.

— Абрэз я сёньня з сабой прынясу туды, добры. Ну, дык будзь-жа на месцы, ды каб ніхто...

* * *

Вечар.

Росна.

Ільля выкасіў на-нач каню атавы і, павячэраўшы, выйшаў у горад.

Ішоў хутка. Стараўся да ночы прайсьці хвойнік, дзялянкі, бо далей поле, съмялей. Насустроч, скаваныя ў ценях змроку, паўзьлі адзінокія палосы нязжатае грэчкі, парослыя кустамі алешніку межы, а за імі, здалёку цёмнай, нямой съцяною набліжаўся лес. Дзесьці далёка засталося ціхае браханье сабакі, разгубіўся нечы голас, што гукаў зблудзівшую карову, і наўкола і ўперадзе лягла нямая ціша. У цішы, чорнай выгінастай гадзюкай, падпаўзаў ўсё бліжэй і

бліжэй, шыпей тысячамі начных галасоў, хвойнік. Ільлю чуліся: нечы сьвіст, гамонка ціхая, гуканьне. Ён уважлівей прыслухоўваўся да гукаў, стараўся ступаць нячутка нагамі, каб усё счуць самому, а ў галаве плялася трывога, і рука раз-за-разам з кішэні клалася на грудзі, нашчупвала скованы за пазухай маленькі пакет. Каб расьцеяць трывогу—думаў аб сенажаці няскосанай, аб вечарынках, і патроху зъмяншалася трывога, думы пацяклі раўней, спакойныя.

У лесе было зусім цёмна, хоць вока выкалі. Ногі асьцярожна ступалі, каб не зачапіцца за карэніні, шуршэла пад нагамі ўсланая іголкамі хвой зямля. Шапацей тысячамі гукаў лес, і ўвага зноў кружылася наўкол пакету.

Уперадзе нехта ціха кашлянуў. Забілася спуджанае сэрца. Прыпыніўся.

„Схавацца?“

Чутно як стукае ў грудзёх сэрца. Плечы ахапляе холад. На галаве пад шапкай страх варушыць косы. Пачаў супакойваць сябе.

„Мо‘ чалавек які йдзе, хіба мала людзей па дарозе ходзіць“.

І пайшоў паціху ўперад. Вачмі шчупаў дарогу, але нічога ня баўчы. Уперадзе, узынімаючыся з зямлі, паўставалі тоўстыя хвоі, і як набліжаўся да іх і адрозыніваў ад густа абступіўшага хвойніку, рабілася крыху съмялей. Успаміналіся гэтые, бачаныя ня раз удзень, хвоі да дробязгі.

Зноў пачаўся кашаль і говар.

„Людзі йдуць, чаго баяцца“.

І хацелася хутчэй спаткацца з людзьмі, было-б съмялей пасыля.

З-за хвоі выйшлі двое з вінтоўкамі. Здагадаўся хто такія.

„Бегці? Позна“.

Ногі дрыжыць. Дрыжыць ад незнаёмага холаду ўсё цела. Ведае, што калі прабегці, недалёка ўцячэ, ці падстрэляць, ці праста дагоняць і біць будуць, а так мо‘ яшчэ й нічога.

— Куды йдзеш?

— Двору.

— Брэшаць чаго? Ты ў горад ідзеш? Камсамолец?

— У які горад? Дадому йду я, ў Хацінава.

— А што з табой ёсьць?

— Нічога, во глядзіце.

Разъвёў у бакі рукі.

— Нічога—паглядзім.

Чыесьці руکі палезьлі ў кішэні, абшчупалі ногі, плечы, мацае рука жывот, і адчувае Ільля, што вось-вось дакранецца яна да пакета, тады ёсё прапала.

Вось нашчупала, спынілася на міг, потым гэта-ж рука ірванула за каўнер. Вырваліся гузікі, хіснуўся Ільля.

— Ня-а-ма? А?

Ільля змаўчаў. Бандыт махае кулаком перад тварам.

— Гэта пробаваў? Кажы, з чым пасланы, што гаварыць думаў? Падышоў другі з наганам.

— Ну-ну, нічога, пакет наш. Пусьціць цябе ці не?

Хацелася прасіцца, але ўжо ня было зусім чамусьці баязьні, што могуць забіць. Усё выйшла так хутка, нечакана, і ён ня думаў, ня мог уяўіць, што яны могуць забіць.

З кустоў падышоў яшчэ адзін. Ільля адразу пазнаў Хвілімана, і ад таго, што ўбачыў свайго вяскоўца, якога ведаў зусім мірным чалавекам, думка аб небясьпецы зусім зьнікла.

Хвілімон маўчаў. Маўчаў Ільля.

— Калі пусьцім, скажаш ім, га?

Памаўчаў.

— Не.

— А як скажаш?

— Зловіце, тады...

Бандыт звярнуўся да Хвілімана. Той усё стаяў моўчкі, нярухома, думаў аб здарыўшымся. Няк нялоўка зрабілася, што вось у такім выглядзе сустрэўся з сваім добра знаёмым вяскоўцам. Аб забойстве Ільлі ў яго ня было думкі; каб яна зьявілася ў гэты момант, яна спудзіла-б яго сваёй дзікасцю. Але нялоўкасць зъмянялася страхам, што Ільля пазнаў яго, выкажа, а за страхам ціха шыпачая падпаўзала абуджаная няянавісць.

„Гэта яны, ёсё яны вінаваты, і ў зямлі маёй і ва ўсім жыцьці маім“.

Абудзілася моцнае жаданыне скапіць Ільлю і самому расправіцца з ім. У гэты момант бандыт запытаўся.

— Як ты? Пусьціць яго? Выкажа?

— Выкажа... Трэба, каб другія памятавалі, а то распладзілася гадасць гэтая скроў... Душыць такіх трэба.

А Ільлю ёсё ня верылася, што могуць забіць, што вось ён, які зараэ зусім здаровы, марыў аб жыцьці, можа будзе праз колькі хвілін съякаць крывёй ноччу ў лесе.

„Заб'юць?“

І ня мог адказаць сабе.

А Хвілімон кіпей ад злосыці ўжо, падступаў бліжэй.

— Чужым дабром спажываць любіце... зямлю адабралі, усё, усё адабралі, зусім эжыць са съвету рады. Маёй зямлёй жыць хочаш... У-у-у!

Здаровая далонь узнялася, пляснула да крыві па твары.

— Чаго ты, дзядзька, на мяне?

— Годзі з ім, адыйдзі, ну!

Перад самым тварам узнялася рука бандыта, і ў цемры чуць-чуць бліснуў кончык нагану. У памяці адразу ўсплыў дом, пакет. Задрыжэлі плечы. Далонямі рук заслані твар ад бандыта. Хацелася прасіць зымілаваньня, але замест слоў з языка сыйшлі глухія гукі.

— У-у-м-ма-у-у-м...

Наган бліснуў паскай гострага полымя, апаліў руکі, шыю, і щела абсела на землю, а рукі скапіліся за шыю, пальцы пачалі коўзацца па шыі ў нечым сълізкім, ўёплым. Адчуў пах зямлі сухой, грудзям было мулка і балюча ад корана на зямлі. Усё болей і болей съцікала грудзі смага, паліла губы. Зубы расчыненага роту хапалі запылены пяском трывутнік.

Перад вачамі іскаркамі густымі зьяўляліся, расьлі і расьлі і адплывалі вогненныя кругі—чырвоныя, сінія, чорныя...

* * *

Раніцою да Хвядоса ў пакой прышоў стары селянін і ціхенька, азіраючыся на дзверы, паведаміў, што гэтай ноччу прыдзе дадому бандыт Буглак. Удзень Хвядос выбраў сямёра хлапцоў, а вечарам, як добра зьмерклася, паціху, нікім нязьмечаныя, крануліся ў дарогу.

Былі каля самага Юшкава, калі счулі адзін за другім два стрэлы ў хвойніку.

— Стой, хлопцы, нешта ёсьць.

Прыслухаліся. Болей ні гука.

— Варта-б туды...

— Мо' каго забілі ўжо, акурат на гарадзкой дарозе, такі гушчар там.

І, не згаварваючыся болей, прайшлі яшчэ дарогай ля канавы, потым зьвярнулі на гарадзкую. Ішлі ціха, без адзінага гуку. Слухалі.

У лесе вуха лавіла тупат сваіх ног і ног таварышоў, ды ўгары ціхі шолах ветру і хвой.

Потым нешта трэснула ўперадзе. Чуцен тупат ног. Хвілімон, як упаў Ільля, са страху кінуўся ў лес разам з бандытамі, потым апамятаўся крыху і пайшоў ад іх на дарогу. Ішоў асьцярожна, пало-

хайся сваіх кроکаў і чуць ня ўскрыкваў ад страху, калі пад нагою гучна ў лесе трашчэла сухая галінка хвоі. Адразу з'явіўся страх, што яго пазнаюць, арыштуюць. Падумаў, што мо' варта-б пайсьці і адцягнуць Ільлю з дарогі ў бок куды, каб не знайшлі. Але ад гэтае думкі зрабілася яшчэ страшней. Пад уплывам страху забыўся, што ў руцэ абрэз. Нэрвова дрыжэлі ногі, ступалі часта і часта пападалі пад ногі сухія галінкі, гучна трашчэлі. Ад нэрвовасці съпяшаўся, забыўся, што па дарозе могуць спаткаць, пазнаць.

— Ш-ш-ш... ідзе нехта.

Хвядос уаўняў віントоўку.

— Ты хто? Стой!

— Хвілімон? Чаго ноччу?

Упаў з рукі абрэз. Анямелі рукі, абвіслі. Ногі ўрасьлі ў зямлю.

— Ты страляў?

— Я... я... страляў так сабе... страшна... дадому йду.

— А чаго ў лесе ў такую пору з абрэзам?

— Бандытам, пэўна, нешта насіў. А мо' сам з імі?

— Гавары, з бандытамі быў?

— А то чаго ён тут будзе ноччу.

Хвілімон дрыжэў ад спалоху, гаварыў, не разумеючы сам сэнсу сваіх слоў.

— Я не вінаваты. Прыйшлі яны і павялі мяне... Кароў я шукаў, загубіліся...

— Хто павёў? Абрэз чый?

— Якія там яшчэ каровы? Даць яму, дык прызнаецца. Праз такіх вось ні дня адпачынку. Сволачы...

— Куды вадзіў іх, кажы!

— Не вадзіў. Самі яны. Ня біце.

— Вядзем у хату, дапросім.

Хвілімон ішоў моўкі, спатыкаўся. Было страшна, што вось прывядуць у сваю вёску і ўсе пазнаюць тады, што ён бандыт, а заўтра знойдуць Ільлю і яго будуць судзіць як забойцу, бандыта. „Удячы?“

Нехта папярэдзіў гэтую думку.

— Падумай улізнуць—на месцы ўложым.

Прышлі ў другую з краю хату, дзе было съятло.

Зьдэйлена глянулі на ўвайшоўшых гаспадар і ўсе хатнія. Хвілімон стаў моўкі ў парозе, не прывітаўся.

— Чаго гэта?

— У бандыты паступіў. А ціхім здаваўся.

— Мо' так чалавек чаго? Хвілімон, ці-ж ты?..

А Хвілімон ня можа адказваць. Па яго віне забілі сына, а тут бацька нічога ня ведае і ня верыць, каб ён мог зрабіць што, каб мог стаць бандытам, заступаецца за яго. Зьявілася жаданьне скаваць усё проста, ва ўсім прызнацца, але гэтае жаданьне перамагла думка, што тады ўжо ўсё прапала, а так мо' яшчэ й не пазнаюць.

Гаспадар стаяў перад ім, чакаў адказу.

— Сямі яны. І абрэз далі.

Хвядос, нэрвуючыся, ад злосьці, пытаў:

— Гавары ўсё, бяз усякіх. Н-ну!

— Ня ведаю, дзе яны, пашлі. Я ня вінен.

— Значыць былі? Кажы! Бандыт!

І як аэваў бандытам, ускіпела кроў у Хвядоса, ня стрымалася, ударыў рукою па твары.

— Кажы, каго абабралі, што зрабілі?

— Яны, ня я... нічога не рабіў я.

— Ня ты, дык хто-ж, кажы!

— Ня ведаю.

— Скажаш?

І Хвядос узмахнуў прыкладам.

— Ня ведаю я іх, ня біся, братка!

— Скажаш! Прымушу. Бяры абрэз у зубы, н-ну!

Трос абрэзам перад Хвілімонам.

Ложа тоўстая ў абрэза, не абхапіць зубамі, вырваўся.

— Трымай!

Хвядос далоньню біў па твары, у грудзі.

— Ня бі, братка, дзе-ци-ж... больш ніколі ня буду...

Хвядос схапіў Хвілімана загрудкі, трос ад злосьці і ад гэтага білася патыліцай аб съянину галава ў таго. У хаце заплакалі дзе-ци, гаспадыня. Гаспадар прасіў ня біць.

— Ня біце, кажа ён. У воласьць трэба, а так-жа не закон.

Кінуў Хвядос.

— Выходзь з хаты, сволач. Вось тут ля стралы прывяжам да раннія, а потым у воласьць. Ты, Павал, ля яго пастаіш, а мы яшчэ за адным пойдзем.

Пасадзілі на пясок ля стралы калодзежнай, заклалі пастронак пад пахі, і звязаўшы мядна вузлом на пляхох, абкруцілі пастронак вакол стралы.

— Пайшлі. Глядзі ня ўпусьці, Павал.

* * *

Утупіў у зямлю вочы Хвілімон, маўчыць, не варухненца. Адаляваюць страшныя думкі. Страх пасіліеца разам з тым, як на дварэ рабіца съятлей. Эбоку, абапершыся на віントоўку, босы, у шэрым піньжаку, Павал. Павал з суседнія вёскі, Хвілімона ня ведае добра. Яму і шкода Хвілімона, „а мо’ і так сабе йшоў дарогай“, і расьце абурэнъне супроць яго, што звязаўся з бандытамі, пашоў ноччу з абрэзам.

На парозе ў сенцы стаяць ціхія гаспадар з гаспадыняй, бядуюць. Хвілімон не пазірае на іх, тупіць вочы ў зямлю, але смага паліць губы і ня стрымаўся, папрасіў:

— Піць хачу, не магу...

— Матруна, падай вады яму.

Гаспадыня прынесла вады. Хвілімон, тримаючы абедзывома рукамі цяжкую, зробленую з гільзы знараду, кварту, смагла піў. Скончышы не падзякаваў, баяўся загаварыць з гаспадыняй. Яму здавалася, што вось-вось угадае яна аб усім і пачне біць яго, грызыці зубамі за сына.

На дварэ пасъятлела ад узышоўшага месяцу. Месяц съянціў, прарываючы рэдкую муть пярыстых хмар. Хмары ўгары, асьветленыя, прыгожы насыдлі мяккі маніць да сябе погляд. Э-за іх дзені-дзе праглядаюць рэдкія, на асьвечаным небе, зоркі. А. Хвілімону хочацца, каб было цёмна, каб ня бачылі яго твару, не пазнавалі. І ён згінаў голаў да зямлі ўсё ніжай і ніжай. Нейкая сіла штурхала ўзяць і ўсё-усё расказаць гаспадаром. Гаспадыня, сагнуўшыся, чакала, пакуль ён аддасць кварту. Гаспадар моўкі завярнуўся і пайшоў у хату. Хрыпла рыпнулі дзвёры сянец, бразнула гучна клямка.

Хвідімона абняў страх, што вось зараз узынімеца ѹ гаспадыня і пойдзе, і тады ўсё прапала, тады не пасьпее ён да заўтрага сам расказаць ёй аб усім. Лягчай прызнавацца наччу.

— О-ой!

— Чаго, баліць? Мо’ завязалі цесна?

— Не... Там ён, на дарозе. Мо’ жывы яшчэ.

— Хто?

— Ільля ваш. Ільлю забілі. Ня я, яны забілі.

— А-а-а-ай, ратуйце! божачка!

З хаты выбег спуджаны гаспадар. Гаспадыня выпрасталася, скапілася за галаву рукамі, акамянала.

— Што ты, што такое сталася?

— Ільлю забілі, яны.

Хвілімон парываўся ўстаць, хацеў апраўдацца перад бацькам забітага сына.

— Чалавечя! Ты забіў, а!

— Мо' жывы яшчэ, ідзіце... яны ўсё, павялі мяне.

Спала вёска. Цішу начы парушыў нечалавечы крык мацеры. Яна кінулася праз двор у поле, да лесу. Усьлед кінуўся ў ніжній воротцы бацька. Зыніклі яны і зноў апанавала ціша начы. Паўла агарнуў жудасны страх.

— Ты забіў?

Хвілімон пазіраў у землю, чуў съты пах зямлі і ўспомніў, як калісь на поплаве вечарам нарадзілася ў яго думка адпомысціца камуністам. Успомніў свае тагачасныя мары, але яны не абуджала ўжо ранейшых пачуцьцяў, толькі пасілі балючую крыду па сабе. Губы яго шапталі бесъперастанку:

— Прапаў, прапаў.

— Пайшоў. Сам ня ведаю, як здарылася. Зямлю ў мяне адабраў, плян у горадзе, злосць на людзей была, на ўсіх. А ён кам-самолец, дык хацелася, каб... Братка, сам ня ведаю, як гэта...

— Дык ты супроць нас, комуністых, пайшоў?

— Злосць была, за сваё дабро злосць і праз гэта пайшоў, за злосцю, не падумаў. Ня ведаў, што так выйдзе. Загубіў сябе, дзяцей... Ведаў, што ён ідзе з пакетам і навёў, паказаў.

Вакол панавала начная ціша. Месяц спусціўся да самага лесу, скаваўся за будынкамі. На дварэ стала цымней і халадней. Набліжаючае досьвіцце звала адпачыць, вольна, лёгка. Звала да гэтага і сувежасць ночы, і пах хлявоў, двара, поля. У Хвілімона гэта абуджала ўяўленыне сваёй хаты, гаспадаркі.

— Што скажа жонка, суседзі?

— Каго забілі?

— Ільлю, яго сына. Камсамольца.

— І ты біў?

Павал страшнымі вачмі глянуў на Хвілімона.

— Я навёў, паказаў яго.

— Значыць, расстряляюць цябе за гэта. Бандыт ты.

— Расстряляюць? Скажы, ня страш, братка?!

— Расстряляюць. Маўчи ты! За кожнага нашага дзесяць такіх трэба, ідалы...

Разъвідняла. Сыпявалі абуджаныя пеўні. Недалёка ў лесе галасіла маци.

Не друкаваныя апавяданьні К. Каганца

Мая першая ахвота

Быў асеньні дзень цёмны і ціхі, і мой бацька чагось захадзіўся: то кастрыцаю вонкы абкладаў, то прызбу абсыпаў, а пад вечар клікнуў матку памагчы яму сані з вышак зьняць і стаў іх наладжваць. Хоч і чуў я пры полудні штось пра сънег гаварылі, але мне не на памкі было за гульнёю: усё я бегаў у сад сілоў глядзе́ць—чи не папалася яка сініца або сънгір, то старую клетку наладжваў, хоч то мне не ўдавалася неяк. Перад самым сумаракам я заўважыў, што ў воздуху сталі лятаць белен'кія малюсенькія зоркі. Я зразу дагадаўся, што гэта сънег, і пабег сказаць пра тое матцы. Матка ласкова ўсміхнулася, пагладзіла мяне па роснай чупрыне, бо ў мяне яшчэ шапкі ня было, і маці часта журыла аб тое бацьку, на што бацька адказваў спакойна: „пачакаў, куплю“, і прамовіла да сябе, гадаючы:

— Да яно ўжо і пара!

Да ночы сънег стаў падаць гусьцей і ўжо ня дробнымі зоркамі, а як-бы клачкамі пуху.

Назаўтрае я прачыхнуўся, гляджу—у хаце неяк відна, ясна; галава мая нейкая мяккая і на душы весела. Я кінуўся ў вакно і бачу, што ўсё, як зямля, так і стрэхі і плот зверху і грубшыя галіны на садовінах, пакрыта съвежым бялюсенькім пушыстым сънегам. Я, скапіўшы матчыну копту, кінуўся было на двор, адно маці мяне вярнула, штобы я бацьковы боты надзеў. Я хоч ня рад, але мусіў надзець вялізныя боты, у каторых чутць не паваліўся, лезучы праз парог. Першым дзелам я заўважыў, што зы двара пашоў съвежы тор ад саней—знаць, бацька дзесь паехаў, но зразу я не пашоў пытаяціся, а стаў, соваючы вялізнымі бацьковымі ботамі, бегаць ва ўсе стороны па бялесенькаму двару, і, толькі набегаўшыся і накачаўшыся па сънегу, пабег я ў хату пытаци, дзе бацька. Маці мне сказала, што ў млын павёз. І так мне шкода стала, што я раней не прахапіўся—нечага-б з бацькам хоць да крыжа пад'ехаў па першаму сънегу. А знаеш, як то прыятна ляцець па белому гладкаму полю: ні скалане, ні здрыгане... Як плывеш маўмоў-бы...

«Прышоў бацька ў хату і кажа мне апрануцца і абуцца, а сам узяў стрэльбу з калка і стаў яе чысьціць і набіваць. Я сабе думаю, абуваючыся,—няўжо ж бацька мяне на ахвоту возьме. І так я таму зрадзеў, што якбы на цэлу галаву падрос, і стаў гадаць, як то, пайшоўшы на сяло, буду прад хлопцамі хваліцца. І так у думкі гэтая задаўся, што каб бацька мне не нагадаў, то пашоў-бы бяз шапкі.

Выйшлі мы ў поле, а бацька мне і кажа, паказваючы на кудру сядрод поля:

— Абыйдзі ты, сынку, здалёку на той бок кудры і ідзі, гамонячы і з шумам, праз кудру на мяне. Там, бачыш, заяц ляжыць. Вазьмі гэтую вітку і будзеш ёю па дрохве ляскаць.

Я рады, абражажуочы сябе настаяшчым стральцом, у лапціках лёгка падыбаў па шэррапу, каторы быў крэпкі, хоч бацькі то ён не дадзержываў і ўсякі раз бацька праваліваўся. Зайшоў я за кудру і з крыкам і піскам пусціўся праз кудру, аж чую бацька ўжо стрэліў і штось закрычала:

— Ki-гі! ki-гі! ki-гі!

Но, хоцячы быць добрым ахвотнічым, я ня выскачыў глядзець, што там такое, а пашоў далей, гукаючы і па дрэве віткаю стукаючы, а бацька мне крычыць:

— Годзел дурны ты. Ужо заяц ляжыць.

Я выскачыў і бачу на полі ляжыць заяц і задняю нагою яшчэ дрыгае, а бацька каля яго стаіць і стрэльбу набівае. Я падышоў і пытаю:

— Дзе-ж ён быў, што я яго ня бачыў?

— Дзе? У кудры, ведама,—кажа бацька.

— Дзе-ж? Да я яшчэ ў кудру не ўвайшоў, як вы стрэлілі!

— А што-ж, ты хацеў, каб заяц чакаў, пакуль ты яму на хвост наступіш?

Я скапіў зайца на плечы і пайшлі мы да хаты. Я ўсё цягнуўся ўгору і задзіраў галаву, і хацелася мне, каб таварышы мяне з зайцам бачылі, адно якась гэтага не папалася...

1903.

Ахвота віцгубарнатара на вядзьмадзя

Пашлі наказы ад адміністратара да лясьнічага, ад лясьнічага да аб'ежчыкаў, ад аб'ежчыкаў да стральцоў, штобы на той і той дзень сабрацца народу і лясной стражы ў поплаўскіх абходах на вядомае месца, будзе бо, знаеш, аблава на вядзьмадзя, і сам віцгубарнатар прыедзе, і лясьнічы скажаў раз клічаўскуму аб'ежчыку, што вядзьмадзя павінен забіць віцгубарнатар.

Вось наступіў дзень ахвоты. Яшчэ добра не разьвіднела, а лясная стража тупала ля разъведзенага (цяпла) на паліне за паўтары вярсты ад оступа. Зачалі і сяляне гурткамі прыбываць з акалічных сёлаў, а па дарозе з Клічава да зборнага месца растаўлены стральцы на старожы, а ў Клічаве аб'ежчык вярхом. Прыйехаў і лясьнічы на зборнае месца.

Бот стаяўши на ростаньках стралец прыбег задыхаўшыся і далаху́й, што ўжо едуць. Аб'ежчыкі пастроілі людзей дзесяткамі і пры кожным дзесятку прыставілі па стральцу. Лясьнічы адабраў чалавек шэсць дазваных стральцоў, між каторымі былі Якаў Самец, Сыдар Крыванос і Мікола Ляскавец, штобы паставіць іх у няпэўным месцы, дзе мог-бы зьевер прарваць, улева ад засадак.

Прайшоў па людзях шорах і сталі сьпешна строіцца ў рады, бо ўбачылі на дарозе клічаўскага аб'ежчыка, што скакаў ад мястэчка. За ім зараз паказаліся і падводы з панамі. У пярэднім вазку Яўсташынскага арандатара ехаў сам віцгубарнат з адміністратарам. Адміністратар першы выскакыў з санак; к яму падбег лясьнічы і далаху́й, што ўсё гатова, толькі яшчэ няма Кузьмы, кухараўскага аб'ежчыка, што пайшоў праверыць оступ. Паны сталі вылазіць, скідаць доўгія шубы, ^{Ланраўлянна} аглядаць стрэльбы. Даежджачыя парадкуюцца з сабакамі, дзеляць порах. Мінут праз колькі пакаўся зы старыны і стары Кузьма.

Лясьнічы з аб'ежчыкамі абраілі, адкуль даежджачым заходзіць, разьдзялі народ на два крыла, прыставіўши да іх па аб'ежчыку із малодшых дзеля растаноўкі людзей, і па камандзе лясьнічага ўся чарада рушыла съцежкаю ўлева по ўсю старыну к зазначанаму на чырце развароту. За ім і даежджачыя адправіліся. А паны з лясьнічым і з астаўшыміся аб'ежчыкамі рушылі за Кузьмою. Перш пашлі за імі, а потым зьевярнулі ўправа к засадкам, і стала ціха, як-бы ўсё гэта ў зямлю правалілася...

Чуеш! Зайграла трубка лясьнічага. Энаць крылья зьевялі. На трубку адвеціў стрэл ад разварота, а за ім зайгралі ў трубы даежджачыя, і пайшлі стрэлы адзін за другім. Ахвотнікі стаяць з захвачанаю душою, заціскаючы стрэльбы ў руках. Вот зайгралі сабакі і трубы разам перамянілі голас, узяўши грубую ноту—знак, што зьевера паднялі. А па чырце прабягаюць ускрыкі і адзіночныя стрэлы.

Вось з того месца, дзе былі паставлены адборныя стральцы, раздаліся гвалтоўныя крыкі і ўчащчана стральба. То агромністая вядзьмедзіца, падняўшыся на заднія лапы, ідзе проста на выбарных стральцоў, каторыя скучыліся і самі ня ведаюць, што пачаць, бо

крыкі і стрэлы нічога не памагаюць, а вядзьмезіца ўжо вот, вот прарвеща або усьядзе на каго.

Вот Якаў, перамігнуўшыся зы стральцамі, залажыў у стрэльбу кульку, бухнула разам колькі стрэлаў—і вядзьмезіца асунулася.

Стральцы, гэта ўбачыўши, зълякаліся, ды зараз заправіліся, яко людзі ўжо бывалыя, і паднялі яшчэ большы крык і голас. К тому і сабакі падскочылі, так што вядзьмезіца паднялася на пярэднія лапы і, валочачы зад, папаўзла к засадкам, і чуць выставіла галаву з гушчару, як раздаліся два стрэлы з засадак, ад нумара віцгубарнатара і дзіве кулі прасьвісталі над галавамі лясынікоў. А вядзьмезіца ўжо і та стала свяжыцца. Стральцы ня дурні,—паднялі крык:

— Гатова! Гатова! Віц папаў...

1909.

Забойства Захаркі

У пагодны асеневні дзень падвечар вярталіся сяляне сяла Усакіні з гораду, куды вазілі лапаты ад купца Бэрмана. Як раз то было перад Пакровамі.

Не даеждаючы дому, прыпыніліся ў суседнім сяле Сушыя Абрама. Выпілі па чарцы, закурылі люлькі і давай ганяць друг дружку ехаць, штобы за сонцем дома стаць. Забавіўся адзін толькі Захарка з роду Шалойкаў, заклятых ворагаў другога роду усакінскага, па прозывішчу Зайдоў. Быў то чалавек вялікага росту, рабаліцы, з рэдкаю русаю бародкаю, на нагах падгалы, у пляcoh шырокі і крыху прыгнуўшыся, быў ён трохі выпіўшы, і хоч брат яго Марка, чалавек відны, каравокі, з шырокая чмарою барадою, з ліца гарны, хоч крыху рабаваты і ганяў ехаць, та ён не паслухаў і застаўся з суськімі сялянамі пабалакаць і з Абраміху пасыпрацца. Не паслухаў ён брата і не вярнуўся болей да хаты, хоч з Сушы да Усакіні усяго пяць вёрстаў. Толькі ўжо добрым сумаракам усакінскі смоляр чуў, як у бродзі, што Вязенем завеща, як-бы хтось прасіўся і называў па імені.

Назаўтрае ў рэчцы Ваданосцы, чыбок, як тамашнія сяляне яе называюць, Гэньцы, у памяць аднай яўрэйкі Гэнькі, знайшлі усакінскія дулебы каняшыну з цялежкамі стаячую, скубучы траву на беразе, і пад перавернутаю драбінаю цела мёртвага Захаркі з перакрученым каркам і адну бутэльку гарэлкі запячатану, а другую да палавіны выпіту. Пашло съледзтва: прыехаў станавы зы стражнікамі і ўраднікам, доктар і п'яны съледавацель. Рэзалі Захарку, ні-

чога ў ім не знайшлі, адно доктар, дзівячыся на Захаркаву печаньі лёгкія, сказаў:

— Колькі жыву на съвеце і што перарэзаў мярдоў, а такога здаровага чалавека ня бачыў.

Арыштавалі двух Зайдоў—Амелльяна і Есіпа, быўших стральцоў грапа Патоцкага, адно па стараньню знаменітага атамана канакрадаў Янкеля, што жыве ў тым-же сяле, іх у скорым часе выпусцілі пад залог і ўсё заціхла.

Раз толькі доўскі ўраднік, спаткаўшы стральца Андрэя ў варотах аб'ежчыкавай хаты, засъмляўся і кажа:

— Ну, што, Андрэй, прапаў Захарка? І дзела яго прапала? Але і грошай багата прапала!

Засъмляўся і паехаў.

1909.

Восеньню

Дзень шэры, хмурны. У воздуху пахне сырасцю і гніочым лістом, каторы сыплецца з дрэва, засыплюючы жоўтым дыванам мокрую зямлю. Часам запыліць дробны, як туман, дожджык-рунец. Па зялёной жытняй руні пасущца гусі, а лагчыну ўвакол азярыны скроў абселі чорныя груганы і то той, то той зълятае ў ваду, купаецца, а потым адлятае на поле і, сеўши на скібе, цярэбіцца і распраўляе пер'е. Гэта—найлепшая прымета, што скора даждж добры пойдзе. Дзесь пад лесам стралец, чуваць, на сабак трубіць. А з во-сеці, што ў канцы сяла ля рэчкі, чутно, як мнеі мяліцамі бразгаюць, лён мнучы. А па гразкай грэблі невялічкая каняшына чудзь цягне панарад з мяшкамі збожжа, прыкрытымі пярэстаю дзяружкаю, а бокам, ля каняўкі, прабіраецца, выбіраючы сушэйшае месца, чалавек. Часта ён пануквае і памахвае пугаю. Знаць намалациў новага збожжа і вязе ў млын, штобы к дзядом прыдбаць муکі і круп, а дзяды ўжо тут незабавам, бо пакровы ўжо з тыдзенем таму былі. Пастушкі, паадзіявашы на голавы мяшкі, сабраліся пад ігрушку, што расьце на мяжы, кладуць агонь і бульбу пякуць, а быдла і авечкі расpusцілі скроў па стэрнішчах.

Ідучы у такую восень дзе між вербаў па мокрай, усланай жоўтым лістам дарозе, становіцца неяк маркотна, за чымсь тужыш, штось гадаеш і ўвесь даешся ў думкі. А ўсё такі гэта мае сваю красу і прыемнасць...

1907.

Да друку падаў М. Касцяровіч.

Не друкаваныя вершы К. Каганца

I

Браты мае родныя,
Браты мае—братанькі,
Хлопцы—беларусікі,
Палесься казачэнкі!
Памянём мы нашыя:
Лясы, бары сінія,
Да лукі шырокія,
Дрыгвы безканешныя,
Наш люд кроўю хрышчаны,
У съязах бо купаны,
Бядою ён кормлены,
Горам ён напованы.
У трубу зайграема—
Голас лесам пусьціма,
Гукнем па балоту жа,
Да й у полі съвісьнема,
Каб усім было чутненька!
Хай люд прачыхаецца,
Съпіну хай рас простае,
З цемры вызваляецца!
Ярму таму цяжкаму
Годзі карку муляці!
Катам кару ўчыніла,
Штоб век было ў памяці!

20/XII 1906.

II

Які-ж то вецер буйны грае
Ад Дзьвіны, Сожы да Карпат?
Яко то ліха выэірае
І з тых мужыцкіх бедных хат?

Гэй-жа ўраз! Гэй-жа ўраз! Гукнямо,
Каб усе съляпяя нас пазналі! (2)

Мы тыя, што ўсіх вас корміма,
 За ўсіх вас церпіма;
 Мы тыя хлопцы—радыкалы,
 Што скінем цямноты ярмо.

Гэй-жа ўраз! Гэй-жа ўраз! Гукнямо,
 Каб усе съляпия нас пазналі! (2)

Мы тыя бедныя рэкруты,
 Гарматна мяса на вайну,
 Каторых цар і доля люта
 Жане за мора ў чужыну.

Гэй-жа ўраз! Гэй-жа ўраз! Гукнямо,
 Каб усе съляпия нас пазналі! (2).

1905.

III

Ветры буйны загулялі—
 Іскры наши заблішчалі,
 Што раз болей разжыгалісь,
 Красным съветам распалялісь.
 Яшчэ вецер падыхае—
 У іскры полымца шыбае
 Богнянымі язычкамі
 Розных цвятоў аганькамі.
 У каstry ахаладалым
 І быльлём ужо зарасталым
 Язычкі замігатали,
 Па паленъях заскакалі,
 І ў купачкі зъбягаюць—
 Съвет навокал раскідаюць.
 Хутка вецер зноў зайграе—
 Уесь касьцёр запылае,
 Съвет над намі засіяе,
 Шчасьце ў хату завітае!

23/II 1910.

Да друку падаў М. Касьпіровіч.

Юрка Гаўрук

Пераломнае

Нізка вершаў

I

Узьбягаюць гады

Узьбягаюць гады на крутую мяжу,
тое-сёе згарэла, як зорка...

І тужу, ня тужу,
проста так—

крышку горка.

Весялушки мае, успаміны мае—
аб каханьні сумуюць далёкім.
Думка думку снуе—
і на дол

разарваным аблокам.

Але, мабыць, пярайдзе сырый буравей,
адпяеца, як заўжды, романсам.
Вазьму ў руکі лёзунг:

Бліжэй

к рэволюцыйным масам.

II

Любая, харошая

Любая, харошая!
навошта мяне абманула,
навошта схлусіла?

Румянак апошні
касою скасіла?

Ты ўсё думала, мерала,
а чаму—ня знаю,
ня пытаўся...

На румянку верным
белы пыл застаўся.

Чорная ластайка
не ўзяла таго пылу:
не захацела,
падзівілася ласкава
ды й паляцела.

Залатая пчолачка
на пыл ані вокам:
ня трэба ёй воску,
акунула галовачку
у мядовую роску.

Мая-ж ласка застужана,
а раса мая—
чамярыца...
— Калі, дзеткі, ня суджана,
дык ня трэба журыца.

III

На вакне вазоны

На вакне вазоны,
а за вакном вецер.
Котка лапкай мые за вушкам,
да ці будуць госьцікі дарагія
пагаварыць аб політыцы,
аб чалавеку,
аб усім?
Быў-бы так рады, так рады!
Сыпле съняжок.
Душна.
Каляды.

IV

Палажыў я сэрда

Палажыў я сэрда на далоні
і на шалі сонца ўскінуў сэрда...
На вярсту завораныя гоні
і скрыпучыя, ліхія сенцы,
а ў тых сенцах цывіль і павучыньне,
на тых гонях буйны вецер стогне.
Прасядзела маці пры лучыне
і ня ведала, што будзе сёньня,

закладала ў ніты аснову,
ткала палатно рукою жвавай,
прадавала долю за карову,
а нядолю віншавала славай.

Павіншую матку падарункам:
з Менску вывез хустку і каралі,
самага найлепшага гатунку
гарадзкія летнія сандалі.

— Дзякуй, сынку, за харошу памяць!
мне ня трэба: лепш аддай ты жонцы!..
Забалела сэрца і упала,
быццам яблык, съпечаны на сонцы.

V

Маладыя леты

— Маладыя леты, маладыя леты,
рад-бы вас усыпаць у польныя кветы!
Рад-бы вас усыпаць, рад-бы пасеяць:
нават песньяй смутак не магу разъвеяць.
Чагось нехапае, штосьці мучыць душу
і хадэйц паважна, як начніца, мушу.

— Што ты не працуеш, дурны лайдачына,
пахудзеў на шчэпку, высаҳ, як лучына?
Пасьвіў-бы авечкі, пасьвіў-бы каровы,
ці піліў-бы дошкі, ці калоў-бы дровы,
быў-бы ты спакойны, быў-бы ты пацешны,
і пражыў-бы щіха, ні съвяты, ні грэшны.

— Дружа, знаю, знаю, кінь свае дарады:
і съвяты і грэшны, яшчэ буду рады!
Працеваць я буду, але не за дошкі,
я жадаю многа, радзіш ты мне трошкі:
трошкі ўсе мы мелі, трошкі усе маєм,
над соцыялізмам галаву ламаєм.

Як-жя гэта цяжка нават самым дужым:
зрэдку і натрапім, а найболей кружым.
У газетах кажам—трэба грамадою,
а ў жыцьці ахвотна плывём за вадою.

— Мы памылкі нашы прызнаваць павінны!

— Ня ты адзін толькі, усе мы, братка, вінны.

1928 г.

г. Слуцак.

У. Хадыка

* * *

Пад вокнамі срэбная воля.
Гарыць электрычны ліхтар.
Напэўне ня зьдзейсьніць ніколі
Тугу палымеючых мар.

Лірычная песня такая:
Па зорах шукае машын.
Ты прыдзеш поэта палаюць
За шчырасць музычнай души.

Сплывуць мураваныя сходкі,
Скляпеньні бэтонныя стром.
Ты станеш у словах салодкіх
Будзіць хваравіты надлом.

Ты скажаш аб таний сваволі,
Пракудлівым зробіш свой твар...
Ружовай такой аўрэоляй
Гарыць электрычны ліхтар.

Ізраіль Плаунік

Спатканьне

„Я гляджу на цябе, „хавер“¹⁾ Плаунік,
І дзіўлюся—нік не пазнаць!..
Жаўжанё і дуронік нядаўна,—
А цяпер?..
Ну—амаль сівізна.—
Спахмурнелі, насупліся бровы,
Ня зылічыць маршчакоў баразон...
Для мяне гэта праста-ткі нова!..
А дзе голасу тонкага звон?!
Паміж кудлаў віхрастых палоска
Пабялеўшая—зімні съняжок...
Ходзіць у нас пагалоска:
Ты у „песьнях“ таксама знаток...
Пэўна гроши (ой! ой!) заграбаеш,—
Мог-бы барынам, сынку, пажыць...
Вось вазьмі сабе Крайскую Хаву...
Хавы бацька „а яхсэн а ід“²⁾...
Мае хату сваю і краму,—
Кажа:
— Тысяча дочцы „надан“³⁾.
Хоць пажыў-бы!..
І гандаль,
І крала...
А што „песенькі“?..
Эт!.. Ярунда!..
Толькі голаву „песенькі“ сушаць—
Вось павесіўся нейкі ў Маскве...
Ды і варта бязбожным тым душам!..

¹⁾ „Хавер“—палурэйску—таварыш.

²⁾ „А яхсэн а ід“—паважны, шляхэтны яўрэй.

³⁾ „Надан“—пасаг.

Кажуць:

— Сам сатварыўся съвет.

Ну, куды-ж гэта?..

Клуб—замест „школы“...¹⁾

І ты нешта глядэйш, як той „гой“...²⁾

Пэўна стаў ужо тут камсамолам...

І значок нават ёсьць?!

Бог з табой!..

Ой, настане канчэнъне съвету!..

Ну дык як ужо мне ня тужыць?!

Кінь, брат, партюю, песьні, поэтай...

Ажаніся, прыпомні—ты „жыд“...

Тваё імя—„съвятое“:

„Ізраіль“—

Гэта сымбаль народу твайго...

Калі хочаш „павагі“ і „раю“,

Адкасьніся ад званьня „гой“...

• • • • • Так гаворыць дзядуля старэнкі...

Ну дык што-ж я яму адкажу?—

Ён-жа любіць „гішэфты“, маленьні,

Ну і знае, як пасьвіць казу...

• • • • • Можа праўда, дзядуля, ня знаю,—

Можа праўда і то, што я „гой“...

Але ўсё-ж не хачу твайго „раю“:

Спавіла цвіль сталецьцяў яго...

Мы адкінулі бога й маленьні,

Як збучьвельы, нягодны хлам,—

Каб у творчым экстазе, імкнені

Падыходзіць да сонечных брам.

Мы ствараем жыцьцё сягоньня,

Каб у ім збудаваць свой рай...

Ты маліся сівому „Ягове“,—³⁾

Нас-жа кліча другая зара!..

16-IX—1926 г.

¹⁾ „Школа“—у сэнсе „сынагогі“—ужываецца ў Віленшчыне.

²⁾ „Гой“—чалавек неяўрэйскага веравызнаньня.

³⁾ „Ягова“—імя яўрэйскага бoga.

Сымон Барабаноў

Начныя цені

(Апавяданье)

Ночь...

Цені...

Ціха і мякка қрадуцца цені. Нібы на кончыках пальцаў падымаюцца, ува ўсю веліч выцягваюцца, хочуць заглянуць аж за ўзгорак, у невядомую далячынъ.

Тады ў чалавека ёсьць імкненіні—нацягнутыя струны.

Тады ў чалавека ёсьць мэта—пункт у канцы гэтых струн.

Цені ня чула дакранаюцца голымі пальцамі да вострага шкла распасацца ў ночы...

Цені қрадуцца і не зважаюць, што ў іх фальшивая мэта, што яны даходзяць да рашучасці.

А гэта тое, што можа быць з найгоршага. Бо ў напружаны момант пэнкне струна і... засымяеца нач.

А скакун, што ўтварае начную цену, не дакончыўши апошняга „па“, засаромеяцца перад сваімі імкненінямі. І гэта самае з горшага...

Лепшае—у час сказаць музыканту: „Даволі! Вельмі ўдзячан!”
Гэта адно з лепшага.

Ноч тады будзе маўчаць.

Цені қрадуцца... Пішчаніцаю лезуць... З тысячы закануркаў цёмнай ночы вытыркаюцца...

...Яны імкнуща да пункту, у якім аздабляеца, сваім харастром вабіць, мэта.

Калі чалавек імкнецца да мэты, створанай з няіснующых на тое правоў...

...Тады ён робіць над сабою самагубства. Ён ня хоча праверыць створанай сваім прымусам, фальшивай мэты.

І лізноў будзе сымяцца нач.

Чалавек не глядзіць сабе пад ногі. А цені ўсё больш ды больш выцягваюцца. Чалавек забываецца, што шкло да крыўі папраразала

голыя пальцы... Цені глядзіць аж у самы жаданы пункт—туды, дзе-
аздобішча мэта.

Чалавек ня бачыць, што застаўся адзін крок і... адыдзеца ён—
паляціць у бяздоныне...

...Абарвешча струна імкненіняў.

Чалавек не адчувае, што яму стане сорамна перад фактамі
свайго існаванья.

...Нават на глыбокім дне пустой процьмы стане саромна.

А гэта і ёсьць тое, што не скажаць у час музыканту: „Даволі!
Вельмі ўдзячан!“

I

Вясенія ноч. Кароткая, але мяккая ноч. Плюшавая. Яна ла-
годна ахіляла натапыраныя, крохкія кляны. Спавіала іх сваім ка-
морачнам змрокам.

А жукі і хрушчы съпявалі песьню.

Ціха было гэтаю ноччу, каб ня жукі, але цёмна. Як пальцам у
вока—цёмна. Яно гэтак у звычай. Ноч першых дзён вясны, за-
ўёсды цёмная. Гэта пакуль прывыкнуць чалавечыя вочы:—ад белага
сънегу, да талай чорнай зямлі.

Дык хто-ж мог бы згадзіцца—угледзеца ў гэтую ноч і так,
каб бачыць? Хто мог бы наскролькі бачыць гушчар лесу? Хто?

Усё ў свае транты закутвала ноч. Захоплівала яна сваім ахап-
кам, спавіала і адносіла некуды далёка, аж у лясныя нетры.

А там цяпер страшна было.

Сава, як малы пястун, на ўесь лес крычала нема. Часамі суччо-
патрэсквала—бы ішоў хтось. А то чуць-чуць верхавіна хвоі шумела.
Чамусыці раптоўна прачыналася дый шумела. Страшна было.

Але гэты страх мог трывожыць чалавечыя пачуцьці толькі тады,
калі ў чалавека ня было клопату. Ён мог парушаць спакой чала-
века ў тым выпадку, калі яго, гэтага страху, не выціскала нешта
другое, больш важнае, чымся ён сам. І калі гэтае важнае, чалаве-
чае, даходзіла да апошняга пункту, плячыма ўпіралася ў яго, тады
павінна было пачацца нешта другое. І гэтае „другое“ называлася
„не баяцца нанава“. Чалавек толькі ў гэтым гушчары, у гэткую
цёмнаю ноч адчуваў сябе ўсё роўна, як дома, на старой печы.

Нудна неяк маўчала старая хвоя. Ці яна можа жалілася, што
пастушкі-падшывальцы выпалі дуплे ў яе прысадзістымі пні, ці
яна мо‘ пагодою была нездаволена: бо хмары во-во навісалі на яе
верхавіну. Нудна маўчала. Шамацела папяроснаю карою.

І не заўважыла нават старая хвоя, як зусім съмелымі крокамі
падыходзіў чалавек.

— Хто гэта ён, гэты чалавек?

— Чаго яму тут трэба?

— Нашто парушыў ён мой супакой?

Нібы схамянулася старая хвоя; чудзь-чудзь захісталася яе верхавіна.

А ён, у ватавым паліце, падношаным крыху, прысеў пад яе выпаленым дуплём дый маўчаў.

Ён, седзячы цяпер моўкі, разважаў; па яго вуснах бегала нейкая нібы дзяціна радасць.

— Мала прайшоў, але самае важнае.

Яму было вельмі лёгка, што ён прайшоў гэтае важнае. Яго цела таміла нейкая асалода, млявасць. І ён на момант зажмурыўся.

— Усё роўна,—пачаў разважаць далей,—цёмна ж усё роўна. Дык нашто ж дарэмна глядзець у цемру ночы? Нашто псовашь дарэмна зірк?

— Усё роўна!—мацней яшчэ съвіснуў ліпкія абячэйкі вачэй.

Ён адзін момант быў бяз думак.

Нейдзе недалёка залапатала санлівая варона. Сук трэснуў з-пад яе і паляцеў даю, барабанячы па галубі.

— Змарыўся... ізноў парушыў свае думкі,—колькі таго ходу, а як змарыўся...—Пачаў вобмацкам аглядатца наўкола.

— Раніцаю разгледжу... падрыхтую дарогу для наступнага вечару...—Плылі ў яго думкі адна за другою.—Там лягчэй будзе.

Чым далей ад мяжы, тым лягчэй...

— Гы-ых! Якая цемра,—рашчыніў вочы на момант.—Добра ў гэткую ночь! Два крокі, а ня відаць прадмету.

Ён абмацаў на карэнінях месца, каб палажыць галаву.

— Я гатоў цалаваць ноч. За тое, што яна сълепіць усё і аднімае раўнамерную частку сілу ў аднаго і аддае яе другому.

— Ці як гэта? Ня сілы, а нечага такога, што называецца змораю. І галоўнае, раўнамерна распрадзяляе: дае таму, хто павінен рабіць нешта: адымаете ад таго, хто павінен забараніць гэтую работу.

— Так. Я, здаецца, драмлю і мне абышто пачынае вярзыціся...

Ён прыхіліўся да старой хвоі, палажыў на яе карэнінях галаву і падкурчыў ногі.

Нейдзе недалёка, у гаі, съвіснуў салавей. Салавей яшчэ і яшчэ раз съвіснуў, потым памаўчаў і, нібы ноч хацеў разагнаць рознымі ладамі песеньі, на ўвесе лес пачаў пералівацца.

Пачынала зарэць. За пяць вёрст, мусіць, пачуўся стрэл.

— Гэта з памежнікаў нехта...

— Мала што магло выклікаць стрэл...—падумаў ён скроуз мымяючую ўсмешку, скроуз сон.

— Дазволь! мезяны пальчык, толькі мезяны! Панна Адольфа, дазволь!

— Кроцік ты, кроцік мой! Юлік, ты от так, якраз, як крот, тышчыцца пад зямлёю... так і ты. Ну, на табе мой пальчык. Цалуй-жа яго, мой хлопчык, колькі хочаш...

Дзъве скрыпкі з акампанімэнтам піяніна граюць мазурку. Яны зусім захлобваюцца: глушаць залю старога пана Вярцінскага. Музыка чуць-чуць сюды даносіцца. Падзямельным рэхам чуваць яе далікатныя акорды. Таму так чуваць, што цераз шэраг пакояў.

А яны сядзяць. Юлік зусім аддаўся ў абладаньне яго каханай. Ён прыхіліўся, скурчыўся на плюшавым дыване, каля яе крэсла. Ён палажыў галаву на яе калені... І яна песьціць яго валасы; часамі гладзіць адною рукою па яго кастрюбаватых, вышытых сярэбраным дротам, ахвіцэрскіх наплечніках. Яны, як ніхто ў сьвеце, шчасльівыя.

— Ці памятаеш ты,—перарывае асалоду шчасця Юлік,—ці памятаеш ты першую нашу сустрэчу? Ці адчувала ты тады тое нешта такое, якое ўвесь час шчыпле сэрца—надае яму ў некалькі раз болей, байчэйшага руху?

Ён падымае галаву з яе калена:

— Ці памятаеш ты наша дзяцінства?

І яна ружаю ўсміхаецца, абдае яго твар жывым і п'яным пахам: глядзіць яму ў очы, маўчыць.

— Адольфа!—Прыхіляецца ён шчыльней да яе ўёлага калена.—Адольфа, ці памятаеш ты, як мы бегалі ў садзе каля фантана „Вялікай вужакі“? Ці памятуеш ты, каханая мая Адольфа?

— Гэта было ў той год, калі я скончыў гімназію. Гэта было, калі я з маім бацькам заехалі ў маёнтак пана Альбінскага, заехалі да твайго бацькі... Панна Адольфа!..

Музыка нібы прыціхла. У суседнім пакоі нешта шамечаша. Але яны не зважаюць, на чуюць абрыйдлых гукаў.

— Так, я памятаю, мой хлопчык! Памятаю,—зноў песьцічы яго доўгія, белыя як лён, валасы, кажа Адольфа.

— Ты мяне тады падняў, калі я, хаваючыся ад цябе, павалілася, заблытаўшыся маім адзеньнем за куст півоні.

— Усе тое памятаю...

— А можа не патрэбна ўспамінаць?—хоча падняцца яна з крэсла: аблакачваеца на тоўстыя качалкі, якія абштыты плюшам валавянага колеру.

— А можа *ні* трэба...

— Адольфа...—сутрымлівае ён яе імклівасыць,—яж заўтра ад'яджаю ў полк...

І ён глядзіць ёй праста ў вочы. Яна разумее яго. Яна бяз усялякага абладаньня над сабою, млява аддаецца ў яго распароджэньяне.

Яшчэ,—чуць *ні* зусім змаўкае музыка.

І ім цяпер здаецца, што яны з аднаго кубка п'юць асалоду шчасція.

Сёньня, у вечар майго ад'езду ў полк,—шэпчуць яго вусны,—мы павінны быць найшчасцілінейшыя з табою. Наша шчасціце падзеляць нашы бацькі. Мы ў іх—адзіны... Панна Адольфа...

І яна плюшчыць вочы. Чуць бачыць яна праста на вакне нацягнутую, абвіслую цёмную фіранку.

А ён яшчэ большую адчувае цяплыню, якая разыходзіцца, млявіць гультайскэ на гэты раз *цела*.

— Юлік...—шэпчуць вусны міжволна.

— Адольфа...—замірае, абрываецца сказ: зъліваецца ў нешта адзінае, але *ні* мяккае,—калючае...

І ён падымае галаву.

Сонца веснавой раніцы съвеціць ува ўсім харастве. Яно зусім прыпякае, і куды не папала. У бок, у плечы, у твар—съвеціць сонца. Для яго ўсё роўна. Яно не разыбірае куды—не знаходзіць розніцы ў фактах, у паларажэньях.

— Ax!—вырываецца з яго вуснаў.—Які сон! Усё маё дзеяніства, юнацтва...

Нейдзе далёка-далёка, ад старой хвоі, затрубіў пастух.

— Адольфа... Хутчэйбы, хутчэй сустрэцца... дапамагчы... за спалены маёнтак, за яе загінуўшага бацьку... Які прыемны сон пройдзенага... Ax!

Пастух, мусіць, адварнуўся з процілеглага боку, бо труба цяпер ярчэй падае гукі: *ні* можа ён так хутка прыблізіцца да старой хвоі. Дробным шротам рассыпаецца трубнае рэха.

І ён падымаецца з зямлі. Ён бярэ ў руکі сукаватую палку. Чалавечая ценъ на паўтара кроха, але ён не звяртае ўвагі на пару, на сваё начное распалажэнье.

Памаленьку патрэскуе пад яго камашамі, ангельскай моды, дробнае гальё. Птушчына шчабятаныне, яркае і бадзёрае, заглушае гэты трэск.

І каб пачуць цяпер трэск дробнага гальля, дык для гэтага патрэбна вельмі добра і ўважліва прыслушахцца.

II

Сыцепаніда Мацеяўна ківае галавою. Яна сядзіць на бальконе свайго ўласнага мураванага будынку, глядзіць у завулак, па якім праходзіць Соня, яе кватарантка, глядзіць дый ківае.

— От што значыць: хто ды ўва што ўцягнеца. У кожнага сваё. Кожны мae гонар над гэтым „сваім“,—разважае гэтак Сыцепаніда Мацеяўна.

— Але каб папытацца, от хоцьбы і ў яе, чаго варта,—ну паўгроша хоць цi варта,—гэтае яе „сваё“? Каб папытацца: падцерці нос гэтым ганаровым асобам.

І Сыцепаніда Мацеяўна мацеа парэнчу балькону:—утварае ў сваёй галаве ўзапар дзіве думкі. „Парэнча псуецца на дажды“, вынірнула гэтая другая думка і хоча цяпер выціснуць першую—„чаго варт чалавечы гонар“. Але праходзіць хвіліна, і думкі ў галаве Сыцепаніды Мацеяўны скапліся ў накрыжкі ды барукающца. А Сыцепаніда, нібы воддаль толькі стаіць—назірае за імі: каторая каторую абсліць. І от думка аб „чалавечым гонары“ ў натуры Сыцепаніды Мацеяўны, мусіць, займала не апошнje месца: так што думка аб парэнчы пахіснулася, абнядужала, і „думка гонару“ запанавала ўва ўсім харастве.

— Ну, хто ж ты, хто?—пачала красаваць думка. Глядзела ўзноў Сыцепаніда Мацеяўна на Соню, якая адыходзіла ўсё далей і далей, аж пад канец завулку.

— А колькі гэтamu будзе, як пасялілася яна ў мяне? Колькі?—уяўляе Сыцепаніда Мацеяўна, акінуўшы позіркам перш шыльду, на якой напісана „Здесь заливаются стария галоши“, а потым вераб’я, які вылецеў з-пад суседняга даху.

— Пасяля гэтага вэрхалу пасялілася,—ківае яна галавою,—так: пасяля вэрхалу.

Сыцепаніда Мацеяўна, гаспадыня мураванага двухпавярховага будынку, усе перавароты ўлады (а яна іх налічвае некалькі) называе вэрхалам. Яна анік ня можа адрозніць Каstryчнікавага перавароту ад Лютаўскага. Для яе гэта ўсё роўна. Яна толькі ведае адно: з кожным годам ўсё большаю падаткі за яе будынак, за хлеў, што чатырнаццаць на дваццаць пяць, і за дом. Так што гэтыя перавароты для Сыцепаніды Мацеяўны нічога добра га прынеслі.

— Яны вось тут, пад грудзьмі, пад самаю лыжачкаю, камянем сядзіць, гэтыя перавароты,—кажа Сыцепаніда Мацеяўна. — Яны, можна сказаць, кроў з мяне ўсю дасталі.

У камяніцы Сыцепаніды Мацеяўны жывуць кватаранты. Іх каля трыццаці чалавек. Большасць з іх—сямейныя. Дык яны—большая палова гэтых кватарантаў—плоціца Сыцепанідзе Мацеяўне патаксе, што камхозам зацверджана.

І тады, Сыцепаніда Мацеяўна:

— Каб яму ні дна, ні пакрышкі, гэтаму камхозу. Каб яму скрэз землю, аж на той съвет, праваліща...

Клянне Сыцепаніда Мацеяўна. Яна кажа тады, што ў яе ад камхозу пасівелі валасы. Яна кажа, што гэтыя валасы цэлымі жмукамі вылавяць з яе галавы.

Але яна ўсё гэта кажа сцішкай. Затым кажа, што яна не дурная: яна добра разумее, што такое „кам-хоз“.

І калі цяпер Сыцепаніда Мацеяўна глядзела на Соню, якая ўжо скавалася з яе позірку,—накіравалася да гарадзёкага скверу,—дык от якую ўстанавіла пару:

— Пяты год таму назад, як пасялілася і жыве от гэтым паскудніцкім заработка.—І, устанавіўши, Сыцепаніда Мацеяўна дававіла:

— А яшчэ і фуфырыща: што-то я. Мяне голаю пядзяю на мэрый! Цыфу!

У першыя гады Соніага кватэрвання Сыцепаніда Мацеяўна ня ведала, з якіх сродкаў жыве Соня. З чаго плаціць ёй за кватэру. Ёй ня было ніякага інтарэсу.

І толькі на другім годзе, аднойчы раніцаю Сыцепаніда Мацеяўна зауважыла: з пакою, дзе жыла Соня, выйшаў мужчына.

— Ara!—здагадалася тады Сыцепаніда Мацеяўна.—Вось з чаго пражывае мая Сонечка, з чаго плоціць мне за кватэру. Ara!

Пасля гэтага выпадку Сыцепаніда Мацеяўна зусім прывыкла да нейчых там прыходаў—выхадаў. Яна не звяртала на іх жаднае ўвагі. Для яе было ўсё роўна.

Вось чаму ўсплыло цяпер пытанье аб Соні ў Сыцепаніды Мацеяўны. Вось чаму яна ківала галавою, седзячы на бальконе.

Тымчасам пачынала зымяркаща, але яшчэ не запальваліся гарадзікі ліхтары.

Надвячорак быў яркі, як пасля дажджу. І ст ад гэтага публікі ў гарадзікім скверы было не так-то шмат.

Соня падышла да рагавой лаўкі на скверы. Яна села і, дастаўши з радзікуля скрынку з папяросамі, пачала закурваць.

Курыла Соня на так, як кураць заядлія курцы. Яна курила ад таго, што перад яе жыцьцём склаўся нейкі супярэчны факт. І яна

гэты факт толькі курэньяним магла на момант адштурхоўваць—заягваць, каб не праскірвечаўся, пасмамі сіняга дыму.

— Усё скончана!—глядзела Соня міжвольна на адчыненую будку, з якой быў відаць чырвоны сіроп і тоўстая прадаўшчыца.

— Усё скончана...—асенняю хмараю плылі думкі.—Яны арыштаваны... Бедны мой Казімер... Пётрусь.. Эдуард... Яны... О, я не перажыву гэтых дзён!

— Ха-ха-ха...—дзікі ғымех пачуўся з яе вуснаў.—Учора толькі... Чаму іменна ўчора, а не раней... А ўсё ж такі не раней!

— Бальшавіцкае хам'ё...—вырваўся стогн з яе грудзёў. І толькі стогн, але ня словаў.

Соня ня ведала, што рабіць у захопленым адчаі. Яна нават не заўважыла, як перарвала папалам цясёмку радзікуля.

Зусім з'мерклася. Цэлаю капэляю краліся цені з лісцяй градзкога скверу. І было відаць, як на вуліцы раптам запаліліся ліхтары. Ад сівята не паменшалі цені. Яны яшчэ больш гусьцелі сярод лісцяў.

Соня сядзела і не прыкмячала вячэрняе варыяцыі. І толькі, нібы скрэзь расколаты звон, чула Соня гутарку дзівёх асоб. Яны ішлі па суседнай дарожцы.

— Ты ня ведаеш яе характару...

— Яна, брат, агонь, а не кабыла.

— Эт, баба бабаю: як ёсьць баба.

І далей Соня чула, калі павярнулі гэтыя асобы на другую дарожку:

— ... за шклянку сельцерскай! чэснае слова!

І толькі, як праз цэлы тоўсты пласт зямлі чула Соня. Яна ў гэтую ж хвіліну забылася аб чым гаварылі асобы.

— Ён адзін... Мы ўдваіх... Наш плян узрыву... Ax!—пеністымі хвалямі адна на другую насядалі думкі ў Сонінай галаве. — Мы ўдваіх...

Каля яе лаўкі прыйшла расфуфыраная, як называла іх Сыцепаніда Мацеяўна, асоба. Соня не заўважыла. Але праз хвіліну асoba зноў прашпацьравала каля яе ног, акінуўшы сваім позіркам.

— Трэба ісьці адгэтуль,—падумала Соня.—Але нібы штось прыгнітала яе да лаўкі: яна не магла з яе анік падняцца. І яна ізноў міжвольна глядзела ў той самы пункт адчыненай будкі.

Цяпер чырвонага сіропу ня было відаць. Нехта засланіў яго сваімі шырокімі плячыма. Ён, мусіць хацеў, ганарыцца сваёю постасцю перад праходзічымі; хацеў ганарыцца, што ён можа купіць за пяць капеек шклянку сельцерскай вады.

Над садам, над гарадзкім скверам, навісілі цені ўва ўсім сваім афармленні.

Нейдзе ў лісьцях клёну, а можа ліпы, шамацелі гракі.

І Соня зусім не зауважыла, як да яе падыйшоў ні то абарванець, ні то якісьта стараць.

III

Чалавека, які называўся Захарам, ведалі ўсе. Яго на цагельным заводзе ведалі, на лесапільным ведалі, таксама ведала яго і гарадзкая міліцыя.

Дзе ня бываў Захара і ў каго ня бываў.

— А, ну падымі, Захара, падымі,—жартавалі хто-небудзь з старэйших рабочых лесапільнага завodu,—а ну, пакажы сваю храбрасць, утры гэтым падшывальцам нос.

І Захара браў пудоў у дзесяць брусков дзерава, клаў яго на плячо, трошкі прыгінаў галаву—нёс да станка і, як ні ў чым ня бывала, растапырыўши шырока свае ногі, шпурляў гэты брусков на зямлю.

З міліцыяю Захара пазнаёміўся ў першую чаргу. І зусім не выпадкова.

Неяк пад восень гэта было. Тады шайка бандытаў-шпіёнаў вялікай суматохі па ўсім горадзе нарабіла. З іх траіх злавілі, а дваіх усё ж удяякло. Яны хацелі ўзрыў на фабрыцы ўтварыць. І от тады было больш назіраныняў як ад міліцыі, так і ад палітычнай управы.

Каб злавіць гэтых дваіх, сачылі дзяржаўныя органы.

У адну раніцу, хутка пасьля здарэння гэта было. Міліцыянэр Галубок на пасту стаяў. Рухам кіраваў. Зынячэўку неяк тады падняў ён вочы на рог вуліцы, аж—убачыў: чалавек з алоўкам, з зацісною кніжкаю ў руках—піша нешта. Глядзіць на сцяну мурудый піша.

— Што ты робіш?—запытаўся ў яго Галубок.

— Назву вуліцы запісваю,—адказаў той.

І Галубок накіраваў тады гэтага чалавека, з яго называю, у штаб міліцыі.

Па дарозе чалавек Захаром называўся.

А ў штабе міліцыі Захару сустрэў съледчы. Кароценкі чалавек, з тоўстым, як агурок выпуклым, тулавам. Яго звалі Ніканорам Ніканоравічам.

Калі Захара пераступіў парог пакою съледчага, дык ён, Ніканор Ніканоровіч, седзячы за сваім рабочым столікам, пазяхаў на даждлівую пагоду.

— Хто ты, чалавеч, і адкуль ты? — запытаўся ён у Захары, не падымаючы, вачэй.

І Захара не міргнуўшы, нават, левым вокам, адказаў яму:

Я — сам бог.

Няtryвожным позіркам, гледзячы на сцяну, на старыя, трохі зашмальцованныя абоі, адказаў Захара.

І тады, толькі, Ніканор Ніканоравіч зіняў паважна сваё пэнснэ. Ён працёр яго шкелцы, бадзістоўваю, белаю, як сънег, хустачкаю. А потым, зусім паволі, навесіўшы яго, гэтае пэнснэ, на выямістасе пераносісе, акінуў, ужо, Захару пытальным позіркам.

— Ты лжэш! прытвараешся! — наюдзіўся вожыкам, Ніканор Ніканоравіч, акідаючы адным вокам Захараву вонратку: дашчэнту парваную ватоўку і такія ж самыя порткі.

— На што ты запісваў вуліцы?

І Захара з тым самым позіркам, пераступіўшы, толькі, з левай ногі на правую, адказаў:

— Каб не заблудзіцца.

А тады, яшчэ вытрымаўшы адзін момант, дабавіў:

— Ці няма ў вас чаго-небудзь такоўскага, каб падшамаць?

На гэтym, амаль што і закончыўся допыт Захары Ніканорам Ніканоравічам. Не без таго: Ніканор Ніканоравіч яшчэ панэрваваўся перад Захарам. Пастукаў, нават, кулакамі па стале, чым вельмі зідзівіў і напалохаў Захару. Але не дабіўшыся ў Захары ні на ногаць карысыці — накіраваў яго ў лячэбніцу псыхічна хворых.

Месяц праблытаўся Захара ў лячэбніцы. Ніякіх вынікаў непрышлося ўстанавіць. Захара толькі і ведаў тое: еў, спаў, ды разводзіў гутарку аб tym, як ён зрабіўся самім богам. Ну, а пасля таго, як Захара выйшаў з лячэбніцы, ды мог разгульваць па гораду, — яго ўжо ўсе міліцыянеры ведалі.

Аднойчы гэта было. Ноччу. На варце стаяў мілыцыянэр Круглік.

З поўначы было, як заўважыў Круглік: нейчая ценъ крадзеца з пад'езду. Натапырыўся Круглік: „што за ліхак разважае, каму, што трэба ў гэткай глухой вуліцы?“ Аж калі ніпрыгледзіцца — ён, Захара. Як ёсьць — ён.

— Чаго ты по-начы туляешься? — пытае Круглік. — Што табе тут трэба?

І Захара зусім праканана гаварыць:

— Я цябе хацеў напалохаць. Гы-гы-гы!

— Дурань! Круглом, як ёсьць, дурань. — Памысьліў тады Круглік, сплюніўшы ў бок.

От чаму цяпер, ніхто не звяртаў на Захару, анікае ўвагі.

Арцель вясковых рабочих разъмисціліася на адпачынак. Яна выгрузіла сёньня троны пляцформы колатых дроў, і цяпер ляжала, як мост, перад станцыяю, на станцыённым дзядзінцы.

Пархвен Такельчык спаў. Ён адтапырыў чырвоную шэрсьць барады,—цераз расхрыстанныя грудзі датыкаўся пальцамі левай рукі да пальцаў правай рукі і—спаў. Рот у яго быў адчынен, а адтуль быў відаць раскіданы плот,—тырчэўшы па аднаму—зубы. Нейкая чорная, спрытная вельмі, муха поўзала па чырвонай шэрсьці Пархвенавай барады. Яна прашпацьраваўши па яго шэрсьці то ўзад, то ўперад некалькі раз, дапаўзла ўрэшце да яго ніжнія адтапыранай губы. Тут толькі муха сутрымалася—пачала тыцкаць сваім тупым, раздвоенным джалам, у тонкую чырвоную абалонку.

А Пархвен, як ні ў чым нябывала, ляжаў да гары, спаў і сніў:

— Абібок! гультай!—На чым съвет стаіць крычала Пархвенава жонка, сніў ён.

Гэта ў яго жонкі, Тэклі, нехапала муکі на замешку цеста і яна крычала. Пархвен ведаў гэты крык наперад і ён зусім не баяўся гэтага крыку.

— Па-настаяшчаму ды ты сама вінавата,—казаў Пархвен,—непатрэбна было разводзіць цэлую дзежку цеста.

І каб на слухаць Тэклінага ляманту, ён, Пархвен, падняўся з ложка і хадеў пайці да суседа Кірылы.

— Цьфу!—прашупіў Пархвен вочы.—У роце перасохла як.—І ён абавёрся зьлёгку на локцях на Кірылаву нагу.

Кірыла—гэта яго сусед. Ён таксама выцягнутым і раскрыжаваным ляжаў тутакаўж.

— Узвярэцца-ж от...—Глянуў Пархвен на сонца, якое вісела над станцыённым дахам.

— Мусіць мука выйшла ў Тэклі.—Памысьліў Пархвен.—Трэбала-б... упіліўся ён вачыма ў адзін пункт, пазяхаючи.

На дзядзінцы была ўся арцель. Тут былі дзяўчата, хлопцы і старэйшыя, гэтакія, як Пархвен, жанатыя мужчыны. Яны сабраліся+з разных вёсак па два-три чалавекі. Усе яны, для аднаго—для другога, з знаёмых вёсак. Яны прыйшлі ў горад, каб рабіць туую работу, якая можа здарыцца выпадкова. Сёньня яны разгружалі пляцформу; заўтра капалі дзе-небудзь за горадам роў; а пасля заўтра і зусім, часамі, маглі сядзець, ляжаць, бяз працы.

Яны прыйшлі пасля сякой-такой, сваёй вясковай, вясенінай, працы.

І калі Пархвен раскатурхаваўся—падняў лепей вочы, дык першае, што кінулася, цяпер, яго позірку—Захараева постаць.

— Трэйці тыдзень як ён з намі,—падумаў Пархвен.—Здаровы, падла, як конь.

І зусім міжвольна ўявіў Пархвен на момант, як прысупоўся гэты чалавек да іх арцелі.

— Не хапае аднае клёпкі,—казаў Галапупец Лярон, чамусьці набеглі цяпер Пархвенну на памяць словаў аднаго з іх арцельшчыкаў.

— Урвіла!—не паляпаў, а толькі так, для прыкляпу палажыў тады Перапечка (другі арцельшчык) сваю руку на Захарава плячо.

А тады яны падзівіўшыся яго шырокім плячам, яго расплывістаму, абросшаму рэдкімі валасамі, твару,—а нехта сказаў „лішнія руکі прыгодзяцца“,—і Захара пачаў разам з імі разгружаць ^{ам} пляшч формы, капаць равы.

Захара, цяпер, з Перапечкам і з Галапупцам—сядзелі і разъмяралі саломінкаю паўлітроўку. Яны адзначалі пакуль кожны павінен выцягнуць. А Пархвен, тымчасам, загнаўшы сваю думку аб Захару аж у самы тупік, на запасны шлях... глядзеў, цяпер, як дзяўчата разувалі нагу ў соннага хлапца з іх арцелі, ды прывязвалі яе доўгаю аборкаю за прэнт жалезнай агароджы.

Надыходзіла ноч. Зусім навісала ноч над палатном чыгуначнай дарогі.

Пласт за пластам, адна на другую клаліся начныя цені...

І арцель, нібы съвежая, толькі што згружанае сыр'ё, разъмеркаўвалася і начавала ў начовачным рове, каля дорожнага палатна.

Сярод арцелі яшчэ ня спалі. Аб гэтym гаварыла тлеючае вогнішча ды шапатлівая гутарка дваіх людзей.

— Ты кажаш уласнасці пры сацыялізму ня будзе. Няўжо ж хіба я і над крысом маёй капоты ня буду мець уласнасці? Гм?

Гэта спынялі гутарку Лярон Галапупец з Арцёмам Перапечкам. Лярон Галапупец ляжаў дагары, падлажыўшы пад галаву рукі, на палове Перапечкавай капоты, глядзеў у бяззорачнае неба—пустэчу, дый казаў:

— Так, ня будзеш. Панадабіцца мне, прынамсі, крысо твойго лапсарадака—бяз усялякай гавэнды лягу на ём. Ты ні на волас ня будзеш тады супярэчыць. Гэта ня то што аханькі табе. Гэта табе, сацыялізма.

Арцём начуў на гэты раз Ляронавага адказу і ён прамаўчаў.

Абодва хвіліну прамаўчалі.

Перапечка з Галапупцам, гэта два неразлучаныя нікім у съвеце чалавекі. Яны з аднае вёскі. Яны аднагодкі; разам гадаваліся,

цераз вуліцу, толькі. Разам вырасталі і цяпер ужо абодва, у адзін год, пажаніліся. Але каб магчыма было, дык яны яшчэ б па разу ажаніліся. Яны... адзін з другім ажаніліся.

Цяпер на паддэйнай працы, яны ядуць разам, працуюць разам— не адыходзяць адзін ад другога і съпяць разам. Гэтак не маглі быць Арцём без Лявона, а Лявон без Арцёма.

Яшчэ прайшло некалькі маўклівых момантав... закранутыя пытаныні Галапупца круціліся аж за дзесятаю гарою.

І тады толькі зноў ён, Лявон Галапупец, нарушыў дрынчэўшую маўклівасць.

— Уласнасць?.. Раўнапраў'е?.. Гм?

— Я, брат, от што магу сказаць аб раўнапраў'і.

Але пакуль Перапечка паднімаўся наўзлокатках, адшукваў сярнічкі ды прыпякаў у люльцы карэнічкі махоркі, якія выглядалі адтуль гарохам-мяшанцам, дык Галапупец маўчаў. Ён вытрымаў цэлы момант, у які напружваць твар, каб раскусіць моцную скуру сухога арэха.

— Раўнапраў'е... цяпер... яго, брат, няма і ня можа быць. Яно от толькі ў лазыні можа быць. Яно пры сыцялізмах можа быць.

Перапечка прырыхтаваў свой слух.

— Якія гэта, ты, кашалі кярзоліш? Як у лазыні?

І Галапупец, прыняўшы звычайны выраз свайго твару, такіяк полымія над люлькаю Перапечкі зьнікла і цяпер у ёй разгарэўся жар—казаў:

— Ды не кярзоліш. А от ты ўяви сабе голых людзей у лазыні? От вазьмі, гэтак, дый уяви! Ну, а цяпер скажы: калі ты пападзешся ў лазыню сярод незнамых людзей, дык от скажы мне, хто з іх мае большы гонар, славу і найбольшы чын? Не, ты от скажы!

І Арцём Перапечка сплюнуўшы, ды яшчэ некалькі раз прыцінуўшы цыбуку у сваіх тоўстых губах, прагаварыў:

— Съяխотнае пытаныне! Але калі ты з муҳі ды пачаў штукаўца сланя, дык от ужо сам і сконч.

— І скончу.—Глядзеў Галапупец аж у чорнае неба.

— І дакажу. Там яны ў лазыні усе, як адзін, раўнапраўны. І над гарачаю і над халоднаю вадою раўнапраўны. Бо ім патрэбна гэтая вада: яны хочаць памыщца. І ня болей.

— Але няхай толькі пачнуць адзявацца гэтых людзі... Дык от што ты тады скажаш?

— Тады яны ня будуть раўнапраўны,—усміхнуўся Перапечка.

— О, то-то! Усе гэтых чыны, славы і гонары—ты ўбачыш у вірапатцы гэтых людзей. І—ні далей. А пры сыцялізмах яно, брат, усе пад адно. Таксама не разблічиш.

Перапечка нічога не адказаў. Ён толькі пастукаў абячайкаю люлькі аб свой вышчарблены ногаць на вялікім пальцы.

— Дык от табе...—хвіліну памаўчаў Галапупец.—А ты кажаш...

— Я нічога такоўскага не кажу,—схамянуўся Перапечка.—Але ўсё-ж такі памаemu ня ў чынох, а ў волі гэтых чыноў—раўна-праў'е. Памаemu...—і ён шырока расцягнуў рот.—Памаemu... аб чым я хацеў сказаць?—Як-бы перад сабою паставіў пытаныне. Але Галапупец глядзеў у цемру ночы. Ён разважаў—блудзіў з новым пытанынем: з чаго складаецца цемра—які матар'ял уваходзіць для гэтага складання. І Перапечка, не знайшоўши падтрымання для таго, каб устанавіць на сваё мейсца няскончанае пытаныне—дабавіў: „трэба спаць. Давай будзем спаць“.

І Галапупец падчыніўся яго волі. Яны разам удвох нацягнулі на галовы старую Перапечкаву бравэрку.

Арцель уся даўно спала. Ноч зусім увабрала ў свае лапы ўсё жывое. І сярод арцелі нікому нават і ўвасьне ня снілася, што цяпер, па Захаровых сълядох, ня спускаючы з вока, краўся ззаду Пархвен Такельчык.

IV

Учарашияло наччу гэта было. Пархвен ня спаў. Неяк выбіўся са сну, прачнуўся сярод начы, ляжаў так сабе, нават бяз думак.

Пачынала зарэць. Недзэ пелі півуны. Брахала надакучлівая сабака. І Пархвен, слухаючы гэтыя непатрэбныя гукі, неяк зусім выпадкова прыслухаўся: каля логава арцельшчыкаў нешта шамацела.

Пархвен бяспумна падняў галаву.

Чорная постаць курчылася перад яго позіркам: гэта чалавек падпаўзаў да арцелі.

— Што за ліха?!—Пачаў углядзіцца. І зусім атарапянеў, камі зауважыў... Да вогнішча падпаўзаў і раптам прыціснуўся да зямлі, Захара.

— Дзе цябе носіць нячыстая?—хацеў выказаць Пархвен, але сутрымаўся і толькі сплюнуў. Ён пачуў раптоўнае Захарава храпеніне.

— Дзіўна! Як хутка мог заснүць гэты дурань?—Памысьліў ён.

Пасьля здарэння, якое надало Пархвенну цэлую галаву думак, ён ня мог заснүць. Да раніцы лезылі ў Пархвенаву галаву нейкія трывожныя думкі.

— Хто ён? Што ён за чалавек?

— Дурань дурнем, а адкуль ён?

Не адставалі пытаньні.

Пархвен раніцою і цэлы дзень нікому і нічога не казаў. Ен на-
ват лагадней неяк абзываўся да Захары. Скачваючы, сёньня, бяр-
веньня, ён памог Захару падважыць запаўшае бервяно. Сам нера-
зумеў для чаго, а памог.

І толькі як зъмерклася... Пархвен пачаў сачыць за Захарам. Ен
ня скідаў вонраткі гэтак, як тыя разы, а лёг спаць адзеты. Ен чуў,
лежачы, добрую палову гутаркі Галапупца з Перапечкам.

І цяпер, калі Захара нячутна адпоўз ад арцелі, Пархвен у сваю
чаргу пачаў адпаўзаць. А калі падняўся ды пайшоў каля гораду,
тады лягчэй было Пархвену сачыць за кожным Захаравым крокам.

Начныя цені згушчаліся, уздрыгвалі.

Ноч не пакідала ні аднаго мейсца: усё забракаванае дзённым
жыццём было заваскована, аздоблена і гадзілася для любога ка-
рыстаньня.

Ціха шамацела дробнае гальлё тапалёў. У завулку пахла съпе-
льмі яблыкамі. А недзе па бруку вуліцы цокалі конскія падковы.
На станцыі праразыліва сівістаў дзяжурны паравік. Білі, цэлым ту-
зінам удараў, гарадзкія часы. А за горадам, недзе мусіць на
бліжэйшым пасёлку, нехта падняўшы голас аж пад чорнае неба
апускаў:

Адважна мы,
І съмела мы,
У бой і-дзё-о-м!..

І Захара, нібы ад гэтых гукаў, якія бы хвасталі нечым гострым
на яго галаве,—прытуліўся каля мураванага будынку.

Ён як тхор, сваімі дробнымі вачымі акінуў рагавое вакно ніж-
няга паверху, і зусім асыцярожна пастукаў у шыбу.

Адчотліва паўтарылася рэха стуку, а цераз хвіліну адчыніліся
дзъверы.

— Ты, Юлік?—жаночы шэпт пачуўся.—Ідзі-ж, ідзі...—І дзъверы
праглынулі чорную і шырокую постаць Захары.

Цяпер ціха было каля дзівярэй. Нібы туман—зьнікала ўсё...
ноч ашчарэпіла, пакінула адно пустое мейсца...

І Пархвен, які быў у пяці кроках, зусім збянтэжыўся. Яго ва-
брахэнні зьбліліся на хвіліну з панталыку. Як укопаны слуп, мо-
мант прастаяў нязрушна. І толькі мацнейшы шэлест тапалёў, ды

той праразблівы, паўторны съвіст паравіка вывеў яго з баламутных мар.

— Захара... Юлік... Т-а-ак... зусім разумею,—марматаў Пархвен.

— Раз-з-зумею...—разважаў накіраваўшыся да штабу міліцыі.

Калі дэйверы рагавога пакою, у мураваным будынку Сыцапінідзы Мацеяўны зачыніліся, і калі зуб нутранога замка ўвайшоў у загадзе прырыхтаваную зазубрыну, тады жанчына, якая сустрэла Захару, казала:

— Мы загінулі! Юлік!

Яны увайшлі ў невялічкі пакой.

Пры тлеючым канчару салянай сівечкі, увайшоўшаму можна было б заўважыць вялікі ў пакой буралом.

На падлозе валялася непатрэбная папера; калі съцяны стаяла голае жалезнае ложка; яно сваімі скабамі наводзіла нейкую нуду. Пасярэдзіне пакою стаяў на аднай ножцы, круглы ненакрыты стол. А на ём стаяла фанерная круглая, як рэшата, скрынка.

Захара быў у Соніным пакоі. Ён на звісіўся буралому.

— Ты мяне гэтак не заві,—сказаў ён сядоючы на вывіхнутае крэсла і так, як кажуць дзеці: „мама, я цябе не баюся“.

— А па-другое: што здарылася.

І Соня дастала з пад гарсёта белы канвэрт.

— Я не могла дачакацца цябе; я загадзе прырыхтавала ўсе рэчы,—падала Соня канвэрт і дававіла: „Мы загінулі“.

Захара нібы не звяртаў увагі на Соню. Ён несьпяшаючыся дастаў з канвэрта вузенькі ліст, съпісаны алоўкам, паперы, падсунуў бліжэй да сябе падсывечнік і чытаў.

От што прачытаў Захара:

„Панна Адольфа! За вамі сочачь. З атрыманьнем лісту, зараз-жа сабрацца і выехаць. Зараз-жа перадайце аб гэтым пану Юліку Вярцінскаму. Вы павінны выехаць разам. Ён ведае куды. Каб сесці на цягнік, вы ад'едзіце ад гораду да трэцяй станцыі.

Сядайце з хуткім.

З прывітаньнем—пулкоўнік Крушинскі“.

Прачытаўшы, Захара злажыў ліст папалам, потым яшчэ раз папалам і, патримаўшы хвіліну, зусім паволі, разадраў яго на дробныя кусочкі.

— Якая ты палахлівая, панна Адольфа: „мы загінулі“—Гм!— з адвагаю, перапоўнена надзеямі, сказаў Захара.

— Ты гатова палохацца маіх трантаў, як бога кохам. Помніш у садзе: пасъля арышту наших сяброў? Калі я ў новым „касьюме“ падышоў да цябе, як ты сядзела на лаўцы...

— Ты вельмі і вельмі палахлівая.

— Бо інчай ~~ня~~ можа быць...—сказала Соня, ~~нервова~~ зашпіля-
ючы спражкі ў скрынцы.—Ты чуеш, што піша пулкоунік?

— Калі пан Крушинскі так піша, то гэта ~~ня~~ значыць, што ён
ведае дасканальна аб нашым палажэнні.

Захара падняўся з крэсла з ~~нейкім~~ гонарам.

— Седзячы на печы, я таксама мог бы напускаць страхі. Там у іх, у гэтых страхаў, вельмі вялікія вочы.

Ён прайшоўся па пакою.

— Юлік, ты вельмі жартуюш з сваім жыцьцём!—адвярнулася Соня ад стала.—Э боку лепей відаць. Юлік, пан Крушинскі кла-
поціца аб нас больш, чым мы аб сабе. Мы павінны сёньня ж вы-
ехаць.

Соня паглядзела на Захару пытлівым позіркам.

Сьвечка, тымчасам, патрэсквала. Бляшнявы колер полымі во-во
закарабкваваўся да меднага падсвіечніка.

І тады карцела неяк, што яно ўтопіцца зараз у закапаных яго
берагох.

— Бязумоўна...—нарушыў Захара маўклівасць.

— Мы сёньня ж выедзем.

Ён яшчэ некалькі разоў прайшоўся па пакою і падышоў да стала.

— Адольфа! Я толькі еду для таго, каб надзець другую маску.
Мне абрываю мае транты. Я адтуль адпраўлю цябе за мяжу. Я адзін
застануся тут, каб выконваць мой абавязак...

Па сценах пакою шпарчэй забегалі цені змроку. Гэта, зусім
даходзіла да берагоў падсвіечніка полымі сьвечкі. Яно во-во субі-
ралася затхнуща прапасці і... на заўсёды...

— Я не паеду ~~без~~ цябе!—адважна, але мякка, спакойна, пада-
жыла яна абедзве руکі на яго плячуки.

— Я павінна сама ўчыніць помсту за наших арыштаваных сяб-
роў. Я павінна за сябе, за твою от вытаркшую вату, мой мілы
Юлік, учыніць над бязбожнікамі помсту.

— (О), не—я павінна... так, так...

— Адольфа! Я табе не супярэчу. Мы павінны і гэта будзе відаць
там, на месцы. А цяпер я табе яшчэ раз напамінаю: ты прывыкай
называць мяне Захарам.

— А ты не называй мяне Адольфою. Соняю заві, альбо зусім
Зосюю.



І яна, акінуўшы цягучым позіркам яго моцны засівераўшы твар, на якім тырчэлі доўгія, рэдкія, рыжыя валасы, якія злучаліся з гусьцейшымі вусамі, яшчэ съятлелайшага колеру,—яна мяккім і щіхім тонам даказала: „тут забясьпечна“.

Захара не зразумеў. Ён глядзеў у апошняе кола скляністага кругавіду. Ён разглядаў матар'ял у гэтым скляпеніні — мысьліў аб на існуючых фактах.

— Я згодзен,—перарваў думку,—з тым згодзен, што забясьпечна. Але ты можаш прывыкнудзі забыцца... Ты абы дзе, тады назавеш мяне Юлікам. Ось у чым небязпека...

Ён моўчкі прайшоў да дзвіярэй ды ізноў застанавіўся каля Соні.

— Хораю цяпер заві. От гэтакаю хораю (ён адцігнуў рукамі абедзве скроні).

— „За — хораю“ мужыцкаю, пакуль што няхай сядзіць твой Юлік.—Пачаў ізноў хадзіць.—Дурнем няхай будзе. Трантамі няхай патрасае. Адным словам пакуль што.

І далей неспакідаў хадзіць, але маўчаў.

Было ціха. Можна было чуць, як за вакном пакою шуршэлі топалі.

Яны не заўважвалі, як патухала полымя сівечкі, як цені змроку яшчэ большы ўтваралі рух...

Соня хвіліну стоячы разважала. Нешта вострае кратала яе сэрца... А ў галаве блытаўся думкі.

— Цяпер бяз чвэрткі першая гадзіна, — паглядзеўшы на руку, вышла Соня з блытаных мар.

— Так,—раптам застанавіўся Захара.—Мы возьмем толькі твае рэчы. Столікі возьмем, каб можна было ад'ехацца з адным фурманом.

— Я цяпер пайду, а цераз чвэртку гадзіны мы выедзем.

— Прырыхтуйся як сълед з речамі, ды не жахайся, мая каханая. Забудзь аб лісту.

— Ва імі нашага дзяцінства: помніш каля фантана „Вялікай вужакі“...

Сказаў ён каля дзвіярэй. А калі Соня хацела штосьці адказаць, дык ён зачыніў ужо за сабою дзвіверы.

Калі Захара пераступіў парог — выйшаў на двор, дык нейкая калючая цемра ўдарыла ў яго вочы. Нібы жывое і ніжывое — усё разам праглынула нач.

І от гэтак, як трymае маці малое дэцца на аберучках, так трymала нач усё гэта нейдзе далёка, аж на самым чорным і глыбокім дне.

А калі ступіў адзін крок ад парога, дык нейкі ражон, і толькі ўсяго, заўважыў Захара.

У сярэдзіну калючай цемры хацеў адсунуць гэты ражон, як зусім на моцнае, але цвёрдае „рукі да верху“ стукнула Захару па патыліцы. Абярнуўся тады да дэвярэй; крыкнуць хацеў, але ~~ня~~ змог. Таксама і ад дэвярэй тырчэлі халодныя і надакучлівые ражны.

І калі на момант уявіць хацеў аб сваім паларажэнні, дык толькі тады, скрозь вушны звон, пачуў: „Ён: той самы Захара — Юлік“.

Знаёмы Пархвенаў голас пачуў і зразумеў.

Глыбоке дно ночы ўбачыў і...—Гы-гы-гы...—зарагатаў не сваім голасам.

А топалі зноў жа шуршэлі. Ноч смыялася пад гэтае шуршэнне.

І толькі шкло ад невялічкага ветру, нейдзе ў вакне дзвынкала: мусіць дрэнна было закітавана...

... Як абарваная струна брынчэла шкло.

9—18-VI—28 г.

В. Рудкова.

Алесь Звонак

ЗАГАЙ *)

(Поэма)

Камісаρ

Глухая нач маўчыць,
Глухая нач вакол...
Трывожна горад съпіць,
На вуліцах спакой.

І месяц, як дазор,
Трымае караул,
Ды зорны гарнізон
Вартуе ночы ймглу.

На вуліцах пустых
Сабака—рэдкі госьць...
І шэпчуцца кусты
На скверчыку чагось...

Часамі ў цьме начной
Праймчыцца, ўзняўшы пыл,
Па вуліцы пустой
Кудысь аўтомобіль.

І съпіць усё вакол
Трывожна-чулым сном.
Ды толькі съвет з вакон
Праменіць белы дом.

У белым dome штаб,
У штабе не да сна:—
Пільнуе кожны шаг
Варожы белы стан.

*) Працяг, гл. № 9.

Дэпэшы без канца...
 За працай дзень і нач.
 У штабе камісар
 У курты скураной.

З-за Нёману чуваць—
 Трывожны гул гармат.
 — Стрымаць!

Стрымаць!—

Стрымаць!—

Дывізіі загад.

Ня драмле вораг там—
 Пільнуе кожны крок
 І слова тэлеграм
 Так востра колюць зрок.

Саветаў вольны край,
 Радзіму бараніць.
 І моршчыць лоб Загай,
 І пяць начэй ня сьпіць...

Ўжо съвету паласа
 Раняе ў вокны съвет...
 — Таварыш камісар,
 З нарочным вам пакет.

І скрользь імглу начы
 Ў прадраныя шызы дым
 Аўтомобіль гурчыць
 Па сонным маставым...

„Хлеба!“

Абярнулася неба
 над горадам,
 Вытрасаючи пыл
 сънегавы...
 — У каго і якое
 гора там?
 — У каго
 не хапае жратвы?

Гураганы войнаў
над горадам

Прянісьліся
ў грукаце дзён...

Корчыцца горад
голадам

З болем затойным
у грудзёх...

То там, то тут
на гораду

Эруйнованы дом-
труп...

Застылі
нябрыймі мордамі

Головы
чорных труб.

— Хлеба!.. —
хвалюеща вуліца.

Чоргі —
на сто чалавек.

— Якая такая
рэволюцыя?

— Не рэволюцыя —
зъдзек!

Шуміць без канца
абываталь.

Чоргі...
Боны...

Пайкі...

— „У камісараў
усяго багата“...

— „Вы чулі?
Уцякуць бальшавікі“...

— „Што вы?“
— „Чэснае слова“...

— „Дай госпадзі“...
— „Я ня ілгу“...

— „Гэй, вы там —
былыя панове,

Трымайце сваю чаргу“...

...На вуліцы
белоым паркалем

Пасьцілаўся
паволі сънег.

У чарзе
па парадку пісалі
Кожнаму нумар
на... съпіне...

— Хлеба!... —
голос шумлівы.

— Хлеба!... —
шуміць панэль.
У сяродку чаргі —
Галіна

З нумарам...
на съпіне...

— Дык вось як
жыцьцё пазнаецца! —

Цяпер
яна ведае ўсё.

Жыцьцё бесклапотнае —
дзесьці,
Успамінаеца
як далёкі сон...

Відаць
на падгніўших палях
Старога палац

стаяў...

На вёску
за бульбу аддалі,
Апошнюю радасць —
рояль...

...Істоту ахутала стома,
Бясконца

сунецца час...

...Сварлівая маці
у доме,

Голад...
Пустэча...

Адчай...

І ў цёмных
 глыбокіх вочах—
 За гэткія—
 душу аддай—
 Свяцілася
 жорсткая роспач
 І безнадзейнасьці здань.
 І раптам—
 адкуль такое?
 У цвецені
 белы сад,
 Шапочуцца
 ружы, леўкоі,
 Язьміну
 салодкі чад...
 ...Хапае,
 ў абоймах гушкае
 Ахмелены
 чэрвенъскі дэнь...
 Аб нечым
 Галіна съпявает—
 Сама—
 вясны маладзей...
 І нехта нябачаны
 вабіць
 Ў бязьвеснасьць...
 бясконцасьць...
 кудысь...

· · · · ·

— Грамадзянка?
 Што гэта з вами?...

— Упала...
 — Доктара...
 — Вады...

„Хто Вы?“

Мне здаецца-лірык я душою—
 Ну, а можа гэта толькі ймагненьні...
 Не магу ні пры якім настрою
 Бялірычных гэтых адступлен'няў...

Можа дум маіх няясны вобрыс,
 Можа вобрыс гэты ў далячынях...
 Устасе перада мною вобраз,
 Вобраз смуглаватае Галіны...

Ў гэты вобраз сам я укаханы...
 Часта ён нагадвае другую
 З гэтакімі-жа цёмнымі вачамі,
 Стройную і гордую такую-ж...

І тады цямнею я, як вечар,
 І тады становіца мне горна:—
 Жыць поэце—гэта марыць вечна,
 Радасць перамешваць з сумам чорным...

І таму ў вачох маіх ўсплывае
 Адзінокі і расчарараваны
 Вобраз задуменіага Загая,
 Вобраз мой каҳаны...

Гэтак многія плылі у хвалях бурных,
 А замоўкла бура—бег спынлі...
 І ў сутоныні працавітых будняў
 Паламалі ці злажылі крыльлі...

А успомніш: як грымелі гучна
 Даён мінульых грозныя падзеі.
 Даei былі ў полымі кіпучым,
 Ў гуле громавым палалі дзеі.

У балотах пінскіх ногі вязьлі
 І сяброў гублялі мы пад Нёманам...

Мусіць вы шукаеце завязкі
 Ў лабірынце гэтым слоўным?

Не паэт—жыцьцё падзеі творыць
 І развязкі гэтыя й фіналы...
 А жыцьцё шуміць, бы хвалі мора,
 А жыцьцё ў каменъне рушыць скалы...

Так. Ў балотах пінскіх ногі вязьлі,
 Калі йшлі з запалам пад Варшаву.
 Мы хацелі край ня быў каб вязнем,
 Мы хацелі вызваленъне ўславіць.

Вось тады й была зара над краем,
Не зара, а зарыва пажараў.
Зналі ўсе таварыша Загая,
Зналі ўсе Загая-камісара.

У сьвісьце куляў, у порахавым дыме,
Пад агнём няспыннай кананады
У тыя дні знайшоў Загай Ўладзімер
У змаганьні супакой і радасць.

Так жыцьцё складала эпопеі,
Няучы і холад съмерці й славу...
...Кулі многа зыкалі і пелі,
Як ўцякалі нашы з-пад Варшавы.

І пасъля, калі прышло замір'е
І замоўк гармат нямоўчны грохат,
Быў прызначаны Загай Ўладзімер
У ЧК на новую работу.

* * *

Горад! Горад! Зранены гадамі!
Цяжка раны гэтая залечваць.
Годы чорныя ляглі крывавай зданью
На твае гранітавыя плечы.

З нор глухіх, як мышы ў жорсткі голад
Абываталь вылез з мешчанінам.
І усякая такая сволач
Лічыць нашай гібелі хвіліны.

Горад поўніца панэльным шумам,
Гэткай сволачы хлусьнёй і злосцю.
І Загаю многа трэба думаць,
Каб не падвялі такія „госыці“.

Лаюць па заўгольлях комуністаў.
„Бальшавіцкую навалу“ лаюць.
Многа „спраў“ на століку ў чэкіста,
У чэкіста слайнага—Загая.

Хто ў тых съмерцях нас абвінаваціць?
Хто ў віну паставіць прад гісторыяй?
Пасылала нас краіна маці
На крывавае змаганьне з ворзгам.

І адны мячы злажылі ў бойках,
 Ў бойках разам з буйнымі галовамі,
 А другія вынасілі стойка
 Рэвалюцыі агонь-гартованасць.

Трэ' было тады дашчэнту зьнішчыць
 Ланцугі мінулага і краты...
 Хай гісторыя не аднаго упіша
 Нашага чырвонага Марата...

* * *

На стале замерзьлі атрамэнты,
 Ў памяшканьні гэтакая съюжа...
 У вакне марозу дыямэнты,
 А вакно іскрыца, як калужа.

За вакном, асрэбраны сънягамі,
 Варушыўся непакойна горад,
 І расла трывога разам з днямі,
 І страшней выскальваў зубы голад.

Атачылі край драпежнай зграяй
 Банды зброду на лясных дорогах...
 І падпісвае рука Загая
 Шмат каму прысуд свой строгі.

Вось учора у глухую ночку
 Прывязьлі шпіёнку з-пад граніцы.
 Усё маўчала горда... Толькі вочы
 Рассыпалі бліскі-бліскавіцы...

Сам Загай тады пазваў на допыт.
 Прывялі. Гарэлі воч смарагды...
 Раптам:

— А-а... Уладаімер... Вечар добры!
 Бальшавік?

— Чэкіст?

Ха-ха...

Я рада...

Дай руку...
 Ня хочаш?

Ну, як знаеш...

Вось спатканыне...
 — Сядзыце!

Села моўчкі...
 І палалі гневам у Загая
 Шэрыйя задумлівия вочы.

Вось жанчына... Колісъ дарагая,
 Даражэй за ўсё была на съвеце...
 Цалавала колісъці Загая
 У маскоўскі задуменны вечар...

І зьбіраліся студэнтамі за чаэм,
 І ашуквалі шпікоў, жандараў...
 І ў яе і ў непакойнага Загая
 Была мэта, былі мары...

І пасъля быў вобыск у Загая,
 І Загай быў у Сыбір сасланы...
 У завеях зьнікла дарагая,
 А цяпер—спатканьне...

О, пракляцце! Тым, хто здрадзіць здолені!
 Хто душу сваю прадаць гатовы.
 ... і Уладзімер з нявыказным болем
 Падпісаў прысуд суроўы...

Так сядзеў Загай, сядзеў і думаў...
 Мільганулі стужкай успаміны...
 За вакном ўсё падаў сънег бяз шуму
 У марознай белаватай стыні.

На стале задрабяжджаў раптоўна
 Тэлефон упартымі званкамі...
 — Альлё!..

Слухаю...

Сягоныя?

Добра...

Я заеду на зьмярканыні...

Вечарэла...

Буліцы пусьцелі...
 Сънег круціўся белай мітульгою...
 Ў тыя дні то радасьцю гарэлі,
 То туманіліся чорнаю тугою.

І па бруку, ўбеленаму сънегам,
 Ціха, ціха ймчалася машина
 І раптоўна з гонкага разьбегу
 Стала.

— Што там за прычына?

То натоўп на вуліцы й панэлі...

— Што такое?

— Хто?

— Ня ведаю нічога...

— Кажуць дзэўчына памерла, ці самлела...

— У прытомнасьць ня прыходзіць доўга...

Момант—і Загай сядрод натоўпу—
 На сънягу бяз памяці дзяўчына...
 А вакол клапоты баб бяз толку,
 Шум людзкі ў марознай колкай стыні...

Момант—і натоўп ужо далёка,
 А машина віхарам усё далей.
 У дзяўчыны пабялелі шчокі...
 — Шофэр, скорасцьць дайце!

— Вось і ўсё... Вы будзеце здаровы...

— Праўда, доктар?

— Толькі адпачнеце...

Ды ня хмурце так сумотна бровы,
 Ня сумуйце ціха так аб нечым.

Доктар кажа—гэта няпрытомнасьць—
 Вынік галадоўкі доўгай...
 Ну, ды кожны з нас аб гэтым помніць,
 Калі часта ледзь цягае ногі...

Вы папалі у амбуляторью.

Ня дзівецеся, усё звычайна.

Гэты выпадак забудзеце Вы скора,
 Як і гэта нашае спатканье.

У дзяўчыны ў вочах сълёз смарагды
 І туга і боль

І ўдзячнасьць з гэтым
 За такую простую спагаду
 І за слова, шчырасцю сагрэтыя.

Твар дзяўчыны змораны і строгі,
Прыгажосьці-ж і жыцьцё ня съцерла.
Толькі рыскі нейкае трывогі
Заляглі на твары, нібы съцені.

— Я, таварыш, вам удзячна вельмі
Нават выказаць у словах не магу Вам...—
І на твары съценяў лёгкі вэлюм,
І ледзь-ледзь ўздрыгнулі яе губы.

— За турботы гэтая даруйце...
Век запомню гэты ваш учынак...—
І Загаю ў мускульныя руکі
Падала руку сваю дзяўчына...

Ліхтары пражэктаравым съветам
Ліжуць вуліцы, вуглы, панэлі...
У гэтых съцюжны, гэтых позыні вечар
На ускраіне аўто шумела.

— Вось і дом мой...
Як я рада...
Бунь зялёны домік...

Як удзячна Вам я...
Спадзяюся, заўтра ў нашым доме
Будзеце вы госьцем найжаданым...
І тады пачулася Загаю:
Маладосьці шум у кожным слове...
— Дык Вы будзеце?

Я Вас чакаю...
А яшчэ скажэце—
Хто Вы?

Вы маўчыце?
Адкажэце, хто Вы?
Вы маўчыце?..

— Гэта-ж Вам ўсё роўна.
Ды, сказаць папраўдзе, і нашто Вам...
Чалавек я. Гэта вось галоўнае...

— О, які Вы строгі і сярдзіты.
Толькі ўсё-ж Вы добры...
Хоць і дзіўны...

Ну, бывайце... —
Ляснула калітка,
Зачыніўшыся за маладой Галінай...

Мары! Мары!..

Мара, мара! Голуб лёгкапёры—
 Ціха, ціха ў думках залунае...
 Залунае, а ў душы віхоры
 Доўга, доўга ня съціхаюць...

У тыя дні, калі жыцьцё прыбоем
 Біла ў бераг шумам нясыціханным,
 Раз Загай не саўладаў сабою—
 Расыцьвіло загаева кахранье.

Ня шчымі ты, сэрца, сумам нейкім.
 Вобраз любай на яву ня съніся...
 Ўжо і дзень закрыў свае павекі,
 Ўжо і хаты з цемраю зъліліся,

А Загай ішоў завулкам цёмным
 На ускраіну, дзе дом зялёны...
 Як прышоў сюды— і сам ня помніў...
 Вось і дом той— гэтакі знаёмы.

Ня шумі ты, голаў, хмелем п'яным!
 Буйным хмелем, голаў, ня кружыся.
 Так ня ходзяць к любай на спатканье,
 Ў вечаровым змроку крадучыся...

Заскрыпей ад ног абмёрзлы ганак,
 Цень лягла на сънег бялява-шэры...
 Зынікла постаць чорная Загая
 За адчыненая дзвіверы...

ЗАГАЙ

О, Галіна! Як да Вас съпяшаўся!...
 Даень бяз Вас, дык гэта праста вечнасць...
 О, Галіна! Радасць мая! Шчасцце!..
 Шлях цяжкі мой толькі вамі ўквечен...

Я шукаю Вашае спагады...
 Ня дзівецца майму прыходу,
 Не глядзецце горда так з пагардай,
 Я і сам ад Вас ня меней горды...

— О, Галіна! Вашае кахранье
 Ад душы маёй прагоніць хворасьць...
 О, Галіна! нашае расстанье
 Будзе мне суровым прыгаворам.
 О, Галіна!..

ГАЛІНА

Годзе, Уладзімер.

Веру словам Вашым, веру Вам я...
 Толькі шлях наш з Вамі не адзіны,
 Толькі ў нас дарога крыжавая...

З Вамі людзі мы напрамкаў розных,
 З вельмі рознымі й далёкімі шляхамі...
 Я ня думала, што гэта Вы сур'ёзна
 Аб кахраныні...

Вы забудзьце лепей мае слова,
 Гаварыла іх я пад настроем.
 Ну, бываюць ўскружены галовы
 Пэўнаю парою...

ЗАГАЙ

О, пракляцьце!

Я ганяўся як вар'ят за зданью...
 Як юнак, ахмелены юнацтвам,
 Я паверыў ў дружбу і кахранье...

Я шукаў, чым съцішыць боль у сэрцы,
 Я шукаў патрачаную радасьць...
 Ха-ха-ха!.. Удзячан Вам да съмерці
 За мораль, за пацалункі і... пагарду...

ГАЛІНА

Ня ідзеце!.. Штось сказаць 'шчэ маю...
 Пачакайце... Я прашу сур'ёзна...

Зынікла постаць гордая Загая
 У тумане вуліцы марознай...

Мара! Мара! Голуб лёгкапёры—
 Прыляцьці і хутка адлятае,
 Адлятае, а ў душы віхоры
 Доўга, доўга ня съціхаюць...

Мары! Мары! Сонцам ў непагоду
 Заблішчаць і зынікнуць ў хмараах чорных...
 Ад чаго чагось дзяўчыне шкода?
 І чаму так стала раптам горна?

На лоўлю

Скацілася сонца за горы, за гай...
 З атрадам імчыцца таварыш Загай.

Па грунце ўтоптаным стук капытоў
 Сыціхае ў прасторах зялёных палёў...

З атрадам па пушчах—бандытаў шукаць...
 Далёка ў мінулым работа ў ЧК...

З тых дзён абскакаў Украіну, Кубань—
 Зялёных нямала разгромлена банд...

Кідаўся ў самы гарачы агонь
 І кулі як быццам міналі яго...

Краіну ад бандаў ачысьціць пара...
 І скача, і скача Загаёў атрад...

Таемна лясы беларускія съпяць,
 Туман пасьцілае балотная гаць...

Па грунце ўтоптаным стук капытоў
 Сыціхае ў прасторах зялёных палёў...

Скацілася сонца за горы, за гай...
 З атрадам імчыцца таварыш Загай...

(Далей будзе).

На парнаскіх съдежках

* * *

Заўсёды я ў настроях вострых,
З якімі ня ўсплысьці на мель.
Мае баўкі, браты і сёстры,
Як п'яніць голаву мне хмел!

Я. Пушча (За бяседным стадом)

Кажуць, што п'яному мора па калені,
А у вас, поэце, крышку йначай.
Вы ня можаце ўсплысьці на мелі...
Шкода вас, ах шкода, небарача!..

Б-р.

* * *

Мне съніца вясёлы
Хлапчук, год сямі,
Кудравы і чорнавалосы,
З далёкай сялянскае
Беднай сям'і,
З вясны і да восені босы.

С. Дарожны (Вячэрняя песні)

Ты ўспомніш з другім аба мне,
Як аб хлопчыку мілым і простым...

С. Дарожны (Калля прыстані)

Павявае крышку тут Есеніным,
Павявае тым, што адцвіло...
Часта кажуць: „калі вамі не засеена,
Трудна спадзявацца на жніво!“

Былому кірауніку былой літорганізацыі

З вялікай буры,
Маленькі дождж...
Вы лезьлі з скуры...
За што-ж, за што-ж?!

Літаратура
Мінула вас
І без хайтураў схаваў вас
Час...

Янка.

М. Касцяровіч

Карусь Каганец

(Да 10-й гадавіны съмерці)

Ёсьць шмат цікавых зъяваў у нашай гісторыі даевяццатага і дванаццатага сталецьцяў, але Карусь Каганец—адна з найцікавейшых у галіне беларускага культурнага і грамадзкага жыцця гэтага часу. Справядлівей ка-
жучы, ён—самы яркі, самы палкі
каганец, гэта значыць, съветач
тэа пары. Ён загарэўся з рэштак
вугальня паўстанння 1863 г.,
запалаў у рэвалюцыю 1905 г.
і так модна падтрымліваў сваёй
працай агонь змагання за со-
цыяльнае і нацыянальнае вы-
зваленіе беларускага народу,
што ўжо ў полымі Каstryчні-
каве рэвалюцыі быў няпрымет-
ны: справу рабілі ўжо ўсе пра-
цоўныя. Радзіўся, рос і дзеянічаў
ён у самы цяжкі для сябе і
свайго народу час. Сацыяльны,
нацыянальны і рэлігійны ўціск
цяжару ўжо, здавалася, задушыў
самянства, якое ў той час скла-
дала ўвесь беларускі народ.
Нават мова яго фактычна, а
значыць і юрыдычна, была забароненай для грамадзкага і дзяржаўнага
ўжытку, і таму заняпала. Трэба было мець геніяльныя здольнасці і
съмеласць непамерную, каб пачаць працу на карысць гэтага
народу, бо неабходна было падрыхтоўваць рэвалюцыю, узбагачаўца
і разьвіваць мову, тварыць літаратуру і выяўленчыя мастацтвы,
пашыраць асьвету і г. д., і г. д.



К. Каганец.

І Карусь Каганец ня толькі меў здольнасці і съмеласць, але і ўзяўся за ўсё гэта. Ён выявіў сябе і як упарты рэволюцыянэр-народнік, і як незалежны навуковы працаунік, і як шматбаковы пісьменнік-поэта, прозаік, драматург, дзіцячы пісьменнік, і як мастак, і як пэдагог і популярызатар, і як селькор, і наогул, як высока-культурны дзеяч з багатай эрудыцыяй. Каб даць свайму народу што-небудзь геніяльнае хоць-бы з аднай названай галіны,— трэба мець добрае здароўе, спрыяючыя матар'яльныя ўмовы, і аддаць на гэта цэлае жыццё. А Каганец ня меў ня толькі гэтага, але і магчымасці аддацца працы з аднай якой-небудзь вышэй названай галіны яго дзейнасці—трэба было працеваць над усім адначасна. Вось таму Каганец не стаіць волатам у нашым мінульым, а зьяўляецца толькі адным з выдатных майстроў-будаўнічых таго будынку-жыцця, у якім мы живем. Яго жыццёпіс будзе чытацца з цікавасцю кожным, а яго працай будзе карыстацца і вучоныя, і мастакі, і будаўнікі жыцця, і дзеці.

Карусь Каганец—гэта псеўдонім, які сымболізуе, называе ўсё жыццё гэтага чалавека. Сапраўднае яго прозвішча—Кастрравіцкі Казімір-Рафаіл Карлавіч. Рэдка ён падпісваўся Будзімірам, К. Шашалем або іншымі псеўдонімамі. Паходзіў Казімір Карлавіч з старой беларускай фаміліі, зацверджанай у дваранскай годнасці з гэрбам „Байбуза“ ўказам Правіцельствуючага Санату Герольдзіі ад 30 чэрвеня 1834 г. за № 16277 на імя Менскага Дваранскага Сабрання і запісанай апошнім у шостую частку дваранской радаслоўнай кнігі Менскай губ., пасля пераезду яе сюды з Кастрравіч на Горадзеншчыне, г.-эн. адбылося пералічэннне з Віленскіх дваран у Менскія. Даўней-жа род меў прозвішча Бакуновічаў, баяр Мсьціслаўскіх, адкуль ён і пераехаў на Горадзеншчыну.

На Меншчыне дзяды і бацькі Казіміра Карлавіча мелі фальварак Навасёлкі пад Койданавам. У ім гаспадарка вялася згодна тагочасным найноўшым дасягненням сельска-гаспадарчай навукі, а каля 6 сялянскіх двароў, якія належалі да фальварку, не адбывалі паншчыны, а жылі на правох чыншавікоў, што зьяўлялася ў той час ня частым выпадкам.

Бацька Казіміра Карлавіча, гарбаты з нараджэння, быў высокаасвечаным чалавекам і меў добрую спэцыяльную сельска-гаспадарчую адукцыю (скончыў Пулавы?). Яго жонка, г. зн., матка Казіміра Карлавіча, была з багатай сям'і Сьвентаржэцкіх з-пад Стоўбцаў і скончыла Віленскі інстытут. Пабраліся яны, калі яму было каля 40, а ёй каля 19 год. Бацька Казіміра Карлавіча вельмі любіў музыку, а дзед па лініі маткі быў амаль не валах, бо згодна паданню

таварыў толькі паўлоску і пайтальянску і быў выдатным вучоным. Але ўсё гэта ня значыць, што сам Казімір Карлавіч калі-небудзь карыстаўся бацьцем. Радзіўся ён ужо ў політычна-ссыльных за 1863 год бацькоў—Карла Самуілавіча і Алены, родам Сьвентаржэцкай, у Табольску, 29 студзеня 1868 году па ст. стылю. Мае маць бацькі Казіміра Карлавіча, арыштаванага і высланага ў Сыбір яшчэ ў 1864 годзе, якая складалася, як вышэй казана, з кавалку зямлі ў Навасёлках б. Койданаўскай вол., Менскага павету, была канфіскавана і аддадзена міравому пасрэдніку Шуставу, і Кастравіцкім у Табольску жылося вельмі дрэнна. Гэты час характарызуе сам Казімір Карлавіч, пазней, седзячы ў турме і пішучы ліст да свае жонкі, якая з дзяцьмі была ў надзвычайна цяжкіх матар'яльных умовах. Усыняшаючы яе, ён казаў (усюда даём цытаты сучасным беларускім правапісам): „Нашай матцы горш прыходзілася, а аднак пагадаваліся. Бог дасьць і навучацца і на хлеб заробяць і пагадуюцца. Не ў бацьтве щасльце, а ў чыстым сумленыні, і лепей, што нашы дзеці разумецімуть, што е гора на съвеце; нечага другім будуць спагадаць“ (17.5.1911). Шмат рознага гора перажыв і сам Казімір Карлавіч. Яно пасілялася яшчэ tym, што Казімір Карлавіч быў гарбаты і, дзякуючы сваей уражлівасці і чуласці, асабліва балюча ўспрымаў гэта. Тым больш, што гарбатасць гэта ня была прыроджонай, як у бацькі, а зьяўлялася вынікам недагляду: у Табольску малы Казімір вываліўся з вакна на вуліцу і гэта трохі яго пакалечыла, а ў Засульлі, гуляючы з другім хлопчыкам на варотах, па яго віне, авваліў апошнія на сябе і гэта давяршила першы няшчасны выпадак, а да таго, быць можа, далачылася і спадчыннасць. Усё жыцьцё сваё Казімір Карлавіч клацашыцца, каб яго дзеци не сядзелі, ня лазілі дзе-небудзь высока і г. д. і ўсё баяўся, каб яны ня былі гарбатымі, бо надзвычайна балюча, пайтараю, адчуваў сваё калектва. Прынамсі ў лісьце з турмы да жонкі ён аднойчы пісаў: „Кепска, што ты пусціла Янку ад сябе, бо гатоў хлопец змарнавацца, як і я змарнаваўся,—вядома чужых баб апека“ (5.9.1911).

Бацька Казіміра Карлавіча вельмі любіў яго і сын плаціў яму тым-жа. Ня толькі з прычыны ўдалай сугучнасці, а і з пашаны да бацькавай памяці, будучы дзеяч, у свой псеўдонім узяў бацькава імя, Карусь: Каганец ад політычна-ссыльнага Каруся.

У Сыбіру бацька ўжо быў дастаў службу, але неўзабаве прышлося варочацца назад. Ён набыў троє коняй і сані і так на санях з малым Казімірам і ўсёй сям'ёй прыехаў аж з Табольску ў Москву, а ўжо з Москвы поездам да Менску. Яму прапанавана

было жыць у б. Царстве Польскім, куды ён і зъезьдзіў, пакінуўшы сям'ю каля Стоўбцаў. Але знайсці працу там яму не ўдалося, ён вярнуўся ў Менск і раптоўна памёр за шклянкай гарбаты ў сваіх знаёмых.

Малы Казімір меў тады каля 6 год і змушаны быў зарабляць сабе на хлеб, як роўны з іншымі членамі сям'і. Тутака, у Засульлі, ён пачаў пасьвіць і быў пастухом ад 6 до 11 год. Выганяць прыходзілася ледзь ня ўночы—раніцай і прыганяць ледзь ня ўночы—увечары. Адпачыць-жа ўдзень, калі жывёла стаяла захаванай ў хлявушку ад аваднёў, нельга было, бо ня было чаго есці і малы Казімір бег да каго-небудзь з суседзяў і вёў пасьвіць выпражанага з плуга каня, каб зарабіць сабе кубак малака. Ня глядзячы на такія надмерна цяжкія дзіцячыя гады, умовы працы сярод палёўчаста разам з іншымі сельскімі дзецьмі, прывучылі малога Казіміра любіць беларускую прыроду, мову і сваіх па працы, а таксама зарадзілі ненавісьць да тамашніх палацаў, якія, як ужо съязміў у тоў час Казімір, жылі за кошт яго і яго прыяцеляў працы. Адзінокасць у полі, у сваю чаргу, прычынілася таму, што Казімір Карлавіч духова разъвіўся рана і прывык многа думаць. Гэта прывычка і сталася пазней падвалінай інтэлектуальнай незалежнасці К. Каганца. Сваё няшчасце і цяжкія дзіцячыя гады навучылі малога Казіміра адчуваць гора другіх, любіць жыцьцё сваясаблівым каханьнем, усе пачуцьці перажываць пад кутом замілавання да ўсіх людзей, чаму ён навучаў і сваіх дзяцей у адным лісьці з турмы: „Кахайце ўсіх, ня толькі сваіх братоў, сёстраў і бацькоў, але ўсіх, увесе свет; а тады вам будзе лягчэй і бяду якую перанесьці“ (7.11.1910). Гэта-ж сваясаблівая адзінота сярод прыроды прывучыла малога Казіміра да самастойных учынкаў і паспрыяла росту моцнай волі будучага Каганца; прынамсі трудна назваць каго-небудзь з беларускіх дзеячоў з мацнейшай воліяй.

Хутка матка Казіміра Карлавіча ўзяла сабе новага мужа з сялян. У сям'і сталі прыбываць новыя дзецы, жыцьцё не лягчэла. Усе далёкія сваякі былі страшэнна нездаволены другім замужжам маткі Казіміра Карлавіча.

У свой час бацька яго забяспечыў быў за маткаю асобным дакументам частку маёмастці за сваей жонкай; гэта частка не магла быць конфіскаванай. Але жонка выехала за мужам, спадзяючыся на лепшае, сваякі страцілі дакумент, а калі дакумент знайшоўся, то ўжо на маёмастці зайдла даўнастць. Усё-ж дзякуючы нейкім прычынам, удалося атрымаць ад сястры маткі Казіміра Карлавіча каля 2 валок зямлі—пусткі ў Юцкох (Прымагільлі) каля Койданава,

куды сям'я Казіміра Карлавіча і пераехала, пабыўшы ня так доўга пад Стоўбцамі.

Тутака малы Казімір працаваў яшчэ больш, карчуючы пасеку і разрабляючы навіну разам з дарослымі і выконваючы свае абавязкі пастуха. Так цягнулася каля 4 год.

Дома малы Казімір навучаўся пачатковай навуцы і быў не-
задаволены, што яго навучаюць не па прывычнай, зразумелай яму,
беларускай мове. Маючы каля 10—11 год, ён працаваў паступіць
у гімназію, але, ня гледзячы на тое, што быў добра падрыхтаваны,
яго ня прынялі, бо, папаўшы ў бліскучыя пакоі гімназіі, ён ня-
смел адказваў на пытаньне, а
справядлівей, дзякуючы яго па-
ходжанью і стану. Тады-ж ён
паступіў у Менскае гарадзкое
вучылішча, дзе і правучыўся
пэўны час. Пасьля ён вучыўся
у Маскве скульптуры каля 3—4
год. Вучыўся ён трохі і ў Ле-
нінградзе, але, ня гледзячы на
лепшыя матар'яльныя ўмовы,
кінуў там, бо ня мог зносіць
клімату. Казімір Карлавіч наогул
вельмі цяжка пераносіў жыцьцё
у горадзе.

Кожнае лета Казімір Кар-
лавіч цяжка працаваў на зямлі ў
Прымагільлі, зарабляючы сабе
сродкі на зіму і ня раз крывавая мазалі разъядалі яму рукі. А ўрэшце,
ён меў з гэтага толькі каля 80 рублёў на ўесь акадэмічны год.

Посьпехі ў скульптуры ён рабіў вялікія і сваёй галавой Яна
Грознага стаў вядомы. Але, урэшце, перад самым канцом навукі
у Маскве яму не хапіла сродкаў выехаць з Прымагільля, навука
абарвалася і ён застаўся працаваць на гаспадарцы ў апошнім. Тым
больш, што ўмовы для яго навучанья, асабліва ў Маскве, былі
надзвычайна дрэнныя—прыходзілася і зарабляць і вучыцца.

Больш Казімір Карлавіч набываў самаадукацыяй, чым ад на-
стаўнікаў і вынікамі свайго навучанья ў школе ня быў задаволены.
«Такі я шкадую, што ты Янку аддала да Менску, бо, як мне ба-
чыцца, то лепей было-б яму скончыць ў Бярэзані народнае вучы-
лішча, а потым паступіць дзе ў Мар’іну-Горку, або дзе ў падобнае



К. Каганец.
Каганцова маці,

таму вучылішча, а то можа выйці тое, што са мною вышла", — пісаў ён аднойчы сваёй жонцы (7.11.1910).

У маладых гадох Казімір Карлавіч захапіўся рэволюцыйным народніцтвам і дзеянічаў у гэтым кірунку ў Прымагільлі, а гэта пашырала кола яго непараўменьняў з ваколічнай шляхтай, якая і так ня любіла гэтага культурнага мужыка. Але гэта, зразумела, не магло стрымаць яго росту як беларускага рэволюцыянера-народніка. І тут-же ён пачаў на беларускай мове сваю публічнытуку і літаратурную дзейнасць, якая стала выявілася каля 1893 году. Разам з тым ён не адрываўся ад сялянства і ад цяжкой працы ў сельскай гаспадарцы.

У красавіку 1899 году Казімір Карлавіч пабраўся з Ганнай Кастусёвой Пракаповіч і жыў і Лісіх Норах — хатцы на зямлі таго-ж Прымагільля. Але хутка іх прышлося пакінуць, бо зямлі не хапала, нават на сыноў ад другога мужа маткі Казіміра Карлавіча і ён з пачатку 1901 году паступіў служыць у Менскую чайную. Тутака ён разьвінуў шырокую рэволюцыйную чыннасць. Але хутка зъмянілася начальства, да Каганца прыгледзіліся і ў сакавіку 1902 году зволілі, як політычна ненадзейнага. Пабыўшы некалькі беспрацоўным, ён пасля працаваў месяцы трох у мастацкай майстэрні ў Рызе. Пазней быў зноў бяз працы; урэшце, у 1902 г. паступіў аканомам у Менскае таварыства дабрачыннасці, дзе праслужыў два гады, працуучы адначасна над нацыянальным і соцыяльным усъведамленнем Менскай моладзі. Ён арганізаваў быў паміж іншым, беларускі хор і оркестр. У 1904 г. Казімір Карлавіч зноў страйцоў працу, дзяякуючы сваім пераконаньням і пэўны час зарабляў разъю, рисункамі і інш.

З пачатку 1905 году Казімір Карлавіч атрымаў месца дзесятніка ў Лідзе, на чыгуны Балагое-Седлец, якая ў той час будавалася. Хутка ён перавёз туды і сям'ю. Але Каганец быў ужо моцна звязаны з Менскім рэволюцыйным рухам і часта наяджаў сюды. Ён быў членам Менскага Камітэту Беларускай Соцыялістычнай Грамады, прымаў удзел у першым беларускім сялянскім зьезьдзе ў Менску, у другім зьезьдзе Беларускай соцыялістычнай грамады ў Менску-ж і ў шэрагу іншых нарад; выпрацоўваў проэкты програм, рэволюцый і інш.; агітаваў сярод мас вусна, сваімі і чужымі вершамі; проклямациямі і інш.

Урэшце, калі ён з Стэфанам Багушэўскім (з Забалёва, каля Хідры на Меншчыне) і другім сваім таварышом агітавалі на вёсцы пад Койданавам у сінезні 1905 году, іх скапілі і пасадзілі ў Менскі астрог.

Цяжкія ўмовы тагочаснага астрогу пасілляліся яшчэ непакоем за лёс жонкі з дзецьмі, якая засталася ў Лідзе.

У вастрозе Казімір Карлавіч прасядзэў да травеня 1906 г. і вышаў з сваімі таварышамі да суда на парукі з зусім папсаным здароўем. Прызначаны на 1906 г. суд не адбыўся, бо адзін з галоўных, Стэфан Багушэўскі, згодна дакументам хварэў на тыфус, ходзь гэтых дакументы, мабыць, ня танна каштавалі. У 1907, 1908 і 1909 г. г. суд таксама адкладвалі, бо не зьяўляўся на суд той-же Багушэўскі, які ўцёк за межы. Урэшце, вясной 1910 г. Казіміра Карлавіча і інш. судзіла Віленская судзебная палата ў Менску, абвінавачваючы яго па 129 і 132 арт. Уг. Ул. і дала год крэпасцьці.

Пасыля выхаду з турмы ў 1906 г. Казімір Карлавіч паехаў у Ліду да сям'і і пераехаў з ёю ў Менск. Прыходзілася зноў жыць з выпадковага заробку разъбой, рысаваньнем і фізычнай працай. З пачатку 1908 г. Казімір Карлавіч атрымаў месца лясынічага ў Патоку каля Клічава на Ігуменшчыне, дзе праслужыў да восені, а з восені быў пераведзены ў Дулебы, там-же за Бярозаю ў Любашанскіх пушчах гр. Патоцкага. У Дулебах Казімір Карлавіч служыў да верасня 1909 г., калі зноў страйг службу дзяякоючы сваім пераконанніям. Сям'я яго засталася жыць у м. Бярэзані, а сам Казімір Карлавіч паехаў у Вільню, дзе ўсю зіму працаваў у рамясьніцкай школе пры касцёле Сьцяпана настаўнікам рысаваньня. Там ён таксама не пакідаў сваей рэволюцыйнай чыннасці і з лепшых вучняў заснаваў падпольны гурток, працаваў у ім і вадзіў яго ў іншыя падпольныя організацыі. Але матар'яльныя ўмовы яго жыцця былі такія цяжкія, пакой, які далі ксяндзы, такі сыры, што Казімір Карлавіч прыехаў вясною ў Менск зусім хворы, ледзь жывы. У такім стане ён перанёс судовую расправу і паехаў да сям'і ў Бярэзань. Там ён прафытуе да ліпеня, калі і прыбыў у Менск для адбываньня кары. Ня гледзячы на тое, што ў супраціўным выпадку яго-б прывялі пяхотам пад вартай (як ён і адзначаў у адным сваім лісце да жонкі), — усё-ж папасыці ў астрог для адбываньня кары ў той час быў цэлы клопат. „Дагэтуль яшчэ не дабіўся, каб мяне пасадзі, але ўжо ў панядзелак абяцалі пасадзіць (г. зн. 19 ліпеня)“, — пісаў ён жонцы з Менску (16.7.1910), а пазней, ужо з турмы, паведамляў: „Сеў я ў турму 26-га ліпеня“.

Дзяякоючы таму, што ён сеў у турму зараней падрыхтаваным да гэтага, а таксама і таму, што з ім сядзеялі яго прыяцелі — сяляне, ён уваўшоў у яе дзьверы спакойна. Пералічаючы сваіх прыяцеляў: „Міхась тако-ж тут і адзін поэт, што пісаў у „Нашу Ніву“ і завецца Якуб, тутака“, Казімір Карлавіч паведамляў жонку, што „цяпер

пайшоў у турму з лёгкаю душою, ня так, як тады ў 5-м року” (2.8.1910).

Усё-ж гэта гадавое сядзенне ў Менскім астрозе было вельмі цяжкім і пакінула на Каганцу значны адмоўны сълед. Асабліва цяжка было Казіміру Карлавічу пераносіць час, калі яго ніхто не наведваў у турме; хоць пабачаныні з малым сынам і інш. ён пера-жываў і асабліва цяжка; але паслья ён адчуваў сябе больш лёгка. Наогул гэты чалавек волі надзвычайна даражыў, асабліва ў турме, усім тым, што было адтуль і нават лістамі. Ня раз ён скардзіўся, што лісты з турмы ідуць да жандараў, а паслья ўжо адсылаюцца, і на ўсё гэта патрэбны вялікі час, але нелегальных дарог сувязі з воляй шукаць яму не хацелася, „бо ўсё-такі хто-небудзь да можа пацярпець” (17.12.1910), а съядома прычыніцца да чые-небудзь шкоды Каганец ні ў якім разе ня мог.

Жыцьцё ў вастрозе было нудным і аднастайным да жудасці. Казімір Карлавіч лічыў, што ім нават зацікавіцца немагчыма. „Калі табе цікава, то апішу ўвесь свой дзень, як я яго праводжу,—пісаў ён жонцы.—Прачынаючыся рана ў 6, 6½ гадзін і паляжаўшы крыху пакуль празвоняць у касцёле новым, у каторым ужо служаць, устаю, крышу застаўшыся ад учора скарынкі галубом, каторыя чуць съвет прылітаюць на вакно. Міхась перш за мяне ўстае і вяжа сець, а калі яму няма работы, то ён хлеб крышыць. Потым, як адчыняць камеру, іду апраўляцца, мыюся і сънедаю; потым паверка; па паверцы што-небудзь раблю: чы малю(ю), чы рысую, чы чытаю што, або піру(шу), а бывае, што і так прашатаюся да пратулкі; потым прагулка парамі ўвокал двара, па прагулцы абед, па абедзе паваляюся. Калі дзень съветлы, то паваляўшыся, зноў што паработкаю, а як цымяны, то так до вечара правалаюся, прашатаюся па камеры. Вечарам ізноў паверка; па паверцы вечарам і Міхась ідзе спаць, а ў скорасці за ім і я, а другія чытаюць і ў шахі іграюць да позніяй пары. Я цяпер на сънеданне і на вячэр зъядою па паўкварты малака”... (17.12.1910). А праз месяц стала яшчэ цяжэй: „26 сяго месяца разъмяняю другое паўгода майго заключэння ў крэпасці. Цяпер у нас пагоршала сядзесь, бо народу прыбавілася, а на дварэ холадна, то вокны пазамыканы, а праз тое воздуху мала, так што часта галава баліць”... (22.1.1911).

Ня гледзячы на ўсё гэта Казімір Карлавіч ня траціў надзеі на лепшае і пісаў жонцы: „Ты скажаш,—ня трэба сябе надзею маціць, а я скажу,—без надзеі і жыцьцё ня жыцьцё” (20.11.1910). „Я-ж бо маю надзею, што вярнуся да вас здаровы і што зажывемо лепей, як дагэтуль жылі” (7.8.1910).

Роўна праз год, 26 ліпеня 1911 году, Казіміру Карлавічу раченка аддалі яго клумачак і хуценька выпусцілі з турмы, бо не хаделі демонстрацыі, якую маглі наладзіць Каганцу таварыши. Апошня щыра любілі Каганца за тое, што ён наладзіў іх дружнае жыццё, выдаваў газэту ў камеры, рысаваў іх і г. д., словам умела рабіць лягчайшым іх лёс і свой.

Але і пры добрых надзеях трудна было зажыць лепей паслья выхаду з вастрого: Казімір Карлавіч ніяк ня мог знайсьці працу. Паслья турмы ён адведваў Прымагільле, сям'ю ў Бярэзані і ездзіў шукаць працы на Украіну. Не знайшоўшы тамака нічога, ён вярнуўся ў Менск. Тутака праз нейкі час ён атрымаў месца ўпраўляючага фальварку Жортай на Барысаўшчыне з пачатку 1912 году. Фактычна ён працаў больш каля лесу. Тутака ён праслужыў у пана Копаця аж да сваей съмерці.

Памёр Казімір Карлавіч раптоўна 20 травеня 1918 г. у сваякоў у Прымагільлі (Юдках) б. Койданаўскай вол. на Меншчыне і пахаваны ў Навасёлках тae-ж мясцовасці. Толькі съмерць, і то падкраўшыся, зла-мала гэтага асілка на 51 годзе яго жыцця.

Даныя гэтыя аб жыцці Казіміра Карлавіча, хоць і кароткія, але ўсё-ж паказваюць, якую вялікую ролю адыгрываў гэты чалавек у рэвалюцыйным і наогул грамадскім жыцці краю. Ён бачыў багацьці беларускай зямлі, якія ішлі ў кішэні розных прыгнetaце-ляй беларускага народу. Ён ведаў, што з шэрагаў гэтага народу выйшлі: Галубок, Налівайка, Нябаба, Каліноўскі і інш., што трасы і панамі. Ён верыў, што калі народ добра страсяне імі, то ад іх і почату не застанецца і лічыў, што трэба „Беларусь падымаць“. „Штосья тычыць партый, то адно скажу, што народныя грамады, як беларусаў, так украінцаў і літвіноў само з сябе мусіць быць разам і с (одыялістамі), бо ходзіць тут аб папраўлены долі народу. Адно пры цяперашніх варунках гэтага зрабіць нельга, так пры-ходзіцца быць і р (эволюцыянарамі)“,—пісаў ён аднойчы ў старыя



В. Каганец. Наростаньках (туш).

царскія часы. Гэтыя слова, зразумела, азначаюць толькі кірунак вызваленія беларускага народу, а ня тое, што беларусы павінны працаўаць у шэрагах б. партыі расійскіх соцыялістых-рэволюцыянераў. Каганец лічыў, што вызваленіне могуць здабыць сабе толькі самыя шырокія масы арганізаваным парадкам і на „падыманыне іх“ Каганец аддаў усю сваю рэволюцыйную і грамадзкую чыннасць. Паміж іншым, ведаочы вялікую слу друку, Каганец быў ініцыятарам выдання беларускай газэты з местам выдання ў Менску. Ён згуртаваў быў адпаведную группу з Макара Яўхімавіча Богдана, Дарахвея Дарахвеевіча Бохана і іншых, якія і кла-пацілася аб пачатку справы. Яна ўлічвала ўсе цяжкасці, а тут віленскія ксяндзы хацелі будаваць сваю газэту. Тры беларускіх газэты было-б зашмат для таго часу і значыць прыходзілася выпярэджваць. Прынамсі так маляваў справу Лукаш у сваім лісьце да Каганца з Вільні: „Здешнія ксяндзы предлагалі Піліпу іздаваць беларускую газету з такім же консерватіўным направлением, но он отказался. Передаю это вам с его слов. Как видите мысль издаваць другую белорусскую газету занимает не нас только одних. Думают об этом и другіе. И следовательно нужно съпешыць“. А Каганцу і без таго не цярпелася, бо аб газэце ён марыў даўно, даўно. Принамсі ў яго паперах застаўся наступны адбітак заявы, які съведчыць нават аб конкретных кроках Каганца ў справе выдання газэты яшчэ ў 1905 годзе: „Так как предполагаемый редактор белорусской газеты „Полессе“ капитан Дорофей Дорофеевич Бохан был командирован на дальний восток, то я до сих пор не имея никаких сведений о результате посланного нам в этой весны прошения в отделение по Делам Печати о разрешении издавать газету „Полессе“, имею честь заявить, что сказанная газета будет издаваться в городе Минске по подысканіі знающаго свое дело редактора, а также покорнейше прошу выслать мне мой документ посланны пры прошенні. Выслать прошу на имя врача 4 участка Полоцк-Седлецк ж. д. на ст. Ліда. Ноября дня, 1905 г. Казімір Костровіцкі“. Памянены дакумент знаходзіцца зараз у сям'і Кастравіцкага; значыць ён быў у той час зъвернуты.

Сярод папер Каганца захаваліся проекты назвы газэты, што мела выдавацца. Спроектованы рукой Каганца проект мае надпіс: „Сельская беларуская газета Палесьсе, выходзіць у Менску двойчы ў тыдзень“. Але проект застаўся проектам і газета ня вышла.

Больш дзэталёва погляды Казіміра Карлавіча на соцыяльны лад харектарызуе наступны чарнавы накідак яго ўласнаю рукою проекту партыйнай программы: „1) Зямля павінна быць уласнасцю-

ўсяго краю і павінна быць надзеленая ўсякаму, хто захоча на ёй працацаці, чы адзінотна, чы гуртом. 2) Першаму сыну прыдатку ніякага немаш, а лічыцца дзедзічам бацькавай часткі, а калі будзе другі сын і болей, то ўсім тым, як яны дарастаюць... лет, што могуць працацаць, надзяляюцца такіеж часткі, як і бацьку. Да надзелу другіх сыноў, калі яму цяжка падгадаваць пакуль у на-
вуку хлопцу будзе пара, то можа трэбаваць з воласьці запомогі,
і калі сход прызнае яго палахэнъне цяжкім, то такая запамога яму
выдаецца. 3) Калі каму з сялян трэба чаго ў лес, то ідзе ў сваю
воласьць і бярэ там на патрэбны яму тавар цэтлік, па катораму
(выбарны сялянамі) лясьнік выдае з лесу патрэбны тавар. 4) Калі
ў воласным лесе нарасло багата тавару і бачаць сяляне, што ім
самім не спажыць, то такі тавар ацэніваецца выбарнымі панятымі
і прадаецца воласьцю, а гроши палучаныя за тавар ідуць у запасны
валасны капитал. 5) Сяляне з зямлі маюць плаціць назначаны кра-
ёвым сэймам падатак, каторы паступае ў кожную воласьць і ідзе
на ўсяку абчэственну патрэбу воласьці, як-то: навука, лекі, дорогі,
валасная гаспадарка і далей. 6) Калі ў воласьці многа сенажаці,
катора застаецца ад надзелаў адзінотных і гуртавых, тó такое
сена зьбіраецца валасною талакою і прадаецца, а гроши ў запасны
капітал. 7) Запасныя паля служаць пашаю, а калі хто такі
ўпраўны, што можа болей за сваю частку зрабіць і захоча таго,
то можа браць ад воласьці ў варэнду за пашу-ж бо па запасной
землі павінны гаспадары плаціць невялікі падатак. 8) Пры воласьці
можа быць рыбнае гаспадарства, калі вазёры і ставы і даход з іх
паступае ў запасны-ж капітал; рэкі-ж бо служыць маюць для ўсіх,
адно воласьць павінна глядзець, штобы рыба не вынішчалася.
9) Млыны маюць быць абчэственны і валасны сход пастанаўляе
плату за меліво, а можа за ўсім такую зьняць. 10) Усякая зьве-
рына, апрыч зуброў, аленяў, ласёў, сарнаў і медзьвядзёў належыць
да ўсіх і ўсякі можа страліць яе ў сваей воласьці, но не выніш-
чаючы, а выш памянённымі, а злашча зубрамі заведуе краёвы ўрад;
лосямі, аленямі, сарнамі можа заведываць і воласьць. 11) Ваенну
службу ўсякі адбываціме дома, зьбіраючыся ў сваей воласьці ў
назначаныя часы для прыпомнення выпраўкі, каторай маладзеж
вучыцца щэ ў школах, а аружжа выдаецца ўсякаму на дом,
апрыч пушак, каторы павінны стаяць пры воласьці. 12) Усё на-
чальства, чы бо людзі кіруючыя ўсякімі справамі, як краёвае,
так і валасное павінна быць выбірана на вядомы час. Краёвае
агульным сэймам, а валасное—валасным сходам". Але Каганец
лічыў немагчымым соціяльнае вызваленне без вызвалення нацыя-

нальнага, і таму ён быў самым старым, самым палкім і самым моцным адраджэнцам. Увесь свой век ён пражыў сярод сялян: „разам пасьвіў, разам гуляў, разам працаваў і цяпер маю між імі сваякоў”,—пісаў ён. Дзякуючы гэтаму ён дасканала ведаў мову народную і быт народны і лічыў, што беларусы павінны разьвівацца на аснове əадавалення ўсіх сваіх духоўных патрэб на роднай мове. „Бяручы ўсё гэта на ум,—казаў ён, я цямлю, што маю права паведаць ад імені сваіх сароднікаў-беларусаў, што мы ніякай помачы дзеля таго, штобы зьліцца з расейцамі, або палякамі ня просім, бо як захочам то і самі туды дарогу знайдзем. Але мы гэтага пакуль што ня хочам і проціў гэтага вальчым, адно трудна нам простым цёмным людзям гэта даецца, бо ворагі нашы шмат хітрэйшыя, болей вучоны і на ўсякія штуки спасобныя”... „Але не. Наш народ не загіне; і прыдзе такая часіна, і ачхнецца наш русьняк“...

Без азнямлення з літаратурнай чыннасцю Казіміра Карлавіча ўсё-ж трудна ўявіць сабе дэталёва яго адраджэнчыя і соцыяльна-рэволюцыйныя погляды. Напісаў і падрыхтаваў да друку за свой век Казімір Карлавіч даволі шмат. Але не для ўсіх беларускіх дзеячоў былі аднолькавыя ўмовы друкавання ў тагачасных беларускіх выданьнях. Каганец разам з некаторымі іншымі ўсё адкладваўся і адкладваўся. Таму вельмі шмат яго твораў загінула. Прынамсі зусім невядомы лёс зборніку яго твораў, які ён у 1909 ці 1910 годзе даваў у рэдакцыю „Нашай Нівы“ ў Вільні для выданья, а таксама кніжкі для дзяцей, якую ён часткамі пасылаў у суполку „Загляне сонца і ў наша ваконца“ ў Ленінград. Нават неядомы лёс зборніку твораў Каганца падрыхтаваны да друку Я. Лёсікам яшчэ ў 1922 годзе. Засталіся толькі некаторыя чарнавыя паперы, якія захаваў Лёсік, пасъля атрымання іх ад жонкі нябушчыка. Цяперака яны знаходзяцца ў зборы рукапісаў Беларускага аддзела Дзяржаўнай бібліятэкі. Частку іх апублікаваў у свой час Я. Лёсік у розных беларускіх выданьнях, бо асабліва чула адносіўся да памяці Казіміра Карлавіча і найлепш адчуваў вартасць яго твораў.

Пoeзii Казіміра Карлавіча, згодна яго ўласных нататак, напісаны ў час ад 1893 да 1908 г., а ўласна ў 1893 г. напісаны: „Наша малітва“, „Кабзар“, „Нёман“, „Гадка пра Галубка“, „Наш окліч“, „Наш сымбол“ і інш.; у 1894 г.—„Ой, у полі вецер“, „Гэй, дзяўчына“, „Ой, у полі кветка“ і інш.; у 1895 г.—„Вось па тэй сцежцы“ і інш.; у 1896 г.—„Выйду на гару высоку“ і інш.; у 1902 г.—„Былое“, „Наша доля“, „Ранняя малітва“, „Вячэрняя

малітва“ і інш.; у 1904 г.—„8—22 сьнежня 1904 г.“, „Плач беларуса“ і інш.; у 1906 г.—„Наша ніўка“, „Палесьсе“, „Браты мае“, „На сяле вечарам“, „Дзяўчына“, „Салавейка“, „Ластаўка“, „Жайваранак“, „Пчолка“, „Песьня зіме“, „Песьня вясне“, „Песьня лету“, „Песьня восені“ і інш.; у 1907 г.—„Конь“, „Кароўкі“, „Горы мае горы“, „Сцяты камень“, „Успамін“ і інш. у 1910 г.—„Іскры“ і інш.

Пераважная большасць поэзіі Казіміра Карлавіча прысьвеченая пытанням нацыянальнага і соцыяльнага вызвалення беларускага народу. Пачаў ён сваю поэтычную дзейнасць мала пазней за Багушэвіча (М. Бурачка) і Няслухоўскага (Я. Лучыны) і прышоў да яе самастойным шляхам, не праз польскую творчасць..



В. Каганец. За сахой (туш).

Усё сваё жыцьё быў звязаны з працоўным народам і вывучаў яго. Таму ў яго творах няма пераймальнасці, больш [глыбокі] і радыкальны падыход да адраджэнчых і соцыяльных пытанняў. У вершы „Былое“, напрыклад, Казімір Карлавіч апавядзе, як добраверны шэрыя кураткі на сваім балоце. На іх

„Наляцеў з паўдня воўк —
Разагнаў па кустох“

і на ўсьпелі яны ящэ ачухацца ад Кіеўскай навалы

„Як цяцеры наляцелі
З літоўскай зямлі“.

Прышлося прыніць гасьцей як съледна і яны, пажыўшы ў нас, зусім здружыліся з намі. Але

„Жыў да недалёка
Бел птух як малако,—
Іх доля шчасльіва
Стала яму крыва.
Стай к ім заляцаца
Славай пахвальца,
Стай з імі дружыці —
Па аднай звадзіці“.

Бяда ад „дружбы“ польскага арла млечнага колеру была вялікая. Але заўсёды знаходзіцца людзі, якія гатовы ратаваць чалавека ад гвалту, каб пасъля самім чыніць гэты гвалт:

„Абабраўся птух ратаваць нас:
З крыўымі нагамі,
З двама галавамі.
Белага прагнаў,
На нас нагукаў;
Стай нас пацяшаць—
Усюды разганяць;
Казаў: сябе слухаць,
Чалом яму бухаць,
Яму верна служыці,
Яго дзяцей карміці“ (1902).

І вось беларускі народ з даўных часоў

„Стогне, ой, стогне ад пана чужога,
Мала ад чужога, стогне ад свайго,
Бо свой ад стара да малога
Зьдзекующа з таго, што чыў прадзед яго“ (1902).

Казімір Кардаўіч першы сярод беларускіх песьняроў падкрэсліў, што народ стогне ня толькі ад чужацкіх паноў, але і ад сваіх, бо і ад іх церпіць той самы соцыяльны, нацыянальны і рэлігійны ўціск. Паны народ эксплётавалі, як маглі, і ім ужо здавалася, што ён як народ, памёр і ня мае сваіх нацыянальных і соцыяльных жаданьняў.

„Бо мы носім съвіту шэрү,
Нікога ня крыўдзім,
Мы працуем бо надмеру,
Да шчасльця ня відзім.
Адно панству адрабляем
За патрэбы нашы,
А ўсё неяк патрапляем
Паном у закарвашы.
Бо мы бедны, мы галодны,
Ня знамо круціці“ (1904).

Такі стан рэчаў падтрымліваў і царскі ўрад:

Гэй, русіне! што так зажурыўся?
 Чы пра Русь ты сваю 'шчэ не забыўся?
 — Шал як съмееш такое гадаці,
 І такія рэчы ў голас павядамі?
 Хіба ты забыўся, як цар праваслаўны,
 Ацец-батюшка Расеі, праслаўны
 Усім русінам прыказ такі даў
 І рукою ўласнай яго падпісаў,
 Што-б русінаў болей ня было на съвеце,
 А ўсе расіяне, маскоўскія дзеци,
 А хто-ся адважыць русінам-ся зваці, —
 Таго ў ссылку або расстраляці (1899).

Царскі ўрад ведаў, што ад соцыяльнага і нацыяльнага вызвалення нацыянальных меншасцяў былой Расіі прыдзе яму съмерць, бо яно адбудзеца ў вялікай рэвалюцыі, якую ўзынімуць усе народы былой Расіі. І ён строга сачыў за тым, каб ніхто ня съмейў беларусам звацца, каб ніхто ня съмейў думаць аб лепшым:

Хлопцы дабраліся—
 Мысьлямі зышліся.
 Камусь гэта не пад нораў прышлося:
 І их пахапалі, розна разагналі,
 Памучыўши колькі ўздумалось (1902).

Больш таго—урад браў лепшых сыноў гэтага народу ў салдаты, якія павінны былі душыць імкненіне сваіх бацькоў да волі і абараніць самаўладзства ад яго надворных ворагаў. Эдавалася-б, што хоць гэтых вось салдат урад павінен быў глядзець добра, а на справе было наадварот:

Годзе, ацец, маці, галасіці!
 Было нас на съвет не радаці!
 Як нам цяжка да на съвеце жыці,
 Цару-батюшку служыці,—
 Мы яму песенькі съпяваемо,
 А ад яго палачкі палучаемо (1902).

Часамі, калі цар і паны хацелі павялічэння сваіх багацьцяў, забывацьшчалася вайна і па ўсёй краіне разълягаяўся плач і енк, бо для народу вайна была заўсёды вялікім няшчасцем:

Застагналі бацькі, браты;
 Зажурыліся кумы, сваты,
 Узгаласнулі жонкі, маткі;
 Заплакалі і дзяўчаткі.
 Аб'явіў бо цар па сёлах,
 І па местах і па дворах

Сабіраціс усім мужчынам,
 Запасным бо „ніжнім чынам“
 і ў Манджурыю дзесь ступаці
 Кроў гарачу праліваці.
 Бо яго сьвятлейшым панам
 і праслаўным генэралам
 Да патрэбны сталі гроши.
 Для іх лепшай бо раскоши:
 То на трункі, то на карты,
 То на розны смачны жарты (1904).

Як для народніка на Беларусі, для Казіміра Карлавіча відаць было,
 што пытанье соцыяльнае непадзельна звязана з пытаньнем нацы-
 янальным і змаганье за родную мову было бадай на менш рэво-
 люцыйным, чым змаганье за зямлю. Таму ён шмат гора бачыў у
 тым, што хто колечы з беларусаў часамі мяняў мову сваю на чужую:

Ой гора, жа, гора над намі
 А ўсіму вінаваты самі,
 Бо мову прыродну мы забываем,
 Опратку, звычай на чужы мяняем (1893).

Усе гэтыя цяжкія ўмовы бытаванья беларускага працоўнага народу
 ўсё-ж на губілі веры ў Казіміра Карлавіча ў лепшую будучыну:

Хоч як мёртва та краіна
 Дрэмле ў попелі;
 І пад бічам цемравіна
 Усе занямелі,
 Пакапаўся-б у tym попелі,—
 Іскарка-б бліснула,
 А каб ветры наляцелі,—
 Полымя-б шыбнула.
 І зацвіла-б наша ніва
 Краснымі квятамі...
 І Беларусь, та журліва,
 Што нікне з ляtamі,—
 Узварухнецца, устрапянецца,
 Узвядзе плячыма,
 Ў нову шату апранецца
 І празрыць вачыма (1904).

І Казімір Карлавіч капаўся ў попелі народнага нездаваленія
 самаўладэтвам, гуртаваў вакол сябе лепшых людзей, гукаў, каб люд
 прачынаўся, каб скідаў ярмо:

Хай люд прачынаецца,
 Сыпну хай распрастое,
 З цемры вызвалецца!
 Ярму таму цяжкаму
 Годзе карк муляці!
 Катам кару ўчынімо,
 Штоб век было ў памяці! (1906).

Казімір Карлавіч ведаў, што ні ён адзін, ні невялічкі гурток зможа вызваліць народ, а вызваленыне гэта здабудзе сабе сам-жа народ у агульнай, згодзе:

Гэй, да схамянемось!
Да за сну прачнемось!
Эгоду ўрайм
Што ё злого паправім! (1893).

Гэта было вельмі дарагім для Каганца, які гарэў за лепшы народу, і гэтага ён дачакаўся:

Прачнуўся і наш наднямонец;
Молад і стар, мужык і хлопец.
Ой, старшыя чагось зварухнуліся,
Ой, друг к другу ідзе
І суседа вядзе.

Люляк ня кураць,
Знаць, штось важнае судзяць! (1893).

Але, нажаль, не дачакаўся ён волі, што канчаткова ў нас умашавалася паслья вызваленяня з-пад польскай окупацыі.

Блізкія да памянёных мотывы працы дадзены Казімірам Карлавічам у адпаведным цыклю вершаў пад назвамі: „Гаратай“, „Жняя“, „Касар“, „Каваль“, „Столяр“, „Шавец“, „Кравец“, „Цясьляр“ і інш. Усе яны прасякнуты моцным замілаваньнем да працы, якая выконваецца з песьняй:

Ідзе ў полі гараты
З сахой за валамі,
Усьцілае ніўку
Свежымі скібамі.
Ратай гарэ ніўку—
Радасць у сэрцы чуе,
Песеньку сипява...

У цяжкой працы кожны ахвотна дапамагае слабейшаму:

Вось маладзенка, вось харащэнка
Жнеечка бо жне—
Смагла сярпом тне;
Свой загон падгоніць, другой падажне;
Старай матцы, нябожа
Яна паможа...

Працаўца цяжка, пот лълецца струменьнямі, але ўсякі працуе шчыра:

Гэбаль сьвішча,
стружкі ўцца—
Поту струмкі
З лобу лълюща
Столяр шчыра
Бо працуе...

Нават урачыстасцьць нейкая адчуваецца ў працы:

Каваль кавае,
Молат уздымает—
Залеза б'е,
Іскры дае.
Серп і лемяшы,
Сякеру, карасі
Каваль куе,
Молатам б'е...

А адпачыць прыходзіцца ня часта і ня хутка:

Шавед шые, дратву вяжа,
Ен ня рана спадь бо ляжа—
Мусіць скончыць пару ботаў,
Што-б пазбыціся клапотаў,
Бо сімейка есьці просіць,
А майстрова боса ходзіць...

А тутака ящэ гуртавы купец пасілье цяжкія ўмовы адцягваючы выплату заробку:

Крамар плату адцягае,
На злы часы наракае.

Гэтым мотывы працы непасрэдна стыкаюцца з мотывамі соцыйальнымі аб экспленацый працы, аб чым ужо была гутарка вышэй.

Прыроду беларускую Казімір Карлавіч бязъмежна любіў і быў моцна з ёю звязаны ў сваім жыцці. Гэта замілаваньне да прыроды паказала яму ўсё багацьце яе і прыгожасці:

Лясы, бары і дубровы—
Краса нашай бо краіны.
Гаі, пушчы, кні, лугі,
Па балотах дай альшчыны—
Усё край наш украшаюць.
Вось край лесу дуб магучы
Сваё гольле прасыпрае;
Так сказаў-бы: ніяначай—
Лес той веџцем абнімае,
Як-бы бацька свае дзеткі.
За пляніма яго сталі:
Хвойка-матка, ель-удавіда,
Клён кудравы, ясень сьветлы,
І граб—дзядзька і ільміца,
І арэшнік угору пнецца,
І зъляканая асіна,
Як-бы вінна, ўся трасецца.
Вербалоз між іх утуліўся,
Як-бы хocha памаліца.
У лясной да прахалодзі.
А на дуба спазірае
Белагрудая дзявіца

У съвежай зелені бярозка,
Доўгі косы разьбірае.
А пайдай ты ў гушчу лесу!..
Як прыятна ў прахалодзі
Паляжаці край паляны,—
Рай на землі ды і годзе!
Уся паляна травой зросшы,
Пад нагамі дыван мяккі—
Мох зялёны, як шаўковы;
Там угоры птушкі съвішчуды;
Воздух съвежы і здаровы.
Мошкі, пчолкі гудуць недзе.
На паляне да і ў травах
Задрываюте, чырванеё
Смашна ягада суніца;
Далей у лесі дай чарнече
Буйна, сочная чарніца...

Салавейка, жаваранак, ластаўка і іншыя птушкі нясуць радасцьць
і песьню чалавеку сярод гэтай красы прыроды, а ён

У шэрай съвіце
Век гаруе, чтобы жыці;
Сячэ дрэвы, лес сплаўляе,
То са стрэльбай прабягае;
У смалярні смалу гоніць,
То па рэках рыбу ловіць.
Гарэ ніўку пышчаную,
Да староначку радную
Ён какае і мілую
І на другу не згандлюе,
Бо ў лясох съядок волі,
Хоч пры кепскай нашай долі
Яшчэ малы застаецца (1906).

Такім чынам прыродаапісальная лірыка Казіміра Карлавіча
была моцна звязана з мотывамі працы і адраджэнцка-соцыйальнымі.
А любоўная лірыка, аб'яднаная ў цыкл „Каханыне Каганца“, сваімі
параўнаннямі прылягае да прыродаапісальнай. Яго мілай—гэта
кветка ў траве, птушачка ў лесе, што лашчыць вока сваёй красой
і вуха сваёй гутаркай. Малады хлапец, хоча ажаніцца з мілай, каб
гора сваё ўкараціць, а калі яна здрадзіла, дык ён адчайваецца:

Хіба ў рэчы утаплюся,
У рэчы Вусе;
Аб бел камень разаб'юся...

І ён або яна з сумам успамінае сваю мілую, бо аб ёй яму
нагадваюць горы, даліны і ўсё навокал:

Горы, мае горы,
Яры дый даліны;
І лукі, і гаі,

І ў полі скібіны,
І пылінка нават—
Усё мне гадае
Пра ту дзяўчынку,
Пра ту каравоку,
Ту любу, ядыну
Майму сэрцу ў съвеце...

Апрача ўсіх гэтых, у Казіміра Карлавіча ёсьць некалькі гістарычных вершаў: „У тры шляхі ідуць ляхі“, „Гадка пра Галубка“, „Дума пра кн. Рамана Сангушку“, „Пра пана Леньскага“ і інш., у якіх ён таксама гаворыць аб нацыянальной і соцыяльнай няроўнасці, аб барацьбітох за нацыянальную волю народу і інш.

Фармальна поэтычныя творы Казіміра Карлавіча цалкам аба-перты на народнай поэзіі. Ён пісаў на горш сваіх сучаснікаў і звычайнym літаратурным вершам, але лічыў, што для беларускай поэзіі больш зручны народны склад. Як шчыры, упарты народнік, ён уважаў непатрэбным утвараць вершы на беларускай мове, а хацеў, каб пісаліся беларускія вершы пераважна па форме сваёй, каб беларуская літаратура паклала сваю складку ў скарбніцу ўсёй чалавечай культуры і формай сваесабліваў. Беларускую поэзію ён тварыў беларускім складам, часамі дасягаючы дасканалых пасыпехаў. Пазней гэту практику творчасці Казіміра Карлавіча і яго тэорэтычныя думкі аб гэтым тэорэтычна і практична ўгрунтаваў Максім Багдановіч, але съмерць ня дала яму магчымасці выкананць гэту справу канчаткова.

Сакавітая проза Казіміра Карлавіча ня менш багатая за яго поэзію. У гэтай галіне мы маем ад яго простыя, высока мастацкія казкі: „Чым болей хто мае“ (1902), „Ня той міл богу“... (1901), „Адкуль зязюля ўзялася“ (1898), „Бутрымава прыгода“ (1902), „Страшнае закліканье“, „Журавель і чапля“, „Ваўчок“, „Скрыпач і ваўкі“, „Такая доля“, „Што кажух, то ня вата“, і інш.; захопліваючыя мясцовыя лягенды: „Навасадзкае замчышча“ (1898), „Прылукі“, (1902), „Халера 40 року“ (1902), „Засульскія турэ“, „Вітаўка“ (1902) і інш.; таленавітая апавяданьні: „З нашага жыцьця“, „Тры алешыны“, „На сплаў“, „На сплаве“, „Забойства ў пущы“, „Першы сьнег і першае паляванье“ і шмат іншых і, урэшце, цікавыя публіцыстычныя („Парада“, „З рэфэрату“, „З папераў“ і інш.), бэлетрыстычныя („Год“ і інш.) і навукова-популярныя („Вандроўка краплі вады“, „Нашыя птушкі“ і інш.) для дзяцей артыкулы. Ва ўсім гэтым Казімір Карлавіч з замілаваньнем паказваў жыцьцё беларуса ў мінульым і сучасным сярод яго пекнай прыроды, прычым і тутака большасць яго прозаічных рэчаў гаворыць аб соцыяльных умовах бытаванья селяніна.

У частцы казак, побач з выяўленнем некаторых хібаў чалавечай душы—прагавітасьці, зайдрасьці і інш., выяўляюща і мітолёгічныя моманты паходжання мядзьведзя, зязулі і да г. п. Але ў большасьці казак Казімірам Карлавічам маляваўся быт: няўдалая пакраха брусоў беднымі слянамі, сварка за дробязі і перапросіны, перавага кажуха над ватай і г. д. Затое ў лягендах Казіміра Карлавіча закранаўца амаль выключна казачныя моманты мясцовай гісторыі, якія пасвойму высьвятляюць паходжанне замчышчаў, раштак муроў на балоце, цікавых камянёў і інш. У апавяданьнях яго таксама пануе лёкальны момант, г. зн. гаворыцца аб праудзівых здарэннях, якія адбываліся ў тай мясцовасьці, дзе жыў сам Казімір



К. Каганец. Буслы.

Карлавіч, а ўласна—у Койданаўскім і Любашынскім краі. Некаторыя з апавяданьняў маюць выразна аўтабіографічныя характеристары і амаль ва ўсіх іх памастацку паказаны соцыйальная няроўнасць і несправядлівасць: багаты дзевер пакрыўдзіў бедную ятроку, лясны купец эксплётате плытнікаў, хлапца забралі жандары, а яго любая вышла за багатага мельніка і г. д. Прычыны і выхад з стану соцыйльнага прыгнечанья Казімір Карлавіч паказваў у сваёй публіцыстыцы і рэволюцыйнай чыннасці. У сваіх навукова-популярных рачках, а асабліва ў „Нашых птушках“, Казімір Карлавіч здолеў надзвычайна ўдала і цікава расказаць аб самых вядомых і блізкіх

рэчах: вароне, крумкачу, салаўі і інш. птушках. Наогул, наўрад ці хто з найноўшых беларускіх пісьменьнікаў здолеў так праста і прыгожа апісваць беларускую прыроду, яе багацьце і прыгожасць, як гэта ўмей рабіць Казімір Карлавіч у сваіх творах прозаю. Модна кахаў ён прыроду, „дзе няма табе прызначанае дарогі, ні платоў, ні абмежкаў; чуеш поўну слабоду“, дзе аддыхаеш духова і набіраешся сіл. І ўмей выклікаць у чытача замілаванье да гэтай прыроды і чалавека сярод яе. Яго „дулеб высокага росту, стройны, каравокі, з невялікаю чарнявою барадою, у летний белай дулебскай сывітцы, у сіней з зялёнымі кантамі шапцы з гэрбам і з бляхаю на рэмені торбы з лясовых лапак, катора вісіць у яго з левага боку, з калітою і нажом пры поясі і са стрэльбаю за плячым“ ідзе „у падар, дзе ліпнёг слайны падняўся, і любуецца ён, расхінаючы высокія, гладкія ліпкі, каторыя мяккім сваім лістам ласкочутць яго па ліцы“. А вясна Казіміра Карлавіча „зіму вон прагнала, сінягі паразмывала, ляды пазрывала, зямлю адчыніла і пусьціла расу на Беларусь да на ўесь сьвет. Ветры, убачыўши веснавую гаспадарку, адмяніліся, сталі рахмянныя, слухмянныя, ласкавыя, аднакалі-ні-калі, убачыўши хмару, забунтуюцца: зашумяць, запыляць, а як вясна, іх ушчуняючы, хваціць, харащэнька за чуб, за вуши, кінуцца ў плач, і пальлюцца сълёзы буйным дажджом. Паплачуць, паплачуць да і съціхнуць і шчырэй ‘щэ вясьне памагаюць. Соўнейка, убачыўши другія парадкі, выходзіць на неба ўва ўсёй сваёй красе, і ня рада на кароткі спачынак хавацца. Э адчыненай зямлі пагнала траву, зъялцелася птушства, зъяяры з нор да логаваў павылазілі, загудзелі пчолы, мухі і ўсякія кузулькі і жучкі, папаўзьлі вужы, жабы, зазелянелі лясы, дубровы да гай, зацвілі ўсякія кветкі—усе веснавой гаспадарцы рады“. А сярод гэтай красы зноў чалавек—чарнявы, каравокі хлапчына слухае „як-бы стараючыся распазнаці птушачыя галасы“ і „думаць умее“... І чытач ня мінае, як звычайна, апісаныя прыроды ў Казіміра Карлавіча, бо ўжо любіць яе і каравокіх яго людзей, імкнучыся па радкох далей пазнаць іх радасці і іх гора.

Такою-ж любою да чалавека і веданьнем яго натуры прасякнуты і драматычныя творы Казіміра Карлавіча: „Модны шляхцюк“, „У іншым шчасці няшчасці скавана“ (1903), „Двойчы прапілі“ (1910), „Старожовы курган“ і „Сын Даніла“.

„Модны шляхцюк“ ставіўся па ўсіх куткох этнографічнай Беларусі і па-за яе межамі рознымі драматычнымі гурткамі і Дзяржайным тэатрам столькі раз, колькі ня ставілася ні адна п'еса на Беларусі. Ужо адно гэта съведчыць аб высокай мастацкай дасканал-

ласыці гэтай аднаактавай камэдыі Казіміра Карлавіча. У ёй паказана, як мясцовы шляхчук Карчэўшчык, што захаплецца ўсім модным і выракаецца ўсяго роднага, сватаецца да скромнай вясковай дзяўчыны, каб забраць у свае руکі яе пасаг, і пры тым у часе першага-ж свайго прыходу нахрапам лезе да яе цалавацца. На гвалт, узятыя дзяўчынай, прыбягае бацька і выганяе Карчэўшчыка. У сваты прыходзіць са сватам і з гарэлкаю, як патрабуе звычай, мясцовы вясковы хлапец, які, не без адказу, кахае дзяўчыну. Гуляюць заручыны, на якія ўлятае абарваны сабакамі Карчэўшчык і патрабуе ад гаспадара плату за гарнітур. Той згаджаецца, але прапануе зараз-же аддаць гарнітур. Гарнітур хлапцы зьдзіраюць сілком і выяўляеца, што манішка і піджак, адзеты на голае цела. Распачата і скончана дзея вельмі ўдала,—паказана жвава і пераконваюча, —характары выяўлены жывымі, быццам выхапленымі з жыцця. Асяродкавы адмоўны тып камэдыі Карчэўшчык усімі словамі і ўчынкамі даводзіць канчатковы малюнак дзея, а ўласна, што ўся яго нахапаная ў чужынцаў культура ляжыць на голым нікчэмным целе, што ў яго няма ані сумлення, ані гонару, ані здаровага разуму, што нават яго зьнявага да ўсяго роднага—нахапаная павярхоўная і нікчэмная. Паказаць агульную нікчэмнасць гэтага тыпу і забіць яе здаровым съмехам удалося пры гэтым Казіміру Карлавічу без усялякай тэндэнцыі і надуманасці. Для Карчэўшчыка папаўся і адпаведны сват—такі-ж бяспрынцыпны, на ўсё згодны дзеля посьпеху, вясковы падхалім. Каб вышла культурна, не як у мужыкоў, яны і прыходзяць да гаспадара па адным, тым больш падкрэсліваючы сваю нікчэмнасць. Сам гаспадар, другі сват, дзяўчына і хлапец—заручоныя, ня хваляцца сваёй мужыцкай культурою, але і не выракаюцца яе. У іх чуеща сіла прастаты, у якой крьецца і харство. Вельмі прыгожа паказана, як рэагуе дзяўчына на пропозыцыю выйсьці замуж спачатку за Карчэўшчыка, а пасля—свайго хлопца. У гэтым, як і ва ўсіх дробязях наогул, выявілася найдасканалае веданыне народнага быту Казімірам Карлавічам. Вялікае нацыянальнае значэнне „Моднага шляхчюка“ ў нас, у Савецкай Беларусі ужо зменшылася да мінімуму, але соцыяльнае яе значэнне і мастацкасць будуть тримаць яе на аматарскай і дзяржаўнай сцэне яшчэ дзесяткі год, калі ня больш, падобна „Женитьбе“ Гогаля на расійскай сцэне.

Рэшта драматычных твораў Казіміра Карлавіча, так і засталіся без канчатковай апрацоўкі.

У п'есе „У іншым шчасці няшчасці скованы“, накіданай ў чатырох частках, на жаль, больш рассказана, чым паказана, як парабак

Астап пакахаў дачку ўдавы Прузыны, у якой служыў. Марыля таксама кахала яго. Але матка думала, што Астап ня пара дачцы, бо бедны ды і ў салдаты павінен быў ісьці. І, калі ён сапраўды пашоў на службу,—новы парабак горш рабіў, і Марылі прышлося зарабляць у дварэ. Там да яе чапіўся паніч і, урэшце, пры дапамозе аканома спаіў і згвалціў яе. Марыля змарнела і памерла „і дзіця чудъ усьпелі ахрысьціць“. Астап, вярнуўшыся дадому і ўведаўшы ўсё, пашоў у двор і дакараў паніча; той кінуўся біщца, і Астап забіў-бы яго, каб не перашкодзілі дворныя. Астапа пасадзілі ў турму, і пан шмат грошай завёз у горад, каб яго добра засудзілі. Піліп, брат Марылі, абяцаўся не дараваць панічу. Ужо з гэтага ходу дзеі і з трапнай абрывоўкі харектараў і ўмоваў разгортвання эдэрніні ў відаць, што калі-б жыцьцёвия ўмовы дазволілі Казіміру Карлавічу канчаткова апрацаваць реч, то з яе вышла-б вялікай соцыяльнай значнасці драма.

„Двойчы трапілі“—няскончаная драма ў 4 частках, таксама як і папярэдняя, завязваецца на аснове соцыяльнай няроўнасці ўдавічэнкі Іўка і Хоўры, дачкі заможнага селяніна, што ўзаемна кахаюць адно другога. Тутака, дзякуючы вялікаму ліку асоб, аўтар удала пачаў паказваць старое жыцьцё вёскі і шкодную ролю п'янства ў ім, а таксама ўжо ў пачатку пасыпей выявіць некаторыя паасобныя харектары. Аснова драмы складаецца з таго, што Іўка і Хоўра, як казана, кахаюцца. Бацька Хоўры—Пракоп хоча выдаць яе толькі за багатага, але любіць добра выпіць і пратывае дачку гультаю Атрыхону, які пратіў яе другому і сам пабег з карчмы, пачуўшы, што вясковая бывалая дзеўка Наста зьбіраецца за некагася замуж. Прыйцелі Іўка дамагаюцца ад Пракопа згоды на прыход Іўка ў сваты. На гэтым дзея трэцяя часткі трэцяй і абрываецца.

„Старжовы курган“—таксама пачатак вялікага твору, але застаўся толькі драматычным нарысам у трох зьявах, у якіх паказваецца, як казак Мікола пакахаўся з дачкою карчмара Хэйнаю. Ваявода таксама ўпадабаў Хэйну, „а яна яго ані блізка“. Калі-ж ваявода найшоў на пацалунак Міколы з Хэйнай, то моцна зазлаваў і рашыў папомсціцца. Э гэтаю мэтаю ён паслаў Міколу ў самае небясьпечнае месца, на старжовы курган, сачыць за рухам татар, якія ішлі на край. Казак заснуй на варце і яго пабудзіла красуня Бульляна, якую ён бачыў, заблудзіўшы ў лесе і набрыўшы на табар бежанцаў ад татараў. Выяўляецца, што Мікола і Бульляна ўпадалі адно другога і на гэтым дзея абрываецца. Як бачым, і тутака дзея завязана на аснове соцыяльнай няроўнасці, але адбываецца яна ўжо ў пэўных старасьвецкіх абставінах.

Такі-ж гістарычны характар мае і чацьверты няскончаны драматычны твор Казіміра Карлавіча—„Сын Даніла“. У ім у трох дзеях ужо ўдала паказана змаганьне за родны край на аснове пэўных бытавых умоваў.

Такім чынам, Казімір Карлавіч выявіў у сваіх драматычных творах багатыя здольнасьці беларускага драматурга, але і тутака, як і ў апавяданьнях, большасць засталося няскончаным, калі ня думашь, што няскончаныя толькі чарнавыя накіды, а скончаныя орыгіналы дзеесь загінулі. Бяспрэчна адно—і драматычнай яго твор-часьці побач з беднасьцю ня спрыяла тое, што ён не друкаваўся ў такой меры, як іншыя тагочасныя і пазнейшыя беларускія пісьменнікі. А апошняму ў сваю чаргу спрыялі некаторыя разыходжаныні Казіміра Карлавіча з тагочаснымі беларускімі культурнікамі па пытаньнях соцыяльных і культурна-нацыянальных, аб чым гутарка ніжэй.

Хараство Беларусі Казімір Карлавіч паказваў ня толькі ў літаратурных, але і ў выяўленча-мастацкіх творах. І калі ў галіне літаратурнай ён быў адным з першых у новай літаратуре, то ў галіне апошній ён быў адзіным і выключным пачынальнікам новачаснага беларускага мастацтва.

Што-колечы аб яго мастацкай чыннасьці можна знайсці ў яго перапісцы. Так выдавецкая суполка „Загляне сонца“... у 1906 годзе прасіла яго рабіць рисункі да сваіх уласных кніг і наогул, а ў 1909 г. яму была заказана вокладка да кнігі Я. Коласа „Другое чытаньне для дзетак беларусаў“. У лістох з турмы Казімір Карлавіч шмат разоў успамінаў аб сваёй мастацкай працы. „Я ту-така патроху малюю, можа што зароблю на будушчэ“,—пісаў ён жонцы (21.8.1910). „Пытаеш, Ганнулька, што малюю,—малюю я галоўкі беларусаў і сцэнкі з камернага жыцця“ (23.9.1910). Але гэта камернае жыццё амаль не давала матар'ялу для рysаванья: „А, дзетачкі, дамагаецца рysunkaў, а я бачыце ня маю што рysаваці, усёроўна як і пісаці; няма ў вуме матар'ялу. А вы патры-вайдце да паўлета, пакуль я прыеду і прывязу вам рysunkaў“ (11.4.1911). Казімір Карлавіч усё спадзіваўся на будучыну, калі ён будзе на волі і зможа больш тварыць і пазбавіцца ад турэмнай нуды: „Пішаш, штоб рysаваць дзецим, а тут мне ніякай ахвоты рysаваць няма... Нарысаваў-бы я вам што, да лянуюся, ужо вы мяне выбачце. Бог дасыць скора ўжо прыеду, то і нарыйсую вам пад вашу каманду, а то ня ведаю як вам угадзіць—і сьвіньні ня добра і дзеци пагана... але нечага рабіць, паспытаю вам нарыйсаваць стардоў, калі з дзяцей ня рады“ (12.3.1911). І ўсё-ж на працягу

першай паловы свайго вастрожнага году ён рысаваў даволі шмат на аснове ранейшых сваіх успрыманьняў і ілюстрацыйных заданьняў сваіх таварышоў: „Малываць я малываў усё найболей беларускія тыпы, адно—два малюнкі з турэмнага жыцця, а то нарыйсаваў 12 рысуначкаў Якубу Коласу да яго твораў“ (17.12.1910). Надзеі-ж Казіміра Карлавіча на працу на волі ня зусім ажыццяўляліся. У яго паслья выхаду з турмы ня было адпаведных матар'яльных умоваў для мастацкай чыннасці. Ён нават варстата ня меў: „Хвігуро рэжу, рэжу да штось спору няма, бо напамяць ня помню, а для ўзору нічога ня маю, да і робіць без варстата пагана, аднай рукой калупаю“ (26.11.1911). Апрача гэтых, ёсьць яшчэ два цікавых успаміны аб мастацкіх творах Казіміра Карлавіча ў лістох яго блізкага прыяцеля Лукаша да яго ж самога: „Хрыстос ваш стаіць каля съценкі, як і стаяў, і ні да како яму дзела няма“ (21.4.1910),— пісаў ён аб датурэмным творы Каганца, а пазней успамінаў і твор, выкананы ў турме: „Теперешняя свобода (1917 г. М.К.) і лікованіе похоже на ту деву, которую ты рісовал когда-то в тюрьме Ефіму. Она улыбается і маніт, но еще велікая пропасть впереді добratся до нее“ (26.5.1917).

Мастацкіх твораў Казіміра Карлавіча захавалася вельмі мала і яшчэ менш вядома. Тоё, што захавалася, належыць Беларускаму аддзелу Дзяржаўнай бібліотэцы, Дзяржаўнаму музэю, Музэю рэволюцыі, Г. Кастравіцкай, С. Скандракаву і інш. Але ўсё гэта не са-мае каштоўнае, а тое, што належыць Дзяржаўнай бібліотэцы, скла-дае выключна розныя пачатковыя проекты і накідкі.

Казімір Карлавіч, асабліва любячы мастацтва, працаўаў у га-ліне скульптуры, маляўніцтва і рысаванья, прычым працы па за-казу ня любіў, а садзіўся за малюнак, разьбу, рысунак тады, калі яму надыходзіла ахвота.

Скульптурных прац яго мне вядома пакуль што толькі дэ́зве. Адна з іх, драўлянае ўкрыжаванье Хрыста, вышынёю каля 90 см., згодна народнаму звычаю, афарбавана ў белы колер і толькі галава ў прыгожа завітым калючым вянку і рушнік ля пояса з розным народным орнамэнтам, ды вусы, бровы і невялікая барада—бурага колеру. Уся фігура вельмі портрэтная і нагадвае ўлюбёны тып беларуса ў рысунках Казіміра Карлавіча. Гэта праца датурэмнага часу. Другая—барэльеф са сланёвой косьці памерам каля $7,9 \times 6,6$ см. зроблена Казімірам Карлавічам у турме і адтуль была прададзена. Барэльеф нагадвае ўлюбёны ім і ў літаратурных працах і рысунках мотыў: размова хлапца з дэ́ячынаю ля пералазу. Толькі тутака ёсьць пэўныя відавымены. Плот у садовых кустох,

а за ім дрэва—стылізаваныя. Дзяўчына сядзіць у левай частцы барэльефу тварам управа і правым бокам да гледача; калені яе прыходзіцца якраз на палове барэльефу, а ступені ног крыху пра- вей апошній. За ёю, тварам да яе і тулавам да гледача, з невялі- кім паворотам да дзяўчыны стаіць хлопец і трymае сваёй левай рукой яе левую-ж. Правая рука хлопца спущчана і хаваецца за галавою дзяўчыны. Дзяўчына ў кашулі, гарсэціку і спадніцы; хло- пец—у кашулі, завязанай жычкай ля шыі і падпіранай поясам, камізальцы і звычайных штанох. У фігурах адчуваецца рух, на- пружанасць і настрой. Увесь барэльеф утварае моцнае ўражанье.

у левым ніжнім рагу надпіс: «К. К. 1910 л.». Ёсьць яшчэ трэцяя невялічкая, таксама барэльефная праца Казіміра Карлавіча з слá- нёвай косьці, вельмі падобная на гэтую, з некоторым уплывам заходня- ўропейскіх мотываў; але наконт яе яшчэ зъбіраем дадатковыя весткі аб сапраўдным паходжаньні яе з-пад рукі Каганца.

Але мне пакуль что вядомы толькі чатыры працы Казіміра Карлавіча, прычым дэльце з іх на ўжытковых рэчах. Казімір Карлавіч наогул заўсёды вызначаўся ўжыткоўнасцю свайго мастацтва. Яго творы—гэта альбо аздобы ўжытковых рэчаў, альбо ілюмінацыі кні- жак, альбо проэкты тых абставін жыцця, у якіх ён жадаў жыць— жыць, маблі і да таго падобнае. Так, яго зімовы краявід зъяўляецца неадлучнаю часткаю палічкі. Яна складаецца ўласна з палічкі па- мерам каля $58,2 \times 22$ см., абароджанай парэнчамі з птушкамі па- кутах, яе съценкі з малюнкамі і разных упорных бакавінах вышынёю каля 26,4 см., якія злучаюць съценку з палічкай і падпіраюць апошнюю. Парэнчы і бакавінкі аздоблены разным геометрычным орна- ментам. Съценка палічкі мае памер каля $54 \times 30,8$ см. і складаецца з некалькіх частак. Пасылья адваротнага гэымсу па краі яе ідзе кругом чистая чорная палоска каля 2 см. шырынёю. За ёю, так- сама кругом, чатырохкутнікам ідзе орнамэнтаванае стылізаваным расьлінным орнаментам поле шырынёю каля 3,7 см. Уласна на ім стаіць малюнак памерам каля $12,7 \times 28,6$ см. Зъверху і па бакох яго абкружае чорны шлячок шырынёю каля 0,8 см., а за ім орна- ментаванае поле маляваным геометрычным народным орнаментам светла-чырвонай, блакітнай, чырвонай, жоўтай і белай фарбамі, шырынёю каля 3 см. Бакавінкі, сама палічка і інш.—чорныя. Малю- нак уяўляе найтыповы зімовы беларускі краявід па сънегавым полі з берагу на занесеную сънегам рэчку; уперад ад гледача ідзе стра- лец у кожуху з чорнай аблімоўкай, аўчынавай шапцы з зялёным верхам, ботах, падпіраны поясам са стрэльбай пад левай пахай. Зълева ад яго з-пад берагу відаецца жывы жоўты пясоначак і зялёнай

верхавінка, а далей па беразе—два вялізных дрэвы бяз лістоў і лявей пад імі—зялёныя елачки. А яшчэ далей, ужо за рэчкаю, відаць край вёскі. Сыпераду ад чалавека бяжыць сабака па лёдзе, які прабіваецца сваім колером з-пад сънегу. На tym беразе стаіць абсыпаны сънегам стог з бура-зялённым нізам. З правага боку ад стральца ў беразе рэчкі відаць кусты, чарот, асака. За стогам—рэшткі леташняй жоўтай травы, а за імі, цераз белае поле, на кругавідзе—лес у блакітна-зялёных колерах. Над усім—характэрнае хмарнае неба. Усё вытрымана ў рэальных тонах. У чалавеку відаць яго характар. Наогул усе характэрныя ўласцівасці нашага краявіду перададзены дасканала. У ніжнім левым кутку надпіс: „К. Костровіцкі 31/VIII 1907 л.“. Другі малюнак Казімірам Карлавічам зроблен на дубовай кацёлцы, адпілаванай наўскос. Кара яе складае сваеасаблівую рамку і навакол малюнку—бурую палоску каля 0,5 см. шырынёю. Для раўнавагі за ёй пушчана чырвоная палоска каля 0,8 см. і чорны шлячок каля 0,2 см. шырынёю. Сам малюнак займае круг памерам каля 17×14 см. Фон зьверху блакітны і кнізу пераходзіць у блакітна-зялёны. На ім паясны портрэт беларуса ў саламянім капялюшу, белай кашулі з адкладным каўняром, завязанай ля шыі чырвонай жычкай і крышку расхіненай на грудзях і суконнай сывітцы полага колеру са стаячым каўняром. Левай рукі ніжай локця ня відаць; у правай, узынятай на ўзоровень пляча, звычайная люлька з мядзяным вечкам. З-пад капялюша з'яўляюцца русыя валасы, а невялікая русая барада супадна карым вачам. Добра выяўлены асмысьлены пагляд, рух да люлькі і вольнасці ўсёй фігуры. Галава насаджана крышку ненатуральна. У нізе надпіс: „К. Костровіцкій“, а на адвароце: „На память от Віктора—4/III 1907 г.“. Трэці малюнак зроблен на каменным тапары памерам $9,6 \times 6,5$ унізе і $\times 4,3$ см. уверсе. У зялёнім лесе стралец ва ўсім белым: шапцы, кашулі і штанох. Толькі каўнер завязаны жычкай ды камізэлька чырвоная і рамені ад торбы цераз плячу. У руках стральца стрэльба напагатове. Ва ўсёй фігуры тварам да гледача рух і напруджанасць. Па левым краі: „Duleby“ і ў левым ніжнім рагу: „К. К. 1909 г.“. Часцверты, няскончаны малюнак на палатне памерам каля $32,2 \times 24,5$ см. вельмі характэрна паказвае, як сяляне пад хатай слухаюць лірніка. Малы павадыр, хлопчык на зямлі, дзяўчына і інш. дадзены надзвычайна тыпова з выяўленнем характару і настрою кожнага.

21 вядомы мне малюнак тушшу больш рознастайна паказвае беларускую прыроду і быт. Усе малюнкі маюць невялікі памер менш 9×12 см. Восем з іх даюць нашы тыповыя дрэвы: дуб,

вярбу, елку, хвою, ѹльміну, топаль і бярозу і прызначаліся для адпаведных літар альфабету ў лемантары. На трох паказаны дзік, воўк і бусел ля гнязда. Нарэшце: дрэнная хата і хата на два каміны, якую хацелася мець самому Казіміру Карлавічу, хлопец у полі за саходу з валамі, стралец з сабакам у лесе, выбары старога Рыгера на мядзьведзя, лірнік з павадыром на ростаньках, бацька з сынамі аля стала, матка за калыскай і за прасыніцай, на санях (нагадвае Пярова) і павіншаванье Мікалая апошняга з новым рокам, калі ён аляць потарч ад беларускага касара.

З рысункаў алоўкам больш скончаны і больш выдатныя: портрэт маткі Казіміра Карлавіча, сем портрэтаў яго таварышоў, чатыры карыкатуры на пахаванье беларускай волі і інш. Рэшта рысункаў—толькі нататкі і накідкі, якія съведчаць аб tym, што ў мастацкай чыннасці Казімір Карлавіч амаль усебакова адлюстроўваў беларускую прыроду, заняткі і быт беларуса. Асабліва шмат проэктаў орнамэнтальных аздобаў для гліняных вырабаў, вакон, лаваў, сталоў та інш. Калёс, паліц, шаф, начовак, тапароў і самых розных іншых рэчаў. Казімір Карлавіч хацеў аздобіць усё тое, чым карыстаецца беларус. Вядома шмат розных ужытковых рэчаў, зробленых і аздобленых ім самім: ночвы, асадка, настольная скрынічка і інш.

Дзякуючы свайму дасканаламу веданью прыроды Беларусі і быту народу, сярод якіх ён правёў увесь свой век, Казімір Карлавіч здолеў у сваіх літаратурных і выяўленча-мастацкіх творах паказаць гэту прыроду і беларуса сярод яе так, што іх ня толькі бачыш, але і адчуваеш, ня толькі думаеш выкліканымі імі думамі, але і перажываеш іх. Яго творы—гэта першыя ластаўкі сапраўднага беларускага мастацтва, у аснове сваёй у той час сялянскага.

Вельмі характэрна і тое, што рознастайная мастацкая чыннасць Казіміра Карлавіча ў значнай меры گрунтавалася і на яго наукаўской працы, а ня толькі на непасрэдным веданьні быту і прыроды. Самым важным і галоўным наукаўским заданнем у Каганцоў час на толькі для яго творчасці, але і наогул, было зьбіраньне беларускага слоўніка. Казімір Карлавіч заўсёды жыў сярод сялянства, і гэта асабліва спрыяла яго слоўнікаў працы. Нават у частцы яго папер, якая захавалася, ёсьць звыш тысячы чарнавых запісаў і гэта асабліва спрыяла яго слоўнікаў працы. Нават у частцы народных слоў, што яшчэ часамі і цяперак невядомы літаратурный мове. Казімір Карлавіч запісаў слова па сэнсу іх: імёны Уласныя, прыметнікі ласкальныя і г. д., а часамі па альфабету. З найбольш цікавых яго запісваў можна адзначыць: а) назвы святыні: залоўка, або залвіца, дзвевер, сястрэніца і сястрэніч, братаніч.

ніца і братаніч, стрый або стрэчны і інш.; б) розныя іншыя іменінкі: пыца, мыза, чмыс, гал, земец, зубель, подкур, комса, чучка, цемравін, цэд, цыр, талька, тасьма, тонь, стрынгаль, пачынак, баяр, зяло, ёмка, памак і інш.; в) розныя прыметнікі: съмялявы, панявы, мнявы, маторны, кваплівы, галюзны, красны, зазрывы, статэчны, мярэжаны, зяхраты, золкі, карабаты, чмары, пылкі, тужны, трамцівы і інш.; г) розныя дзеясловы: лютаваць, зырыцда, майначыць, смычыць, буяць, выцяць, петаваць, казіць, верадзіцца і г. д. Трудна знайсьці слабое, нехарактэрнае слова ў яго слоўнікавых записах.

Адначасна з запісваннем словаў, Казімір Карлавіч зьбіраў і народныя песні, казкі, прыказкі, гульні, абрацы, і ўсё гэта пасыля ўмела скарыстоўваў у сваёй творчасці. Але яго фольклёрныя запісы мелі ня толькі практичнае значэнне ў яго мастацкай творчасці, а і навуковае, бо запісваліся фонетычна з адзначэннем месца запісу і іншых даных.

Казімір Карлавіч вывучаў і гісторыю славян на Беларусі і, наогул, съведкамі чаго засталіся чарнавыя часткі яго некаторых прац. Ён-жа даў удалую спробу географічных нарысаў. Але больш за ўсё Казімір Карлавіч працаваў над вывучэннем нашае мовы і звязаных з гэтым пытанняў азбукі, правапісу і граматыкі. У выніку гэтага ён пісаў, што „беларуская мова е адна з найстарэйшых і найчысьцейша з усіх моваў словенскіх: у ей меней як у другіх чужаземнага налёту; у ей захаваліся яшчэ ўсе хормы старыя пры спражэнні і пры склаценні, і (яна) можа служыць як-бы ключам для ўсіх словенскіх моваў; яна дзэліцца на многа гутарак, але глаўным чынам на дзве: на поўночну, чы—бок беларуску, і палуднёву, чы—бо палеску. Першая адлічаецца аканьнем, яканьнем, цёканьнем, дзёканьнем, мякчайшымі зыкамі і с, і меней у ёй старыны захавалася, а палуднёва—цвярдзейшымі зыкамі, цвёрдым с, р і з, меншое аканьне і яканьне, слабое цёканьне і дзёканьне (а дзе і саўсім на дзёкаюць і ня цёкаюць, за то бывае оканьне), прымерам: белар. не хоче, хачу, чаго, сядзя, у зямлі, целя, дзеўка, меўся; палес. У сувязі з такім поглядам на нашу мову Казімір Карлавіч яшчэ ў 1906 годзе спрачаўся з выдавецтвам „Заглянене сонца“... у асобе В. Іваноўскага наконт таго, якую гутарку ўзяць у аснову новай літаратурнай мовы—чорнарускую ці беларускую. Ён, зразумела, стаяў за першую, а Іваноўскі за другую. Да-рэчы, спрэчка ішла і аб слоўнікавым складзе мовы—Казімір Карлавіч быў супроць полёнізмаў. У сувязі з пытаннем аб асноўной гутарцы для літаратурнай мовы стаяла і пытанне аб правапісе. І ў ім Казімір Карлавіч меў

свой асаблівы погляд на вырашэнныя яго, так, у свой час ён пісаў У рэдакцыю „Нашай Ніўы“ (у гэтых выпадку цалкам захоўваем напісаныя орыгіналу): „Посылаю я ў поважаную Рэдакцыю Ношой ніви одну статью, которую Украина побоялася надруковаци якo кра-мольную, і прошу ее надруковаци, и одно позвольце мне положыць одзін варунок, а меновіце: статьи которые буду писаць друкуйце так як ены напісаны не зменяючы правописма. Я, бачыце хочу чтобы вашу газэту усі беларусы могли чытаці и чтобы мали з ее жорыць, а не одна борысоўшчына и вілейскія. Бо, хоч Вы гне-вайцеся-не гневайцесь, а мушу сказаць, што, так як цяпер вый-ходзіць, ена шыроко не разыйдзетца, бо большая часць белору-соў не може ее чытаці з прычыны правописма. Як, прымером, може ее чытаці могілевецкія безударное о говорыць як ы, або полешук которы окае, а нават и самому акаючаму складней будзе однічыць ката ад ката, коня ад каня, вода од вада и далей, як ката од ката, каня од каня, вада од вада. А також зауважце и тое, что акаючыя беларусы бэзударное о и е гавораць не як а и я, а як бы штось неясное ніто а, ніто о, ніто ы и тажэ мяг-кіе я-е-и, одно у водных местцах перэсиливае той зык у других—другі, у трэйціх, трэйцы, а чэцвертых ниводзін з их не перэси-лисае. А да ўсего гэтага белорус, убачыўши вашэ правописмо, думае што гэто на смех з его мовы гэтак пишуть много з того шкоды выйходзіць“ (чарнавы накідак без даты).

Вось галоўным чынам у гэтых пытаньнях, побач з шмат якімі іншымі, былі ў Казіміра Карлавіча і ўсёй яго групі разам з Палу-янам, разыходжаныні з віленскай і пецярбургскай групамі беларус-кіх дзеячоў. Наколькі Полуян, Богдан і інш. прымыкалі да вышэй паказаных меркаванняў Казіміра Карлавіча пакуль што невядома. Але разыходжаныні былі моцныя і ёсьць думка, што яны, побач з іншымі прычынамі, у значнай меры прычыніліся расчараўванню і самагубству Палуяна. Усё-ж Казімір Карлавіч, як і Полуян, стаяў вышэй звычайнай варожасці да „Нашай Ніўы“ і выпісваў яе сваім знаёмым сялянам, што відаць з лістоў і таго і другога.

Пытаныні альфабету ня менш важныя чым пытаныні правапісу і над імі Казімір Карлавіч працаваў бадай больш, чым над апош-німі. Ён цярпліва і дасканала вывучыў расійскую, лацінскую, славянскую і арабскую азбуку, шукаючы найбольш адпаведных знакаў для беларускіх гукаў. Адначасна ён спрабаваў практична ўкладыць беларускую азбуку, аб чым съведчаць шматлічныя проэкты ў яго чарнавых паперах. Адзін з іх, з тэорэтычным угрунтаваннем, складаецца з наступных начарна накіданых думак (на жаль, у су-

часнай азбуцы, якой карыстаецца, няма знакаў для перадачы Каган-
цавага проэкту і прыходзіцца перадаваць іх сучаснымі знакамі ці
словамі ў дужках): „Усе людзі стараюцца наладзіць пісьменнасць
так, чтобы яна была як можна прасцейшая, а затым і лягчэйшая
для навучання. Адно адны разумеюць, што калі ў абэцадле меней
знакаў, то яно лягчэйшае, а памойму разуменню трохі ня так: бо
калі мала знакаў зычных, то на адзін зык прыходзіцца ставіць
колькі знакаў, як прымерам: у англікаў, хранцуаў, да навошта
далёка шукаці, калі і ў нашых суседзяў палякаў, калі трэба паста-
віць *x*, *ч*, *ш*, то мусім пісаць *ch*, *cz*, *sz*, што дужа затрудненне навуку
граматы. Калі-ж бо прыняці на ўсякі зык асаблівы знак, то хоч
будзе трудней трохі наўчыцца гэтых знакаў, але пісаць ужо будзе
шмат лягчэй. І славянскае абэцадла і е найлепшае з усіх эўрапей-
скіх, бо яно падходзіць да ўсіх славянскіх гутарак, адно пачамусь
яго закінуці, а пільнуючыся якойсьта моды стараюцца пісаці лацін-
скімі знакамі, каторая ні да воднай з цяперашніх моваў не падхо-
дзяць, а тым болей да беларускае мовы, каторая багата зыкамі.
Отож я паспытаю ўлажыць беларусам на пробу абэцадла, като-
рае бы найболей падходзіла да іх мовы. Возьмем перш аднаголос-
ныя: *a*—як і ўсякае *a* і к яму-ж мяккую *я*; *e* і мяккае *э*, хоч у бе-
ларусаў яно траяка гаворыща—цвёрда, мякка і сярэдне, такжэ
як і *ы*, но дзеля ўпрошчання возьмем толькі два—*ы* і *і*, а бела-
рус сам няхай вымаўляе іх, як яму лягчэй; далей *o*, *ё*, але трэба
ведаць, што *o* без усілення голасу (ударэння) у беларускай мове
рэдка гаворыща ясна, а адны гавораць як-бы *a*, іншыя—як *ы*,
а толькі пінчукі гавораць *o*. У цяперашніх кнігах пішуць *a*, а я
пасулю ў такім разе пісаць (цвёрды знак *M. K.*) і адпаведну ёй
мякку (язь *M. K.*), а також *o* з прыдыханнем (славянскае он
M. K.), каторое можна гаварыць калі з яго пачынаецца слова, як
го, або во, а ў сярэдзіне слова—то як *ou*; *u* з прыдыханнем
(асобны знак *M. K.*), прымерам *уліца*—*вуліца*, або *гуліца*, і мяккае
ю. Цяпер возьмем сагалосныя: *b*, *v*, *z*, *d*, але *d*, калі стаіць перад
мяккім зыкам беларусы найболей гавораць войстра, з прысьвістам
і цяперашнія пісьменьнікі пішуць *dz*, а памойму лепей прыняць
асаблівы знак *д* (рукапіснае хвастом уніз *M. K.*), далей *ж*, *з*, *к*, *л*,
m, *n*, *p*, *r*, *s*, *t*, *y*, *ў*, *й*, *x*, *ч*, *ц*, *ш*, *т* мяккае також гаворыща
з прысьвістам і пішуць *ць*, а мы возьмем (асобны значок *M. K.*)”
Далей Казімірам Карлавічам дадзены проэкт уласна беларускіх
знакаў і прыклады словаў з іх.

Гэтыя цікавыя думкі зноў-жа засталіся толькі думкамі, бо ў
царскія часы ня было адпаведных матар'яльных і юрыдычных

умоваў для ажыццяўлення такога проэкту: патрэбны былі зъезды, якія адбываюцца зараз, для паразумення ўсіх культурнікаў, або вялікія грошы на практичную выдавецкую працу новым шрыфтам. Ані дазволу на першыя, ні грошай на іх і на другое ні Казімір Карлавіч, ні беларускі народ ня меў і ва ўмовах царату ня мог мець.

Дбаючы аб асьвেце народу на яго роднай мове, Казімір Карлавіч працаваў і ў гэтым кірунку. Ён узложыў „Беларускі лемантар або першую навуку чытаньня“, кніжку для дзіцячага чытаньня, частка якой ужо была атрымана выдавецкай суполкай „Загляненсанца“... аб чым съведчаць лісты В. Іваноўскага да Казіміра Карлавіча, пераклаў „Гутаркі аб небе і зямлі“ і г. д.

Лемантар ня мог быць вялікім, бо трэба было, каб ён танна каштаваў. Вось кіруючыся на гэта, Казімір Карлавіч і даў усю навуку чытаньня ў невялічкай кніжачцы. Увесь матар'ял укладзены па гукавому мэтаду. „Даўней вучылі чытаць год, або і два, а цяпер і ў два месяцы навучыш—пісаў аўтар у прадмове да лемантара. Не паказывай зараз усіх знакаў, а так, як тут напісана: знак за знакам і адразу вучы чытаць цэлы склад і слова, склад за складам. Ня так, як раней вучылі: бэ-а-ба, а зразу б-а-ба. Пакуль пачнеш вучыць чытаць у новым месцы, прачытай раду, што дробнымі зна-камі напісана“. Гэтыя рады сапраўды ў значнай меры дапамагалі пры навучаньні. На кожную літару дадзены выстарчаючы матар'ял для навучаньня. Апошні ілюстраваны рысункі Казіміра Карлавіча. У канцы лемантара дадзена некалькі цікавых дзіцячых апавяданьняў, а таксама тлумачэнне паняццяў гуку і літары, знакаў прыпынку і інш., і, урэшце—цыфры і лацінскі альфабет. Да апошняга на жаль не дадумаліся яшчэ найноўшыя ўкладальнікі лемантараў, а навука лацінскому альфабету на роднай мове палегчыла-б у далейшым вельмі важную справу навучаньня чужаземным мовам, якая пакуль што ў нас у поўным заняпадзе. Апрача лемантара, Казімір Карлавіч укладаў і граматыку беларускую мовы, часткі якой захаваліся ў яго чарнавых паперах, а некаторыя тэрміны ўвайшлі ў сучасныя выданьні граматык.

Аб кніжцы для дзіцячага чытаньня можна судзіць толькі па тых абрывоўках, якія засталіся ў чарнавых паперах нябожчыка. Але такія рэчы, як апавяданьні аб птушках, аб першым сънезе і паляваньні на зайца і інш. паказваюць Казіміра Карлавіча як глыбокага анаўца дзіцячай псыходэгіі, задач навучаньня і адпаведнай мовы для апавяданьняў такога роду.

У кірунку веданьня і скарыстаньня ўласна папулярнай мовы Казімір Карлавіч выканаў вялізную працу выкладаньня на бела-

рускай мове „Гутарак аб небе і зямлі“, што ў той час было асабліва цяжка, бо ўсе тэрміны трэба было знайсьці самому і ён здолеў іх знайсьці на роднай мове. На жаль, гэта каштоўная кнішка яшчэ ўж не перавыдана нашымі выдавецкімі ўстановамі.

І жыцьцё і творчасць Каганца выклікалі і выклікаюць захады і павагу да сябе. Нават царскі ўрад выявіў гэту павагу ў вечнай апеды над ім у турме, якую прымусова даваў двойчы на пражыцьцё, а таксама і Е. Карскі ў сваёй адмоўнай ацэнцы працы Каганца. Але апошні, пішучы, што „вообще он большой сепаратист і ненавистник всего русского“, перабраў меру. Каганец у адным з сваіх вершаў пісаў:

„Што сваё сынок,
Ня чурайся жа
І чужому-ж ты
Навучайся ж! (1907),

а гэта ўжо съведчыць, што ня ўсё чужое, у тым ліку і расійскае ненавідзеў Каганец. Але ўсё-ж мы павінны ахвотна адзначаць не-задаваленне царату і Карскага Каганцом, бо каб яны маглі яго пахваліць—мы-б гэтым самым яго такога, як маем, ня мелі-б. Супроцьлегла, чым царат і Карскі, адзывающа беларускія культурныя дзеячы аб Каганцу. „Ад барадатай прысадзістай фігуры аўтара (К. Каганца. *M. K.*), насіўшага кажух, боты і падпіранага поясам, веяла такой моцнай несакрушымай верай, што „Беларусь трэба падымаць“,—пісаў А. Уласаў. „Пачаў ён (К. Каганец *M. K.*) пісаць з 90 гадоў, у часе пашырэння твораў Багушэвіча, але стаіць у гэтым часе зусім самабытна, орыгінальна, па-за ўсякімі ўплывамі і перайманнямі“,—адзначыў М. Гарэцкі, а невядомы аўтар констатаваў, што „ён (К. Каганец. *M. K.*) лічыцца духоўным бацькам усіх працаўнікоў беларускага руху“. Аб літаратурных творах Казіміра Карлавіча вельмі добра адзываўся С. Ясновіч, М. Багдановіч і іншыя беларускія літаратары і культурнікі наогул. Трапна адзначыў вартасць драматычных твораў Казіміра Карлавіча Язэп Дыла: „Усе яны (драматычныя творы *M. K.*) былі апублікаваны Я. Лёсікам і съведчыць аб вялікіх магчымасцях, якімі валадаў пісьменнік: ён добры, назіральнік быту, чулы сэрцам чалавек і добры псыхолёг (як прыгожа раскрыта ім першае каханыне вясковага хлапца і дзяўчыны!), якая сакавітая, а і простая разам мова ў яго герояў“... Так сама яскрава вызначаны і мастацкія здольнасці Казіміра Карлавіча В. Ластоўскім: „другога такога знаўца псыхікі і быту беларусаў, як Каганец, беларусы дагэтуль ня маюць паміж сваёй інтэлігэнцыі

Гэта асабліва кідаеца ў вочы пры азнямленні з яго мастацкай творчасцю: з паміж усіх новачасных беларускіх мастакоў толькі адзін Каганец умей нарысаваць сапраўдны тып беларуса"... Гэты шэраг дадатных водгукau аб Казіміру Карлавічу можна было-б значна павялічыць.

Але, разам з tym, у біографічных нататках пра Казіміра Карлавіча яшчэ шмат легендарна-романтычнага, яго творы не сабраны і невядомы шырокім колам. Вось аднай з найпільнейшых задач беларускай навукі і зьяўляеца высьвятленне жыцьця пісу К. Каганца, зьбіральніне, упрадкаваньне і вывучэнне яго твораў, а таксама апублікаваньне іх.

- Бібліографія (на картатэцы Дзяржаўнай бібліотэкі з майі дадаткамі).
1. Пра К. Каганца: Ясяновіч С. (Аб творчасці К. Каганца) „Наша Ніва”, Вільня 1910, № 7, ст. 109. М. Б(агдановіч), (Упамін аб Каганцу) „Наша Ніва”, Вільня 1911, № 4, стар. 55. М. Б(агдано)віч. (Упамін аб Каганцу) „Колядная пісанка Вільня”, 1913, стар. 9. Карусь Каганец „Беларускі Шлях”, Менск, 1918, № 49. Уласаў А., К. Кастрявіцкі і Г. Татур „Беларускі Шлях”, Менск, 1918, № 51. А. Л. Каганец „Гоман”, Вільня, 1918, № 46. Даўне страты „Вольная Беларусь”, Менск, 1918, № 20-21
 2. Карусь Каганец „Беларускае Жыцьцё”, Вільня, 1919, № 14. Карски Е. Каганец. „Белоруссы” т. 3, в. 3, гр. 1922, стар. 400—401, 160, 162, 165. Бурбіс А. (Упамін аб Каганцу) зб. „Беларусь”, Менск, 1924, стар. 180. Гарэцкі Максім Карусь Каганец „Гісторыя беларускай літаратуры”, М.-Л. 1924, ст. 265-267. Шлюбскі А. (Аб політычных карыкатурах К. Каганца) „Маладняк”, Менск, 1927, № 10
 3. Карусь Каганец „Савецкая Беларусь”, 1928, 115. Мачульскі В.—К. Каганец, як пісьменнік і грамадзянін „Савецкая Беларусь”, Менск, 1928, № 115. Власт. Да харкторыстыкі Каганца (успамін) „Савецкая Беларусь”, Менск, 1928, № 115. П. Творы Каганца): у „Нашай Ніве”, Вільня, 1910 г. Кобзаар (верш), № 3; 1911 год: Сыціты камень (верш), № 27; Навасадзкае замчышча, № 35; Журавель і Чапля, № 44; Прывлукі, № 30; у „Гомане”, Вільня, 1918 г.: № 16; 1918 г.: Адкуль вязноля ўзялася, № 29; Прывлукі. Вітаўка. Чым болей хто мае. Ни той міл, № 32; Вандроўка кроплі вады. Скрыпач і ваўкі. Машэка, № 33; Такая доля, № 36; у „Беларусі” Менск, 1919 г.: Э папераў К. Каганца, № 39; Нёман; Галка пра Галубку. Чы праўда гэта. Дума пра кн. Рамана Сангушку. Пра пана Ленскага. Старожовы курган. Ваяцкая. Царская служба. Былое (вершы), № 43; Старожовы курган (драма), № 46; Збор. Наша доля маладзецка (вершы), № 44; Наш покойч. Наш сымбол. Плач беларуса (вершы), № 45; Беларус. На мобілізацыю. Парада, № 49; У іншым шчасці няшчасціе скончана (драма), №№ 53, 54, 55; Парада, № 49; З рэфэрату на калядны сход № 6; Сын Даніла (драма), №№ 70, 74; у „Беларускім Жыцьці”, Вільня, 1919 г.: Жніва (верш), № 10; у „Беларускіх ведамасцях” Вільня, 1921 г.; Адважна, брацьца (верш) № 7; у „Вольным Сыцігу”, Менск 1921 г.: Да настала бо маё съятанька. Лясы, бары і дубровы. У тры шляхі ідуць ляхі. З Багдана Залесскага (вершы), № 2; у „Зорках” Менск, 1921 г.: „Нашия птушкі: Варона. Крумкач. Груган або грач. Галіца. Сарока. Сіневаронка. Сойка. Шпак.

Мірэза і дрозд. Салавей. Іншыя птушкі № 2; у розных іншых выданьнях: Маліца (верш). „Першы беларускі каляндар“ „Нашае Нівы“, Вільня 1920, ст. 59; Наш сымвол (верш) „Беларускі каляндар“ „Нашае Нівы“, Вільня, 1911, ст. 78; Кобзаар (верш) „Беларускі каляндар“ „Нашае Нівы“, Вільня 1912, ст. 88; Што кажух, то ня вата „Беларускі каляндар“, Вільня 1914, ст. 101; Модны шляхцюк. Бытавая камедыя ў аднай дзеі, „Сцэнічныя творы“, 1918, сш. 2, ст. 5; Адважна брацьца, наперад іздіце (верш) „Каляндар Заранка“, Менск 1919, ст. 9; Бутрымава прыгода. Страшна заклінанье. Э нашага жыцьця. На сплаў. На сплаве. Тры алешыны. Забойства пушчы. „Адраджэннне“, Менск 1922, сш. 1, ст. 126; асобныя выданыны К. Каганца Беларускі лемантар або першая навука чытаньня, Пецярбург 1906, ст. 30; Тое-самае ладзінскімі літарамі: Гутаркі аб небе і зямлі. На беларускую мову першыяронуі К. Кастроўіцкі і С. Шаўлоўскі. Пецярбург 1907, ст. 68; Модны Шляхцюк. Бытавая камедыя ў 1 дзеі, Пецярбург, 1910, ст. 22; У іншым шчасьці няшчасьціе скавана Вільня, 1919, ст. 12.

Кнігапіс

Беларуская лірыка ў Латвії

Першы крок. Зборнік вершаў гуртка маладых беларускіх поэтаў у Латвії. **Літаратурны куток газеты „Голос Беларуса“** ў Рызе. **Ластаўка.** Зборнік вучнёўскіх твораў у Латвії. **Школьная праца.** Часопіс Дзевінскай беларускай гімназіі.

Ня гледзячы на моцны ўціск беларускай меншасці ў Латвії, беларуская літаратурная чыннасць развязваеца там даволі хуткім тэмпам. Ужо выявілася значная колькасць поэтаў з сялян і гарадзкіх работнікаў, якія свае творы зъмішчаюць амаль выключна ў вышэйназваных выданьнях.

Галоўнае месца ў іх творах, зразумела, займаюць мотывы змагання за свае соцыяльныя і нацыянальныя права. Поэта *B. Ra-*
цын кліча:

„Змагайся народзе за лепшую долю!
У змаганыні ёсьць шчасце твае!
Прачнісця хутчай і здабудзь сабе волю,
Навострышы востра лязьё!

* * *

Ня дай ты на зьдзекі народу чужынцам,
Прышоўшым ня авана да нас;
Ня дай насымхашца над мовай злачын-
цам

У нявольны гаротны твой час!

* * *

Ня дай ты навекі загінуць у няволі
Дзаяцім і унукам тваім,
Ня дай ім прапасці у вечнай нядолі,
Жывучы пад дахам сваім!“

Змаганыне беларускіх сялян і работнікаў у Латвії мае шмат агуль-
нага са змаганынем за тое самае беларусаў у Заходній Беларусі.
Да таго пісаць аб апошнім можна

ў Латвії значна вальней, чым аб інтарэсах беларускай меншасці ў самой Латвії. І вось другі поэт, *K. Езавітаў* у моцных радкох свайго ўдалага вершу заклікае яшчэ падняволных беларусаў Заходній Беларусі да ўпартага змаганьня:

„Народзе мой, народ мой беларускі,
Зноў над тобой падніяу нагайку польскі

пан,

Зноў у турму з палосак бедных, вузкіх
Пагнаў цябе Пілсудзкі—палітычны хам!

Нясуща крыкі, стогнуць у хатах маткі,
Маўчыць турма... Лукішкі—беларускі
гроб!

Дрыжаць, схіліцца, зусім шчарнелі хаткі
Кіпцем крывавым зноў белы арол па-
скроб...

Дняпро, Дзевіна, бацькі плямені Кром-
віцкіх,

На бераг ваш імкнецца польскі бот!
„Ратуючы Эўропу з хмараў бальшавіцкіх“,
Крывей крывіцкай хочуць ускрываць

чарот!

Крыві? Крыві зноў хоча „ожэл бяды“?
Зноў паншчыну Пілсудзкі хоча завясьці?
Дык хай-же зноў скрыжуцца штыкоў

удары,—

Рахубы старыя прышоў ужо час зъвясьці!
„Турма народаў“, ты ўваскросла ў Поль-
шчы!

„Як вольны з вольным“—ужо сталася
маной!

Лёс беларуса ўжо ня будзе горыш,
Калі падеткі ўспыхнуць новаю вайной!

Было калісі,—мы ў бойку ішлі з касамі,
Мы галаруч змагаліся з панамі і царом.
Але цяпер і мы разумней сталі

І галаруч у бойку не пайдзём!
Ужо грымяць і ў нас свае гарматы,
Ужо й са стрэльбаў мы научыліся стра-

ляць,

І ў чистым полі, здалёк роднай хаты,
Не нам адным галовы прыдзеща складаць!..

Народзе мой!—Ці чуеш сваю сілу?

Ці бачыш сам, як узрос і узмаднену?
Уздымі руку і... ўдар! Ніхай у магілу
Загоне паншчыну твой справядлівы гнес!“

Зусім слушна аўтар разумее, што ў чарговай бойцы пролетарыяту з эксплётатарамі беларускія работнікі і сяляне Заходній Беларусі будуць біцца не адны. Яны могуць перамагчы толькі з пролетарыятам Польшчы і іншых краёў і анархічна ня выступаць.

Усякае, самае няяннае нават, змаганье з пануючай буржуазіяй за свае нацыянальныя і соцыяльныя права прыводзіцца ўрэшт або да зьнішчэння дыктатуры буржуазіі, або да турмы для актыўных змагароў. Так было і ў Латвіі, калі латыскія нацыянальстыя ў 1924 г. стварылі вядомы беларускі процес. Уся актыўная беларуская інтэлігэнцыя была кінута ў турму. І вось звязаныя з гэтым момантам баражы настроі таксама адлюстраваны ў творах маладых поэтай.

Здавалася-б, што сырья муры турмы, вузкая нара, у якой прыходзіцца сядзець, павінны задушыць жывога чалавека. Аднак, не змагара не пераможаш; яго думкі— вольныя; яны

— З селянінам у полі, з вуглякопам
у нетрах...
На ўзьдзенуць на думку аковаў і путь!"

Але асноўнае закаханыне лат-
війскіх беларускіх поэтаў яшчэ,
зразумела, не да гораду, а да
вёскі:

„Ты месца дзяцінства майго,—
Нікому цябе не дарую“.—

кажа поэта С. Шаўцоў. Часамі ў маладой поэткі В. Казлоўскай гэта закаханыне ў вясковую Беларусь даходзіць да экстазу:

„Бажніца мая ты съятая,
У аправе з саломенных стрэх,
Як цябе ня любіць дарагая,
Твае сълёзы і сонечны съмех!“

Ящэ большая, бадай любой выяўляецца ў шматлічных вершах

аб замілаваньні роднай мовай. По-
эта за роднае слова, як і за волю
бацькаўшчыны і долю братоў, га-
тоў памерці:

„За гонар айчыны, за роднае слова,
За лепшую долю братом—
Я ўмерці адвагай заўёсды гатова
Ў змаганыні з няпраўдай і злом!“

Нацыянальны ўціск выклікае змаганьне за нацыянальна-куль-турнае разьвіццё, за родную мову. Але поэты яшчэ на зусім цвёрдая ў сваіх соцыяльных пераконаńнях. З любві да Беларусі, у іх часамі вырастает фэтышызациі апошній:

„У куце больш на маю бажніць—
Мана там. А на ёй—Беларусь.
Ёй аднай я цяперака малюсь.
Перад ёй штодня падаю ніц“.

Рэлігійны дурман падмаюваецца дурманам нацыяналістычным. Не выпадкова з гэтым звязаны ксёндз (Э. Вайводзіш):

„З-за Даўіны да нас у Прыдруйск
Ксэндз Цыкота прынёхдаў
І з амбони, дзіўна неяк
Сэрцы рушыў, прабуджаў“.

Ін вось пастараецца заснаваць у сэрцах цёмнага люду новы нацыяналістычны дурман і ўзмацніць на аснове яго рэлігійны. Заміж таго, каб змагацца з гэтым, каб не развіваць з натуральнага пачуцьця любві чалавека да таго месца, дзе ён радзіўся, шкоднага нацыяналізму; каб не забывацца, што родная мова—толькі сродак сувязі гораду з вёскай і хутчэйшага культурнага разьвіцця, — заміж усяго гэтага, поэта часамі разьвівае гэты нацыяналізм. Ін забываецца, што ў сьвядомага латыскага, польскага, беларускага і д.г.п. работніка і селяніна адзіны съязг, чырвоны. Ін выдумвае бел. чырвона-белы съязг, пад які кляча змагацца ўсіх беларусаў; гербам бярэ сябе—герб літоўскай бур-

жузіі і ўслайле яго. Усё гэта звязуеца найлепшым сродкам страціць сувязь з масамі. За та-кімі прызываю і ніхто нават у Латвіі не пашоў. Ужо можна адзначыць адмаўленыне ад гэтага дурману: паслья вядомага беларускага пра-цесу ў Латвіі такія вершы ў ма-ладых поэтаў ня сустракаюцца, а соцыяльная связьомасць значна ўзмацнілася. Са здаровай любоюю да вёскі поэта Я. Воркуль у пер-шую чаргу адзначае яе беднасць:

„На ўсіх дахах цвіце-зеляненецца мох,
Быццам фарбай якоісці ablity!
А за вёскаю нівы — палоскі вузкія,
Німа мейсца каня звараці.
З камяністых узгоркаў здабыткі малыя,
Часам хлеба й сабе не здабыць!“

Сялянскае жыццё вельмі цяж-кае. Зямлі вельмі і вельмі малы. Сяляніна вечна мучыць думка як і дзе яе здабыць. І вось малады неспрэктываны поэта часамі па-мылкова думае, што зямлю можна будзе здабыць надмернай працай (Ванаг):

„Толькі братка не ляйся,
А працуй да поту.
Паслья працы адпачынеш
Ды паеш у ахвоту.
А мо' з часам і прыкупіш
Дзе-які шасточак.
Не табе, дык хоць для дзетак
Будзе свой куточек“.

Ен не паказвае селяніну, што дробная ўласнасць — гэта тупік, з якога ён ня выйдзе. Гэты шасточак, 3—4 дзесяціны зямлі дзеткам прыдзецца дзяліць, а паслья са-мім, як і бацьку, надмерна праца-ваць для новай куплі, а яе можа і ня быць. Рэч зразумелая, што ня ў гэтym выратунак...

У творчасці маладых поэтаў падрабязна адбываецца іх жыццё ў школах, іх перажываньні, іх жа-даныне далей вучыцца, але універ-ситет для іх недаступны...

З бытавых малюнкаў даволі цікавы сваім трагізмам малюнак съмерці маткі (М. Слосман). Бацька паслаў для маткі новую пась-цельку, адзеў новую сукню, заміж газоўкі запаліў сівечкі; матцы ўжо лягчэй — яна ня стоне; людзі плююць; дзіця просіць татку ня плацаци і —

„Хай толькі людзі ўсе выйдуць
ад нас,
Песьні хай скончаць свае.
Я ўжо казаў ім, казаў ужо
ня раз —
Ідзіце ад мамкі маец!”

Часамі адмоўныя бакі жыцця вёскі выклікаюць вострую сатыру (П. Сакол):

„Хто што-дня па нашай вёсцы
П'яны семяніць?
У чыйе кішэні ў пляшцы
Самагон бульчыць?

Хто падпішы на гулянцы
Робіцца сывіннай;
З кледзі бацькаў скарб цягае,
Мочаны съязвой?

Хто штотыдзен калія плоту,
Як быдлे ляжыць?
Хто, калі паманіц чаркай,—
За сто вёрст бляжыць?

Хто ад п'янства і лайдацтва
Ходзе сам ня свой,
Клычыць дзевак па закуццям,
Сыпе мацярнай?

Хто для старай, хворай маткі
Столькі сълез дае,
Што яна іх бяз устанку
Дзень і нач ліе?

Хто ў магілу гоніць бацьку?
Хто прадажны сам,
Прадае сваю зямельку
Панскім прыхвастніям?

Хто за буйствы ды разбоі
Па турмам-бы гніу,
Каб чыноўніцкім — чужацкім
Ліауном ня быў?
— Гэта (сорамна прызнацца!)
Сын зямелькі той,
Скуль паходзіц сын народу
Лесаучык — герой!“

Да вышэйапісанага тыпу часамі далучаюцца Паўлюковічы ў Лат-віі — тэтараўцы і пігулеўцы, што

гандлююць беларускай нацыянальнай меншасцю. Іх поэта гоніць преч:

„Адыйдаце ад нашага шляху
Тыя, імя чыё—таргашы!
Ваша месца ня тут, калі
сцігу,—
Ваша месца,—дзе лічаць
грашы!“

Гэты верш ужо ўласна пераходзіць у, так кажучы, грамадзкі быт. У галіне апошняга поэта (*Э. Вайводзіш*) радзіць настайніку, ня гледзячы на ўсе перашкоды і пагрозу турмы, ня чурацца грамадзкай працы:

„Ня бойся ты працы
грамадзкай,
Што крывам прыносе
карыйсьць,
Ня бойся і злосці чужацкай
Што хоча часамі загрызыць“.

Ад гэтага ён пераходзе да ўдзелу ў выбарах у Сойм

(A. Іжык):

„Съмелы, браты, прыступайце
Да выбараў у сойм,
І для долі выбрайце
Верных дзеячоў!“

Поэта радзіць ня верыць пану
(M. Талерка):

„Ён на ганку спрытна кажа
І цябе зямлей так вабіць,
А ў сойм улезе, што пакажа?
Во, цябе я ён абманіць!“

У любоўнай лірыцы часамі адчуваецца чадны анархізм (*Я. Воркуль, М. Талерка, В. Казлоўская* і асабліва *Кастусёнак*), але ўсё ж каханье ў шмат каго з поэтаў зьяўляецца здаровым, глыбокім радасным пачуццем, што параджае новыя слы (H. Мікалаева):

„Прытуліся хутчэй—
Да грудзі ты маёй!
Ты змарышся ў змаганьні з
ніяволі!
Табе песьню сьпяю,
Новых сіл надаю,
Каб лягчэй дасягнуць шчасця—
долі!“.

Вершы на тэмы асабістага жыцця зусім не шматлічныя. Часта толькі адзначаецца як цяжка там дзяўчатам вучыцца. Хлопцы яшчэ сяк-так змагаюцца з беднасцю. А дзяўчата, калі да беднасці далучыцца яшчэ асабістасць хвароба,—гінуць. Калі дзесятку вершаў маладой беларускай літаратуры ў Латвіі напісаны як надмагільныя пліты для сваіх таварышоў. Але пераможаныя пакідаюцца змагацца жывых і просьці:

„Не ганьбіце, што... што я
мяртва!“

Часамі поэта (B. Рык) выказвае сяваю зморанасть, пачуццё адзінотва, бо—

„Замкнут кальцом
І жасцерам пасені,
Бяз цепла, бяз сувята,
Ва ўладзе жорсткай зла—
Жыццёвы шлях завеян
Ліхім віхром“.

Наогул-жа асноўны тон маладой поэзіі оптымістычны, моладзь хоча вучыцца і кажа пра сябе

(A. Бартуль):

„Мы моладэй, дык будзем для
краю роднога
Верная, шчырая сіла—
падмога!“

Такім чынам з пачатку творчасці маладых беларускіх латвійскіх поэтаў відаць, што яны ўжо перамаглі хваробы свайго росту ва ўмовах буржуазнага ладу і пачынаюць у сваіх творах адлюстроўваць жыццё прыгнечаных беларускіх сялян і работнікаў у Латвіі, становяцца магутнымі голасам беларускай грамадзкасці ў Латвіі.

Вывучэннем, крытыкай твораў сваіх тварцоў у Латвіі яшчэ ніхто не займаўся. Трэба-б было наладзіць гэта ў гурткох пры беларускіх школах. Наогул-жа дасьледванье сваіх творчасці і жы-

вава сувязь з работнікамі і сялянамі, шляхам вусных выступленьняў поэтаў на сходах апошніх—вось дзіве грунтоўныя неадкладныя задачы беларускай літаратуры ў Латвії

А. Стакод.

„Для будучыны дарам не заўгніе“. Алеся Дудар. Вежа. Выд. БДВ, Менск. 1928 год, ст. 59. Цана 65 кап.

Шчырая любоў да роднае краіны займае пачэснае месца ў мотывах творчасці Алеся Дудара. З вялікім замілаваньнем малюе ён мінулае і сучаснае свае бацькаўшчыны.

У той-жа час у зборніку зусім выразна выступае і клясавая лінія Алеся Дудара, яскрава выступае ўся ненавісьць яго да паноў, да абшарнікаў, да буржуазіі, якая яшчэ дагэтуль трymae ў сваіх кіпчюрох амаль палову нашае бацькаўшчыны. І братом сваім, якія стогнуць у белапанскай няволі прысьвечены не адзін з радкоў „Вежы“.

У большасці выпадкаў мотывы нацыянальныя ў творчасці Дудара пераплытаюцца з мотывамі соцыяльнымі. І гэта зусім правільна: нацыянальнае змаганьне не зьяўляецца для нас самаматаю, для нас яно зьяўляецца толькі сродкам да ўзыняцца агульнага культурнага ўзроўню наших працоўных мас.

І заход і ўсход з нязлічаных вякоў выдатных мастакоў сусвету падарылі і толькі Беларусь падрэзаныя крылья! аздобіла ў нядолю боль і кроў“.
(ст. 12).

Гаворыць Дудар. І прычыны гэтага заняпаду для Дудара зусім ясныя. Яны ляжаць у тым, што:

„Мы з году ў год з убогіх ураджаяў за съмердь і за жыцьцё плацілі чынш.“

Каму, каму мы ніў сваіх ня жалі? апякуноў над намі—хто-б зылічыў?
(ст. 14).

Апякуны гэтыя ў мінульым. Праўда—яшчэ і цяпер пераноўнены лепшымі сынамі беларускага працоўнага народу астрогі Вільні, Горадні, Беластоку, Берасцю, Пінску. Праўда, у Косаве разьюшаныя паны яшчэ расстрэльваюць беларускіх сялян толькі за тое, што:

„Выйшлі яны з грамадой з горамі сваім, з жальбой, раны і крыўды свае вынесці ў белы съвет“...
(ст. 17).

І Дудар верыць, што:

„Устане і наша зара, бедны дабраны край! У бурах засыпле жвір межы на целе жывым“...
(ст. 18).

Большасць вершаў зъмешчаных Дударом у „Вежы“ прасякнуты бадзёрасцю. Дудар верыць, што прыдущы съветыя „Палаочыя“ дні. Ен з надзеяй глядзіць на будучыну, бо ведае, што:

„На съценах варшаўскіх вакзалau рапункі напішам мы сталью штыхой, пад воблеск сусветных пажараў“.
(ст. 23).

І тады, калі рэвалюцыя зьнішчыць да шчэнту соцыяльна-економічныя ланцугі, якімі дагэтуль яшчэ скаваны нашы браты з Заходняй Беларусі, калі ня будзе больш эксплётатараў і эксплётатаўчаных, тады ня будзе і нацыянальнага ўціску, тады вырашана будзе нацыянальнае пытаньне,

тады перад намі будзе шырока адчынены шлях культурнага развіцьця, культурнага ўздыму шматмільённае нашае працоўнае масы.

Дудар верыць у гэты культурны ўздым, ён верыць, што ў сваім культурным будаўніцтве пасъля шматвяковага занядобу Беларусь дасягне нябывалых вышынь, калі:

... прыгажэйши ў съвеце краі
для булучыны дарам не загіне—
і сотні Рафаэля і Чэліні
у фарбах бацькаўшчыны нашай дага-
раць—
(ст. 12).

У весь зборнік „Вежа“ — вельмі суцэльны і паказвае, што памылкі ў Дудара ўжо ў мінульым, як у мінульым у яго і тыя пэсымістичныя настроі, што так выразна выступаюць у некаторых вершах з папярэдняга яго зборніку „І заlassesцей і сталёвей“.

Наогул вершы Дудара ў пераважнай сваёй большасці эмоцыянальна модна насычаныя, дынамічныя, ня толькі паводле формы, але і паводле зъместу, паводле агульнае свае пабудоўкі.

Характэрна, што нават вершы пісаныя з прычыны розных афіцыйных урачыстасцяў, юбілеяў ці сьвят не схэматычныя, наадварот,

надэвычайна цёплыя. У іх Дудар умее даць сапраўдныя перажыванні, паказаць жывых людзей з іх горам і з іх радасцямі. У іх адчуваецца душа аўтара.

На вялікі жаль, эмоцыянальнасць натуры Дудара мае і дрэнныя бакі: ён захапляецца ня толькі тым, што бачыць навакол сябе, ён захапляецца і літаратурай, якую ён чытае, яе тэматыкай, яе настроймі.

Адгэтуль часам (хаця, трэба сказаць, рэдка) некаторыя яго вершы выходзяць ня зусім самастойнымі. Мы лічым, што сіла таленту Дудара бязумоўна ў даскатковай ступені высокая, каб гарантаваць яго ад патрэбы каго-кольків наследаваць. Але акурат таму, мы змушаны вымагаць ад яго больш крытычных адносін да свае творчасці.

Ня гледзячы на ўсе свае хібы, ня гледзячы нават на тыя нежаданыя ўхілы, якія ў мінульым пра-сочваліся ў яго творчасці, чытач ўсё-ж такі адчувае, што Дудар наш, пролетарскі поэта. І „Вежы“, як і кожную наогул яго кніжку, мы вітаем, як новы ўклад у беларускую пролетарскую літаратуру.

Яндораг.

Навука, літаратура і мастацтва

Vivat Academia!

13 кастрычніка г. г. Цэнтральны Выкананы Камітэт і Савет Народных Камісараў БССР выдаў пастанову аб рэарганізацыі Інстытуту Беларускай Культуры ў Беларускую Акадэмію Навук, адзначаючы, што Інбелкульт за кароткі час існаваньня разгарнуў шырокую навуковую працу ў справе разьвіцця беларускай культуры і іншых нацыянальнасцей БССР і вывучэння яе прыродных багаццяў; сваёй працай мабілізаваў лепшыя навуковыя сілы Беларусі і правёў значную працу па фармаванню кадраў маладых навуковых працаўнікоў.

Вынікі навуковай дзейнасці,—гаворыцца ў пастанове,—далі магчымасць Інбелкульту ўстанавіць трывалую навуковую сувязь і супрацоўніцтва з цэлым шэрагам навуковых устаноў Саюзу ССР, саюзных савецкіх рэспублік і замежных краін. Навуковы аўтарытэт Інстытуту Беларускай культуры ўсё больш павялічваецца як сярод шырокіх колаў працоўных мас, так і культурных працаўнікоў нашае краіны.

Маючы на мэце далейшае паглыбленыне навуковай працы ў сектарах соціялістычнага будаўніцтва, а таксама стварэныне магчымасці яшчэ больш інтэнсывна развіваць навуковую дзейнасць у галіне беларускай культуры і дасыльдае працы ў БССР, яшчэ больш згуртоўваць усіх вучоных

і стварыць найбольш спрыяючыя умовы падрыхтоўкі новых кадраў вучоных з шэрагу рабочых і сялян— таму і адбываецца рэарганізацыя Інбелкульту ў Беларускую Акадэмію Навук.

Рэарганізацыя, паводле пастановы, павінна быць скончана да 1 студзеня 1929 г.—да юбілею дзесяцігоддзя БССР.

Літаратурныя навіны.

* *Міхась Зарэукі* напісаў п'есу пад называй „Белая ружы“. П'еса будзе друкаваша ў чарговых нумарох „Маладняка“.

* *Андр. Александровіч* напісаў у г. г. вершаваны раман „Народжэнне чалавека“.

* *Дзяржаўнае Выдавецтва Украіны* здала ў друк альманах „Нова Білорусь“ памерам да 20 друкаваных аркушаў. У альманах увайшлі пераклады 30 сучасных беларускіх прозаікаў і поэтаў.

* *Іл. Барашка* піша аповесьць з сучаснага жыцця беларускіх рабочых. Сюжэт для аповесьці ўзяты з жыцця рабочых шпалерных фабрыкі.

* *Я. Ліманоўскі* напісаў другую, зусім самастойную частку апавядання „Адшуканы скарб“—„У падоне“.

* *M. Гольдберг* — падрыхтаваў да друку зборнік мастацкіх нарысаў, пад агульнай называй „Факты“. Зборнік мае выйсці ў выданьні выдавецтва „Чырвоная Зьмена“.

* *Бабруйская філія „Маладняка“* выдала чарговы, другі збор-

нік творчасці сяброў філіі „Уздым“.

* *Цішка Гартны* ў сьнежні г. году сьвяткуе 20-шагадовы юбілей сваёй літаратурнай дзейнасці. З мэтай адзначэння юбілею Наркамасцьветы стварыў спэцыяльную камісію для ўшанаванья юбіляра. У Менску і па акругах будзе пра-ведзены шэраг вечароў творчасці пісьменьnika. Літаратурнае аб'яднанье „Полымя“ да юбілею выдае спэцыяльны зборнік „Полымя—Цішку Гартнаму“.

* *Паўлюк Трус* рыхтуе да друку зборнік новых вершаў „Чырвоная ружы“.

* С. Дарожны друкуе ў БДВ зборнік вершаў „Васільковы рассып“.

Беларускае музычнае жыццё

Адным з асяродкаў беларускага музычнага жыцця бязумоўна зьяўляецца Беларускі Дзяржаўны Музычны Тэхнікум, узьнікшы яшчэ ў 1924 годзе. У сучасны момант у тэхнікуме існуюць клясы: сьпевай, рапаю, скрыпкі, віолёнчэлі, духавых струмантаў, абавязковая клясы раялю, тэорыі, гармоніі, гісторыі музыкі, свае хоры (дзіцячы і поўны), свой оркестр (да 36 чал.). Школа абслугоўвае рабочыя масы. Магілеву наладжаньнем канцэртаў. Некаторыя з настаўнікаў школы прымаюць удзел у стварэнні беларускай мастацкай музыкі („Беларуская фортэп'янная фантазія“—Каранеўскай, „Беларуская рапсодыя“ для рапаю—Боркуса, „Беларуская оркестровая фантазія“—Я. Пэўзнерам).

Перад клясай тэорыі композыцыі пастаўлена заданье падрыхтоўкі беларускіх тэорэтыкаў і композытараў, аднак да апошняга году, дзякуючы існаваўшым настроям „композытараў ва ўсясьветным памеры“, на падрыхтоўку беларускіх композытараў мала звязртала-ся ўвагі ў навучальным пляне. Ня глядзячы на гэта звязвіща, ужо маюцца адзінкі—з вучняў клясы композыцыі, якія асаблівую увагу ў сваёй працы звязртаюць на беларускую музыку (Любан). Сіламі тэхнікуму ў мінулым годзе былі дадзены паказы опэры „Фауст“

на беларускай мове. Опера „Русалка“ на беларускай мове будзе пастаўлена ў гэтым годзе. Акрамя перакладаў „Русалкі“ і „Фауста“ маеща пераклад опэры Рахманінава „Алеко“, перакладаецца „Цыбульнік з Севілі“—Расіні, „Даліна“—д'Альбера. Аркестровая кляса паступова становіцца сталым сымфонічным аркестрам. Вялікі посьпех мае кляса беларускіх народных струмантаў (кіраўнік Захар), якая стварыла цэлы оркестр, у склад яго ўваходзіць 16 цымбалаў, жалейкі і некалькі ліраў. Выступленыні оркестру былі надзвычайна цёпла сустрэнуты менскім грамадствам.

Магілеўская дзяржаўная музычная школа мае клясы съпеваў, рапаю, скрыпкі, віолёнчэлі, духавых струмантаў, абавязковая клясы раялю, тэорыі, гармоніі, гісторыі музыкі, свае хоры (дзіцячы і поўны), свой оркестр (да 36 чал.). Школа абслугоўвае рабочыя масы. Магілеву наладжаньнем канцэртаў. Некаторыя з настаўнікаў школы прымаюць удзел у стварэнні беларускай мастацкай музыкі („Беларуская фортэп'янная фантазія“—Каранеўскай, „Беларуская рапсодыя“ для рапаю—Боркуса, „Беларуская оркестровая фантазія“—Я. Пэўзнерам).

Акрамя гэтых навучальных установаў існуюць невялікія музтэхнікумы ў Гомлі і Віцебску і музычныя школы ў Менску і Бабруйску.

У сучасны момант мы стаім перад фактам ператварэння Беларускага музтэхнікуму ў консерваторию. У недалёкай будучыне Савецкая Беларусь будзе мець саюзную вышэйшую музычную навучальную установу.

У БДТ2.

Другі Беларускі Дзяржаўны Тэатр абсталяваўся ў Гомелі, дзе ён

1 прафілія да 1 сакавіка 1929 г.
 У рэпэртуары БДТ2 для паказу
 ў Гомелі ўключаны: „Разлом“—
 Ляўранава, „Цар Максімільян“,
 „Калі съпяваюць пеўні“—Юр'іна.
 „Калі тэрасы“—М. Грамыкі, „Сон
 у летнюю ночь“—Шэкспіра, „Аст-
 тап“—А. Глобы (пераапрацаваны),
 „Бакханкі“—Эўрыпіда, „У мінулы
 час“—Беня, „Вечар беларускай
 камэдыі“, вечар мініатуры, „На
 прадвесні“—М. Ільлінскага, „Рэй-
 кі гудуць“ Кіршана. Мяркуецца ў
 гэтым годзе скончыць таксама
 „Гайавату“.
 „Пасля 1 сакавіка тэатр на
 2 месяцы (сакавік і май) пераяж-
 джае ў Магілеў. Тэатр атрымаў
 запрашэнне прыехаць у Калі-
 мінск.

Новы беларускі тэатр

У Менску зорганізаваўся і рас-
 пачынае працу новы артыстычны ко-
 лектыв пад назвай „Наш тэатр“. На
 чале тэатру стаіць М. Красінскі. Рэ-
 жысёrsкае кіраўніцтва вядзе арты-
 сты БДТ1—Ф. Ждановіч.

У рэпэртуар тэатру ўваходзяць
 наступныя пастаноўкі: „Босыя на
 вогнішчы“—паводле поэмы М. Чар-
 рота, „Гірт з воўчага логу“—Рай-
 цэса, у перакладзе Бываеўскага,
 „На стыку“—Цішкі Гартнага,
 „Будні“, „Паляваньне“, „Шляхамі
 рознымі“.

Як відаць з рэпэртуару, тэатр
 зьяўляецца цалкам сучасным. Ма-
 ладыя артыстычныя сілы і высо-
 кае мастацкае кіраўніцтва (Ф. Жда-
 новіч)—абяцаюць тэатру будучыню.

З Ъ М Е С Т

	Стар.
П. Галавач. Суседзі (апавяданье)	20
✓ К. Каганец. Недрукаваныя апавяданьні	25
Недрукаваныя вершы	27
Ю. Гаўрук. Пераломнае (нізка вершаў)	30
І. Хадыка * * * (верш)	31
І. Плаўнік. Спатканыне (верш)	33
С. Баранаў. Начныя цені (апавяданье)	52
А. Звонак. Загай (поэма)	66
Гумар. На парнасцкіх съдзежках	67
✓ М. Касцяровіч. Карусь Каганец	103
Кнігапіс	
Навука, літаратура і мастацтва	